

# ЛіМ ЛІТАРАТУРА МАСТАЦТВА

6

ЧЭРВЕНЯ

2003 г.

№ 23/4209

КОШТ 530 РУБ.

## "Адвечныя песні славян" —

імпрэсія са  
"Славян-  
скіх  
тэатраль-  
ных  
сустрэч"

10-11



## "Дон-Жуан"

у перакладзе  
Уладзіміра  
СКАРЫНКІНА

13



Лісты  
Міхася  
СТРАЛЬЦОВА  
і

Міхася  
ВЫШЫН-  
СКАГА  
да Міколы  
КАПЫ-  
ЛОВІЧА

14-15



### ВЫСТАВЫ



BRITISH AMERICAN  
TOBACCO

# ШЭДЭЎРЫ ТРАЦЯКОЎКІ

Упершыню ў Беларусі  
экспануецца настолькі шырокая  
калекцыя  
дзяржаўнай Трацякоўскай галерэі —  
60 палотнаў  
самых вядомых  
рускіх жывапісцаў.  
Гэтую выставу  
у Нацыянальным мастацкім музеі  
Беларусі можна без перабольшання  
назваць сапраўднай падзеяй у  
культурным жыцці Беларусі.

Глядаце на стар.

12



## БЫЛО І ТАКОЕ...

Былы галоўны рэдактар "ЛіМа"  
Хведар ЖЫЧКА (на здымку — другі злева  
з калектывам рэдакцыі, 70-я гады)  
успамінае пра тое, што было  
і што прыпамінаецца...

Глядаце на стар.

4-5



# КОЛА ДЗЁН

Беларуская дэлегацыя на чале з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Лукашэнкам наведала Санкт-Пецярбург, дзе прыняла ўдзел у мерапрыемствах, прысвечаных 300-годдзю горада. Падчас знаходжання ў Санкт-Пецярбургу Прэзідэнт Беларусі меў сустрэчы з кіраўнікамі дзяржаў СНД і іншых краін.

## СВЯТЫНЯ ТЫДНЯ

7 чэрвеня ў аэрапорце "Мінск-1" вернікі будуць сустракаць мошчы Святога апостала Андрэя Першазванага, якія будуць знаходзіцца ў прыходзе іконы Божай Мацеры "Усіх тужлівых Радасце" па адрасе: Мінск, в. Прытыцкага, 65. Мошчы будуць пастаўлены ў храме прап. Еўфрасініі, ігуменні Полацкай.

9 чэрвеня, мошчы Святога апостала Андрэя Першазванага пакінуць прыход у гонар іконы Божай Мацеры "Усіх тужлівых Радасце"

Праводзіны святых машчэй Андрэя Першазванага пройдзюць ў 14.00 у аэрапорце "Мінск-1"

## КАНТАКТЫ ТЫДНЯ

У Тэгеране праходзяць Дні культуры Беларусі ў Іране. Афіцыйную дэлегацыю ўзначальвае міністр культуры Рэспублікі Беларусь Леанід Гуляка. Аматыры мастацтва Ірана маюць магчымасць паслухаць Прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь, вакальны ансамбль "Камерата", салістаў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы Беларусі, а таксама паглядзець фільмы кінастудыі "Беларусьфільм" "У жніўні 44-га" М. Пташукі і "Маленькі баец" М. Касымавай.

## СПІС ТЫДНЯ

У спісе сусветнай спадчыны ЮНЕСКА па стане на 1 студзеня 2003 года лічыцца 730 аб'ектаў са 125 краін свету, у ліку якіх — шэдэўры архітэктуры, гістарычныя цэнтры гарадоў, помнікі археалогіі і культурнага ландшафту. На сённяшні дзень наша краіна ў гэтым спісе прадстаўлена Беларускай пушчай і Мірскім замкам. Найбольш імавернымі кандыдатамі на ўключэнне ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА ад Беларусі з'яўляюцца Барысаглебавская (Каложская) царква XII стагоддзя ў Гродне, мемарыяльны комплекс "Брэсцкая крэпасць-герой" і Нясвіжскі палацава-паркавы ансамбль XVI—XVIII стагоддзяў.

## ПЕРСПЕКТИВА ТЫДНЯ

На апошняй сесіі праўлення Саюза балтыйскіх гарадоў, што адбылася ў шведскім горадзе Умэа, удзельнічалі прадстаўнікі і нашай краіны. І не проста каб папрысутнічаць, а каб разам працаваць над праектамі, якія будуць карыснымі для ўсіх краін, якія ўваходзяць у гэтую прадстаўнічую арганізацыю — гарады Даніі, Германіі, Фінляндыі, Швецыі, Польшчы, Нарвегіі, Расіі і краін Балтыі. Вынікам сесіі Саюза балтыйскіх гарадоў стала прыняцце ў свае шэрагі нашага Гродна.

## ПАСТАНОВА ТЫДНЯ

У Міністэрстве юстыцыі Рэспублікі Беларусь рыхтуюцца папраўкі ў заканадаўства, у адпаведнасці з якімі называцца Прэзідэнтам змога толькі кіраўнік дзяржавы. Змяненні ўносяцца ў адпаведнасці з пастановай урада Беларусі, згодна з якой слова "прэзідэнт" павінна быць выключана з пераліку назваў кіраўнікоў арганізацый.

## БУДАЎНІЦТВА ТЫДНЯ

У Мінску ў раёне вуліцы Каржанеўскага вадасховішча Лошыца пачалося будаўніцтва вучэбна-спартыўнага цэнтру гарналыжнага спорту і снуборда. Для ажыццяўлення праекта будзе прыстасавана натуральная ўзвышанасць, на якой размесцяцца некалькі трас для спуску даўжынёй ад 100 да 150 метраў і тры пад'ёмнікі. Забяспечваць "горны" схіл снегам будзе спецыяльная пушка. Будаўніцтва спартыўнага цэнтру павінна закончыцца да пачатку сёлетняй зімы.

## ТЭРМІНЫ ТЫДНЯ

У бліжэйшы час будзе падпісана пастанова Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя аб устаўленні тэрмінаў забароны на лоўлю сома для забеспячэння спрыяльных умоў нерасту гэтай рыбы. Так забарона ў Брэсцкай вобласці будзе дзейнічаць з 5 чэрвеня па 4 ліпеня, у Віцебскай — з 25 чэрвеня па 24 ліпеня, у Гомельскай — з 5 чэрвеня па 4 ліпеня, у Гродзенскай — з 21 чэрвеня па 20 ліпеня, у Мінскай — з 9 чэрвеня па 8 ліпеня, а ў Магілёўскай — з 6 чэрвеня па 5 ліпеня.

## ЗАКЛІК ТЫДНЯ

Здавалася б, што выкарыстанне ў час зімы саляной сумесі для пасыпання дарог не прыносіць ніякай шкоды, а толькі карысць. Аднак гэта не так, з-за выкарыстання мінулай зімой саляной сумесі ў Мінску пацярпелі 1600 дрэў і ў першую чаргу ўздоўж праспектаў Машэрава і Скарыны, кальцавой аўтадарогі, вуліцы Арлоўскай. У гарвыканкам ад "Мінскзеленбуду" накіраваны пратакол з заклікам забараніць прадпрыемству "Гаррамаўтадар Мінгарвыканкама" прымяняць саляную сумесь.

## АБМЕЖАВАННІ ТЫДНЯ

На аўтамабільных дарогах Беларусі з 1 чэрвеня і да канца лета будуць дзейнічаць часовыя абмежаванні. У гэты перыяд у дзённю пару сутак (з 10 да 22 гадзін) пры тэмпературы паветра вышэй 25 градусаў абмяжоўваецца рух па аўтамабільных дарогах з асфальтавым пакрыццём сродкаў з пагрузкай на адзіночную вось больш як шэсць тон. Рух такога транспарту будзе дазволены ў начны час з 22 гадзін вечара да 10 гадзін раніцы.

## ЗАЦЬМЕННЕ ТЫДНЯ

31 мая ў Брэсце можна было назіраць сонечнае зацьменне. Пачалося яно ў 5.24 раніцы. Падобнае зацьменне адбудзецца праз 18 гадоў, 11 сутак і 8 гадзін.

## ФЕСТИВАЛІ

Душа радуецца, калі бачыш, як паступова адраджаюцца гістарычныя мясціны Беларусі. Вельмі моцна пераўтварыўся апошнім часам гарадскі пасёлак Мір, а таксама знакамёты, унесены ў спіс сусветнай культурна-гіста-

"Уверцюрай да свята". А ўрачыстае адкрыццё "Мірскага замка-2003" (мастацкі кіраўнік фестывалю — народны артыст, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, прафесар М. Фінберг) было яшчэ напера-

# «МІРСКІ ЗАМАК — 2003»

рычнай спадчыны ЮНЕСКА, замкавы комплекс "Мір". Менавіта тут, ля цагляных сценаў Міра, 31 мая — 1 чэрвеня ладзіўся Беларускі фестываль мастацтваў "Мірскі замак-2003" (арганізатарамі фестывалю выступілі Міністэрства культуры РБ, Гродзенскі аблвыканкам, Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры, Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі, Нацыянальны мастацкі музей РБ), які падараваў усім удзельнікам і гасцям фестывалю імгненні непаўторнай эстэтычнай асалоды. Бо праграму фестывалю склалі сапраўдныя "мірскія" забаўкі: мастацкая выстаўка "Помнікі старажыт-



дзе, ужо на захадзе сонца, якое, у небе Міра, замяніць вялізны чырвоны паветраны шар.

Шырмы, Дзяржаўнай установы "Гродзенская капэла", музычнай капэлы "Санорус", народнага аркестра рускіх народных інструментаў Лідскага музычнага вучылішча. Заслужаны калектыў — Дзяржаўны канцэртны аркестр падрыхтаваў асобны тэматычны канцэрт камерных калектываў пад агульнай назвай "Музычная спадчына Радзівілаў", які закрыў фестываль. Акрамя гэтага, на эстрадзе ля замка быў паказаны ўрывак са спектакля "Навука каханьня" Гродзенскага абласнога драматычнага прагучаў верш у гонар Міра беларускага паэта Л. Дранько-Майсюка ў выкананні аўтара.

1 чэрвеня фестываль прадоўжылі не менш святочныя мерапрыемствы: выстаўкі работ дзіцячай творчасці, народных майстроў, выступленні народных музычных калектываў, турнір рыцарскіх клубаў.

В. БАРАБАНШЧЫКАВА

Фота Г. ЖЭНІЧА



насці" з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі ў Паўночным корпусе Мірскага замка (былі прадстаўлены работы М. Карпука), I Міжнародная канферэнцыя "Матэрыяльная і духоўная культура замкаў Беларусі", у якой бралі ўдзел каля дваццаці выступоўцаў (прагучалі даклады на тэмы "Замкавы комплекс "Мір" як сусветная каштоўнасць", "Рэканструкцыя інтэр'ераў Мірскага замка", "Музычная спадчына Радзівілаў", "Паэтыка барочнага палаца", "Рыцарскія клубы як сродак папулярызавання сярэднявечнай культуры Беларусі" і інш.), спаборніцтва рыцараў, сярэднявечныя танцы, прадстаўленне Мірскай батлейкі ў Замкавым дворыку, якія сталіся, між іншым, толькі

пасол РБ па асаблівых даручэннях У. Шчасны, прафесар М.



## ПРЭМ'ЕРА

Напэўна, гэта адна з найбольш складаных, загадкавых і актуальных опер у сусветнай музычнай спадчыне. Гэта — класіка, вечная і заўсёды сугучная сучас-

# «ХАВАНШЧЫНА» — ГЭТА...

насці. У новым абліччы твор М. Мусаргскага (рэдакцыя Д. Шастаковіча) на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы Беларусі прадставілі музычны кіраўнік і дырыжор Г. Праватораў, рэжысёр-пастаноўшчык М. Ізворска, мастак В. Окунеў, хормайстар Н. Ламановіч.

У спектаклі "Хаваншчына" занятыя вядучыя салісты: А. Кеда, А. Мельнікаў, Я. Нялепа, У. Пятроў, Я. Пятроў, В. Курбацкая, Э. Рыжановіч, В. Стральчэня ды інш.

Н. К. Фота А. ДЗМІТРЬЕВА





# РЭДАКЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЯ ЎСТАНОВА «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА» НАГАДВАЕ: ІДЗЕ ПАДПІСКА НА 2-ое ПАЎГОДДЗЕ 2003 ГОДА!

ровоз") і таксама пінчанін Мікалай Елянеўскі (з навелай пра выпадак з нашчаснага жыцця вайскоўцаў "Расстрел"). Усе тры аўтары пішуць па-руску і маюць за плячыма багатую жыццёвую ды і творчую школу. Іх творы чытаюцца на адным дыханні.

Чытачоў часопіса чакае таксама і прэм'ера рубрыкі. У сувязі з тым, што дзяржава надае значную ўвагу ўдасканаленню ідэалагічнай работы ў грамадстве, рэдакцыя выдання распачала новую рубрыку "Ідэалогія. Общество. Государство". Пачынае яе доктар філасофіі (права), член-карэспандэнт Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій Анатоль Власаў артыкулам "Будучыне Беларусі — в становлении и развитии гражданского общества". Публікуючы гэты артыкул, рэдакцыя выказвае спадзяванне, што ён выкліча ў многіх жаданне падзяліцца сваімі меркаваннямі, думкамі па закранутай тэме. Тады кожнаму будзе дадзена магчымасць выступіць на старонках часопіса.

Публіцыстыка прадстаўлена таксама артыкулам журналіста Мікалая Жучко "Белорусский рубеж" (пра беларускую абарончую аперацыю на пачатку Вялікай Айчыннай вайны) і артыкулам доктара філасофскіх навук, былога сакратара ЦК КП Літвы Вялікага Лазуткі "Каток" "нового мирового порядка" (аб сучаснай палітычнай сітуацыі ў свеце, падзеях у Іраку).

У рубрыцы "История. Культура. Нация" друкуецца заканчэнне навуковага даследавання Уладзіміра Агеевіча "Скорина неизвестный... или непонятный" (аб новых і спрэчных фактах у нашым скарыназнаўстве).

У рубрыцы "Литературоведение" прапануецца даволі грунтоўны артыкул дацэнта БДУ Маргарыты Яфімавай пра жыццёвы і творчы шлях Янкі Маўра "Таким он был..." Матэрыял прымеркаваны да 120-годдзя з дня нараджэння вялікага майстра прыгодніцкага жанру, класіка беларускай дзіцячай літаратуры.

Пісьменнік, генерал-маёр у адстаўцы Анатоль Сулянаў у рубрыцы "Литературная критика" пранікліва разважае пра кнігі Антаніны Карташовай "Солдаты с косичками" і Аляксандра Магіда "46-й Гвардейский таманский полк", якія ўваскрэшаюць старонкі неўміручай мужнасці савецкіх людзей у гады Вялікай Айчыннай вайны. Яго артыкул мае ёмкаю назву "Поклонимся им". Пра тое, якой цаной была дасягнута Вялікая Перамога ў далёкім 1945 годзе, якія страты на самай справе панеслі СССР і фашысцкая Германія, доказна раскажае кандыдат гістарычных навук Геннадзь Жылінінкі.

А яшчэ Яўген Каршукоў рэцензуе дзве кнігі паэзіі: Міколы Шабоўча "Падары мне сваю адзіноту" і Навума Гальпяровіча "Свято ў акне".

Павел КУЗЬМІЧОЎ

Шановныя чытачы! Ідзе падпіска на другое паўгоддзе 2003 года. На выданні Рэдакцыйна-выдавецкай установы "Літаратура і мастацтва" можна падпісацца ў любым паштовым адрэсаванні нашай краіны.

Кошты засталіся тымі ж, што і былі ў першым паўгоддзі. Для ўстаноў Міністэрства культуры і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь адкрыты льготны падпіска.

## "Літаратура і мастацтва"

Індывідуальная (індэкс — 63856)	на 1 месяц — 4000 руб.
на 1 месяц — 2500 руб.	на 3 месяцы — 12000 руб.
на 3 месяцы — 7500 руб.	на 6 месяцаў — 24000 руб.
на 6 месяцаў — 15000 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 63880)
Ведамасная (індэкс — 63857)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

## "Польмя"

Індывідуальная (індэкс — 74985)	на 1 месяц — 3500 руб.
на 1 месяц — 2500 руб.	на 3 месяцы — 10500 руб.
на 3 месяцы — 7500 руб.	на 6 месяцаў — 21000 руб.
на 6 месяцаў — 15000 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 00727)
Ведамасная (індэкс — 00141)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

## "Малодосць"

Індывідуальная (індэкс — 74957)	на 1 месяц — 3800 руб.
на 1 месяц — 2600 руб.	на 3 месяцы — 11400 руб.
на 3 месяцы — 7800 руб.	на 6 месяцаў — 22800 руб.
на 6 месяцаў — 15600 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 00731)
Ведамасная (індэкс — 00137)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

## "Крыніца"

Індывідуальная (індэкс — 74824)	на 1 месяц — 3500 руб.
на 1 месяц — 2500 руб.	на 3 месяцы — 10500 руб.
на 3 месяцы — 7500 руб.	на 6 месяцаў — 21000 руб.
на 6 месяцаў — 15000 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 00730)
Ведамасная (індэкс — 74940)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

## "Нёман"

Індывідуальная (індэкс — 74968)	на 1 месяц — 3500 руб.
на 1 месяц — 2500 руб.	на 3 месяцы — 10500 руб.
на 3 месяцы — 7500 руб.	на 6 месяцаў — 21000 руб.
на 6 месяцаў — 15000 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 00728)
Ведамасная (індэкс — 00238)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

## "Всемирная литература"

Індывідуальная (індэкс — 74863)	на 1 месяц — 3500 руб.
на 1 месяц — 2500 руб.	на 3 месяцы — 10500 руб.
на 3 месяцы — 7500 руб.	на 6 месяцаў — 21000 руб.
на 6 месяцаў — 15000 руб.	Ведамасная льготная (індэкс — 00729)
Ведамасная (індэкс — 00135)	на 6 месяцаў — 16800 руб.

## «НЁМАН», № 5

"Нёман" адкрываецца падборкай вершаў лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Карызыны "Озера доброты" у перакладзе А. Цяўлоўскага і В. Паліканінай. Гэтая публікацыя прымеркавана якраз да 65-годдзя вядомага паэта. Грамадзянская, пейзажная, любоўная лірыка, падсвечаная шчырым сэрцам і пільным роздумам юбіляра, не пакіне аб'якавым нікога, хто прачытае яе. Паэзія прадстаўлена таксама нізкай вершаў Міхася Пазнякова ў перакладзе В. Грышкаўца. Ёсць і два паэтычныя дэбюты. Упершыню друкуюцца вершы маладога выкладчыка БДТУ, нядаўняга ўдзельніка Рэспубліканскага семінара маладых літаратараў Андрэя Цяўлоўскага, а таксама выпускніцы сталічнай гімназіі № 1 Наталлі Хлебус. Апошняю рэкамендаваў да друку кіраўнік творчага семінара пры гімназіі А. Сулянаў.

Раздзел "Проза" распачынаецца раманам Таісы Бондар "Искушение". У цэнтры ўвагі пісьменніцы — прыцягальны вобраз слаўтай асветніцы Еўфрасіні Полацкай. Дарэчы, гэты твор — адміетны, знакавы ў беларускай літаратуры, прысвечаны знакамітай гістарычнай асобе.

Як ніколі, нумар часопіса багаты на новыя імёны творцаў. Вось і сярод пражаных годна дэбютуюць і пінчанін Юрый Саланевіч (з апавесцю пра былых вайнаў-афганцаў "Лучшие из лучших"), мінчанін Ігар Александровіч (з апавесцю пра пераможны 1945 год "Горячий па-

## ВАНДРОЎКІ

# «ТУТ УСЯКАЯ РЭЧ ЯК ГАВОРА З САБОЙ...»

Напярэдадні патэлефанавала дырэктар абласной бібліятэкі імя А. Пушкіна Наталля Чуева і нагадала, што ў межах навуковай канферэнцыі 22 мая супрацоўнікі буйнейшых бібліятэк Беларусі, пісьменнікі, госці з Польшчы, Расіі, выязджаюць у вандроўку па мясцінах Бацькаўшчыны.

Вандроўка наша ў краіну купалаўскай паэзіі пачалася з найстарэйшага Даўгінаўскага гасцінца, што налічвае звыш 400 гадоў і калісьці пачынаўся ў Мінску на скрыжаванні сённяшніх вуліц Іерусалімскай, Варшавскай, Чарвякова. Пра назву кожнай можна мовіць, але трэба нагадаць, што менавіта тут была знакамітая Старажоўка, дзе ў паўночна-заходняй частцы былога Менска размяшчаліся старажавыя аховы, якія нельга было абмінуць, накіроўваючыся ў горад. Менавіта па гэтым шляху хадзілі малады Купала ў Мінск і назад у Акапы. Пры Даўгінаўскім гасцінцы праходзілі дзіцячыя і юнацкія гады паэта. Хутка бяжыць і кладзецца пад колы аўтобуса шаша. Мы праезджаем Дубаўляны, Паперню, дзе на мясцовых могілках, што на ўзгорку, знайшоў свой апошні прытулак адзін са старажытных ахсакалаў нашай літаратуры Максім Лужанін. Пры знакамітым гасцінцы на Вячы ў фальварку Казіміраўка калісьці жыў Уладзімір Самойла. Нават сёння даследчыкам цяжка сказаць як бы

скаўся лёс Купала, каб не Уладзімір Самойла, які ў сваім пісьме Б. І. Эпімаху-Шыпіну пісаў: "Канечне, прасіць Вас прыняць удзел у яго лёсе няма чаго. Вы былі хрышчоным бацькам яго твораў, яго літаратурным апекуном, такім і застацеся для яго асабіста. Мне ён (Купала) вельмі дарагі аджын недастаткова ацэнены паэт сучаснай Беларусі. Толькі Вы і адзінец яго правільна. Памажыце яму Вашай цудоўнай выпрабавальнай працай, але захавайце ўсю свежасць юнацкай чысціні і веры сэрцам. У Ваш уплыў я глыбока веру".

З Даўгінаўскага гасцінца збочваем на не менш знакаміты Мядзельскі шлях. Праезджаем Лыскую гару, паабалал дарогі стаяць вельмі прыгожыя лясы са звонкімі стромкімі залатымі соснамі. Аўтобус прыпыняецца ў Жукаўцы. Праз вокны аўтобуса (бо не выйсці, таму, што ідзе дождж) усе разглядаюць помнік дойлідства — драўляную царкву, што адноўлена ў 1992 г. Калісьці перад царквой была вялікая плошча, на якой ладзіліся кірмашы. У свой першы прыезд у Акапы да маці ў 1911 г. Янка Купала разам з выдатным музыкам, фалькларыстам Антонам Грыневічам неаднаразова наведваў гэтую мясціну. Менавіта тут, у мястэчку Здарэнец, Купала і Грыневіч запісалі гутаркі людзей, іх апавяданні. Побач з плошчай цячэ рачулка, што зараз узятая ў

трубу. Тут калісьці была знакамітая Пустка, местачковая карчма ў засценку Здарэнец. Менавіта тут сустракаўся Янка Купала з Ядвігінам Ш. менавіта тут нарадзіўся адзін з першых псеўданімаў Я. Купала — Здарэнец.

Едзе далей. Наперадзе — вёска Карпілаўка, што налічвае некалькі двароў. Пры дарозе ўказальнік: "Купалаўскі запаведнік "Акопы". Мінаем родны дом паэта, мастака Сяргея Давідовіча. Збочваем да былой сядзібы Ядвігіна Ш. Колькі гадоў ездзім гэтым шляхам і заўсёды ўражае, што людзей, якія прыязджаюць у гэты прытулак духоўнай моцы, заўсёды сустракае добраразумны лагодны сабака... Прыпыняемся ў Карпілаўцы. Імжыць нізкаватае неба, не вельмі цёплы дзень для мая, але ўсе прысутныя прыпыніліся ля дуба, пад якім калісьці Ядвігін Ш. пісаў свае творы, і які параўнальна нядаўна быў падпалены вандаламі, але выратаваны добрымі людзьмі. Усе з цікавасцю разглядалі тыя камяні, якія Ядвігін Ш. разам са сваімі сынамі сцягваў з не вельмі ўрадлівага поля... Тут заўсёды думаеш, што нідзе больш на беларускай зямлі няма такога куточка, каб так побач у паўтара кіламетра адзін ад аднаго жылі волаты нашай культуры. У Карпілаўцы — пачынальнік беларускай прозы Ядвігін Ш, у Акапах — прарок беларускай нацыі Янка Купала.

З бетонкі, што ўецца сярод лесу, збочваем на лясную дарогу і назіраем як нізкае неба ляжыць на верхавінах дрэў. Прыпыняемся праз трэцяе поле. Далёкі, на Матчыным Полі Песняра, бачны вялікі замшэлы валун, на якім устаноўлена з белага мармуну шыльда са словамі Янкі Купала:

*Песню стварыці ясну, як неба,  
У кожнай з ёй хаце быць мілым гасцём —  
Гэтакіх толькі скарбаў мне трэба,  
Гэткім я толькі жыву пачуццём.*

Камяні і крыжы заўсёды лічыліся ў беларусаў моцным духоўным апірышчам. Пад'яздаем да мемуарыяльнага знаку "Акопы". Аўтобус прыпыняецца. Усе з цікавасцю аглядалі падмурак былога дома, месца, дзе былі пабудовы. Накіроўваемся ў вёску Харужанцы, дзе на месцы былога хутара Міхалішкі, знаходзіцца музей "Акопы". Разам з намі адначасова пад'ехалі гаспадары Лагойскай зямлі і артысты. Па дарозе да музея нас сустракае малады наўрымслівы Купала (аўтары помніка А. Заспіцкі і Г. Мурамцаў).

Музейная экспазіцыя "Янка Купала і Лагойшчына" знаёміць з жыццём і творчасцю паэта ў розныя гады. З музея ўсе ўдзельнікі ідуць да прыгожай паляны, дзе звычайна праходзяць святы, збіраецца шматлікая колькасць людзей у розныя гады і часы. Адкрыла святыя загадчык аддзела культуры Лагойска Ніна Пятроўская, якая расказала прысутным пра спыненых землякоў Купала Ядвігіна Ш, З. Бядулю, Н. Гілевіча, М. Гіля, М. Зарэмбу. Перад прысутнымі як заўсёды хораша выступілі паэты Людміла Рублеўская, Навум Гальпяровіч, Віктар Шніп, маладыя паэты з Лагойска Ірына Грыгор'ева, Мікола Ляшчун, Інга Гаравая. Выступленне паэтаў з Мінска і Лагойшчыны перамяжаў цудоўны ансамбль мастацкай самадзейнасці "Шчодрыца".

Людміла ДАВІДОЎСКАЯ,  
заг. навукова-асветніцкага аддзела  
музея Янкі Купала

# НА ХВАЛЯХ БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ

Героямі праграм "Брама", "Авансцэна", "Палітра", "Сентыментальнае паляванне", што прагучаць традыцыйна ў аўторак, сераду, чацвер, пятніцу ў 22.30, будуць выступаць як вядомыя пісьменнікі, так і літаратурная моладзь. Як заўсёды, насычаны інфармацыйны будзе "Літаратурны праспект", што прагучыць у суботу, у 10.45. У гэты ж дзень — праграма "Клас і К" — у 16.45. У нядзелю, у 21.30 у "Канцэртнай зале" — традыцыйная паэтычная старонка.

Нямала літаратурных перадач на наступным тыдні запланавана на канале "Культура". У "Клубе дамасадаў" працягваецца чытанне апавесці У. Караткевіча "Сівая легенда". У панядзелак, у 17.00 — радыёкампазіцыя спектакля па п'есе У. Шэкспіра "Кароль Лір", "Літаратурны аўторак" з Галінай Шаблінскай прагучыць 10 чэрвеня з 14.10 да 17.00. У 17.00 — "3 фондаў радыё" Я Пархута. "Крывічы". Частка першая.

У пятніцу ў 17.00 — "3 фондаў радыё". Паэтычны радыётэатр. Вершы Рыгора Барадуллы і Ніны Загорскай.

У суботу на канале "Культура" — паўтор перадач "Сентыментальнае паляванне" (9.00), "Гаспода" (10.10), "Брама" (15.45).

У нядзелю, 15 чэрвеня, — "Тэатр перад мікрафонам". Л. Зорын, "Перакрыжаванне". Спектакль. "Песня кахання". Радыёкампазіцыя, А. Блок — вершы ў перакладзе П. Місько. В. Дунін-Марцінкевіч. "Пінская шляхта". Урывак са спектакля.

Н. К.

Ва ўсе часы музыка з'яўлялася найвышэйшай правай чалавечых пачуццяў. У гармоніі гукаў — усё — і радасць, і смутак, і шчасце, і боль. Чаму гранне адных закрэнае таямнічыя струны душы, прымушае плакаць і ўзлятаць высока, а ў іншых — нават не выклікае эмоцыі? Капісьці 16-гадовага Максім Багдановіч адказаў на гэта пытанне ў сваім першым творы, вершы ў прозе "Музыка". "...і ніхто не мог растлумачыць, чаму ад грання музыкі так моцна білася сэрца бедакоў. Ніхто не ведаў, што музыка ўсю душу сваю клаў у ігру..."

Пад гэтым знакам — знакам музыкі — 28 мая ў філіяле Літаратурнага музея М. Багдановіча "Беларуская хатка" адбылася сотая сустрэча яе сяброў. Невялікая зала напоўнілася цудоўнымі мелодыямі 30-х гадоў. Таямніцу чароўнай музыкі прыадчынілі прысутным мастак-графік, майстра музычных інструментаў Аляксандр Лось і аўтэнтычны акардыяніст (дарэчы, па прафесіі біяфізік) Юзэф Міхалоўскі. Віртуознае гранне музыкаў "жывых", папулярных у нашых бацькоў і дзядоў полек, мазурак, вальсаў, перанятых ім ад саміх носьбітаў падчас экспедыцый у межжах Віпейкі — Смаргоні — Крэва, настолькі захапляла, шт немагчыма было ўседзець на месцы: ногі самі выстуквалі такт кожнай мелодыі. Ды і танцаваць не забаранялася, таму знайшліся жадаючыя пераўтварыць сустрэчу ў сапраўдную вечарыну 30-х. Са словаў Аляксандра Лоса можна было даведацца пра гісторыю з'яўлення гэтых танцаў на Беларусі, пра іх адметнасці ў пэўных рэгіёнах, пра старых тутэйшых музыкаў, майстэрству якіх можна сёння толькі пазайздросціць. А ў канцы сустрэчы кожны пачаставаўся святочным пірагом, спечаным з нагоды юбілейнай сотай вечарыны. Сябры пакідалі "Беларускую хатку" са словамі ўдзячнасці выступаўцам і супрацоўнікам музея, са шчырым жаданнем зноў сустрэцца пад дахам Максімавага дома.

Т. ДУБОЎСКАЯ

У Магілёўскім дзяржаўным бібліятэчным тэхнікуме імя А. С. Пушкіна адбыўся вечар, прысвечаны 58-ай гадавіне Перамогі над фашысцкай Германіяй. Навучэнцы тэхнікума выканалі літаратурна-музычную кампазіцыю пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Ветэран вайны Заслужаны работнік культуры рэспублікі Беларусь арыст Валяцін Ермаловіч расказаў некалькіх эпізодаў з жыцця сваёй вайскавай маладосці і прачытаў вершы беларускіх паэтаў-франтавікоў. А закончыў сваё слова радкамі сябра-паэта Аляксея Пысіна:

*Бяру з сабой нялёгка дарогі,  
Сляды пакут, што не датпелі там,  
Бяру з сабой бяссонныя трывогі,  
А юны свет — я юным перадам.*

Віктар АРЦЕМ'ЕЎ



Хведар ЖЫЧКА

## СЯЛЯНСКАЕ ДЗІЦЦА

Першая падораная кніжка з аўтографам аўтара... Ці ж такое забудзеш? Я прывез яе на Балтыку, паказаў сябрам і схаваў у чамадан на самае дно. Калі смутак агортаў душу, ціхенька даставаў і каторы раз з асалодай перачытваў напісаныя размашывым почыркам словы: "На памятку тав. Жычку Ф. Д. ад Міколы Засіма. г. Мінск, 22. VI. 49".

Шоў Другі з'езд пісьменнікаў Беларусі. Перад пачаткам пасяджэння з Міхасём Даніленкам гулялі мы ў скверыку на вуліцы Энгельса. Нас дагнаў мажны мужчына, прывітаўся і пачаў гаворку пра самыя будзённыя справы: чаму ў горадзе спякота даймае больш, чым у вёсцы, на якой падзівае тут лепш насіць абутак... І раптам пытанне:

— А вы маю кніжку чыталі?

Я ўжо забыўся, што іду з пісьменнікамі. Было такое адчуванне, нібы мы недзе ў

# БЫЛО І ТАКОЕ...

вёсцы слухаем мудрага спрактыкаванага дзядзьку. Разгубіўся і Міхась, але хутка ачаломкаўся і сказаў, што не бачыў яшчэ ў продажы.

— То я вам, хлопцы, падлішу. Прачытайце, добрыя вершы, — сказаў так проста, без задавацтва, нібы пра чужыя.

У той жа дзень і падлісаў мне свой першы зборнік "Ад шчырага сэрца" 1947 года выдання. Сапраўды, вершы мне спадабаліся. Яны былі простыя, натуральныя, як і сам аўтар. Праўда, у тэкстах сустракаліся дыялекты Брэстчыны, незразумелыя мне словы: "секвестратар", "ровэр", "гумы". Затое самі лезлі ў галаву радкі:

*Шоў Якуб лыка драці,  
З кіем, ведама, з нажом.  
І ўбачыў на няшчасце  
Зайца ў яме пад карчом.*

*Вось дзе будзе крупнік важны!  
Стукнуў зайца кіем ў нос, —  
Лыка потым! — і адважна  
Ён варыць яго панёс.*

Праз два гады я сустрэўся з Міколам Арцэмавічам у ДOME творчасці "Каралішчычы". Месяць жылі разам, многа гутарылі, пазнаёміліся бліжэй. Не ведаю, як ён, а я проста палюбіў яго, хаця розніца ўзросту ў нас была каля дваццаці гадоў. Яго сялянская наўнасць, шчырасць і прастата выклікалі не толькі ўсмешку, але частую і дружны выбух рогату. Бывала, у сталойчы чуюцца яго густы бас:

— Дзяхучо! Ты гэта што мне прынесла?  
— Эскалоп, — адкажа афіцыянтка. — Вы ж казавалі.

— То слухай, любя, пакладзі яшчэ адзін такі... а то і два. Ці ж ты не бачыш, што гэтага мне будзе мала?..

Вечарам, калі трэба рабіць заказ на заўтра, зноў чуюцца яго голас:

— Скажы, дзяхучо, што такое — зразы? Мяса? Ну то і пісалі б проста — мяса.

Ён са смакам расказаў нам, як пасля вызвалення працаваў у Пружанскім райвыканкаме:

— Сяляне мяне любілі, казалі, такога начальніка ў іх ніколі не было. Я па вёсках на кані ездзіў. Завеі, мароз. Завядуць да заможнага дзядзькі, кварталы тры самагону вып'ю ды чыгун мяса з'ем — ніякага марозу не чую! Сяду на сям, кажух з плячэй скіну, рукавы закасаю і еду. Уся вёска выбягала глядзець на "савецкага секвестратара", — не нейкі там задрыганы шляхцок — багатыр! Таму і любілі.

Расказаў і больш трагічнае — як у час акупацыі з-пад расстрэлу ўцёк, начаваў у

чужых гумнах, копах сена, галадаў... Мы слухалі, затаішы дыханне. А назаўтра зноў падсмейваліся, распальвалі яго наўнасць, прыдумвалі частуюшкі нахшталт:

*Прэ, як ашпараны, з Мінска Засім,  
Зіна Бандарына — верхам на ім.*

Ён не крыўдзіўся (не ведаю, ці мог ён наогул крыўдзіцца на каго-небудзь), пазіраў на нас, як на блазнаў.

У той час Піліп Пестрак выдаў першую частку рамана "Сустрэнемся на барыкадах". Мікалаі Арцэмавіч спытаўся, ці чытаў я гэты твор.

— Чытаў, — кажу.

— Прауда ж, добрая рэч! Давай з табой напішам рэцэнзію для нашай абласной газеты, га?

Я з радасцю згадзіўся. Так у брэсцкай абласной газеце "Зара", якая выходзіла на рускай і беларускай мовах, 9 лютага 1952 года была апублікаваная пад двума подпісамі — маім і М. Засіма рэцэнзія на раман П. Пестрака.

Пазней мы неаднойчы сустракаліся і ў Мінску, і ў Брэсце.

19 ліпеня 1957 года ва ўзросце 49 гадоў Мікола Засім памёр. Яго шкадавалі ўсе, бо ні ворагаў, ні зайздроснікаў ён не меў.

## ПАКУТНАЯ ДАРОГА

Таленавітым майстрам слова яго назвалі ў дзень пахавання. Тады ж яго хударлявае цела было ўпершыню апранута ў дабrotны новы гарнітур. Да гэтага мала хто бачыў Аркадзя Дзмітрыевіча Чарнышэвіча чыста паголенага і ў прыстойнай, адпрасаванай вопратцы. За некалькі дзён да сваёй смерці ён прыйшоў у рэдакцыю, шэптам нешта спытаўся ў сакратаркі, прысеў, хаваючы пад зэдлік абутыя ў летнія сандалеты ногі (стаяў зімовы марозны дзень), аддыхаўся і ціхенька выйшаў.

Такім і запомніўся. Яшчэ засталася яго кніжка "На сажалках" з падарункавым аўтографам на тытуле — гэта ў знак таго, што мы ў газеце "Піянер Беларусі" калісьці, яшчэ да выхаду асобнай кнігай, друкавалі ўрыўкі з гэтай апавесці...

— Учора ж ён быў у мяне, дапазна сядзелі, — выхваляўся паэт Анатоль Астрэйка.

— Не можа быць! — пачуўшы пра яго смерць, здзівіўся і драматург Іван Козел.

— А дні тры таму мы з ім яшчэ і паўлітэрку раздалі, — сказаў, ідучы з пахавання, журналіст Канстанцін Папоўскі.

Так "сябры" дапамагалі хвораму...

Хавалі Чарнышэвіча на могілках на Маскоўскай шашы. Быў халодны ветраны дзень. Некалькі развітальных слоў сказаў і А. Астрэйка.

## «ДА ТЫХ ПАЛЯН, ДЗЕ ВЕРАСЫ...»

Помню, у часопісе "Беларусь" былі надрукаваны два вершы невядомага тады мне аўтара — Васіля Матэвушава. Запомніўся першы з іх:

НА КАМЕНІ

*На камені ў Хінганскай цясніне  
Штыком напісаў на ўспамін,  
Што быў я ў Маньчжурскай краіне  
Не ў пошуках шчасця хвілін,  
Што радасць жыцця беларуса  
Жыве сярод пушчаў і ніў,  
Што ў фанзах Хайпара, Цзямусы  
Нікому бяды не зрабіў.*

Я тут нават думкай не марыў  
Не пачатковец, не юнак, а ўдзельнік вайны з Японіяй. На мой роспыт казалі, што піша ён даўно, жыве ў Магілёве. Восенню 1952 года я быў зацверджаны на пасаду ўласнага карэспандэнта газеты "Чырвоная змена" па Магілёўскай вобласці і пераехаў на часовае жыхарства ў Магілёў. Там і пазнаёміўся бліжэй з Васілём Іванавічам.

Рэдакцыя абласной газеты "За Радзіму" размяшчалася на першым паверсе спавуэта Дома Саветаў, які будаваўся па ўзоры мінскага Дома ўрада на выпадок пера-

носу сталіцы рэспублікі ў Магілёў (выношваліся і такія планы). У гэтым, самым вялікім у горадзе будынку знаходзіліся амаль усе абласныя ўстановы, і нам, газетчыкам, было лёгка збіраць і ўдакладняць звесткі аб "працоўных подзвігах слаўных магілёўчан".

Васіль Іванавіч, адзіны на ўсю вобласць член Саюза пісьменнікаў (нейкі высаклапастаўлены чыноўнік публічна назваў яго "дзействільным членом Саюза савецкіх пісателёў") карыстаўся вялікай папулярнасцю і аўтарытэтам, дапамагаў мне звязвацца з патрэбнымі кіраўнікамі раёнаў і ўстановаў, падказваў тэмы для артыкулаў і фельетонаў, арганізоўваў сустрэчы са студэнтамі і творчай моладдзю. Спакойны і разважлівы, ён усё рабіў трывала і надзейна.



Такая ж была і яго паэзія: нешматслоўная, простая, па-сялянску мудрая. У яго няма даўжэзных сюжэтных балад, ён умеў усё сказаць васьмю-дванаццацю радкамі:



*У кожнага ёсць ясны зопак  
І крылы дужыя квола...  
І капі ты адчуеш вяскасць,  
Што быццам сілы нестасць,  
Спяшаў да бору, дзе на ўзлеску  
Пад дубам ранняя вясно  
На тоненькай назе пралеска  
Трымае сонца над зямлёй.*

Друкавацца Васіль Матэвушаў пачаў у 1932 годзе, а першы зборнік яго вершаў "Магілёўскі шоўк" выйшаў у 1957 годзе. Праўда, перад ім выйшла некалькі брашур — з праявістымі нарысамі пра перадавікоў сельскай гаспадаркі і прамысловасці Магілёўшчыны.

Пазней, працуючы загадчыкам рэдакцыі выдавецтва "Беларусь", я планавалі ў 1972 год чарговы зборнік вершаў В. Матэвушава. На пасяджэнні рэдакцыі старшыня Камітэта па друку Рыгор Васільевіч Канвалаў папракнуў мяне:

Друкавацца Васіль Матэвушаў пачаў у 1932 годзе, а першы зборнік яго вершаў "Магілёўскі шоўк" выйшаў у 1957 годзе. Праўда, перад ім выйшла некалькі брашур — з праявістымі нарысамі пра перадавікоў сельскай гаспадаркі і прамысловасці Магілёўшчыны.

Пазней, працуючы загадчыкам рэдакцыі выдавецтва "Беларусь", я планавалі ў 1972 год чарговы зборнік вершаў В. Матэвушава. На пасяджэнні рэдакцыі старшыня Камітэта па друку Рыгор Васільевіч Канвалаў папракнуў мяне:



Патанула сонца ў хмары,  
І ўскіпела хмара тая,  
Зыркнім полымем палае.  
Я люблю такі пажар.  
Я на гэтакім пажары  
Сам бы ўспыхнуў на імгненне  
І згарэў ад захаплення:  
Бліснучы раз і то не жарт.

А колькі паэтычных пірычных адступленняў, маляўнічых апісанняў роднай прыроды можна адшукаць у ягонай прозе! І ці напісаў бы ён столькі кніжак, заглядаючы ў чарку? Не, мы не маем права ўзводзіць паклёп на гэтага здольнага і працавітага пісьменніка. Пражыў ён усяго 55 няпоўных гадоў, з якіх каля 20 быў гвалтоўна адарваны ад роднай зямлі, роднай мовы.

Памёр Аркадзь Чарнышэвіч 18 студзеня 1967 года.

— Што гэта вы плануеце яму адны толькі брашурыкі. Васіль Матэвушаў адзін са старэйшых паэтаў, мае многа добрых вершаў. Вось і параніце яму сабраць усё лепшае, і выдадзім яму салідную кніжку.

Так нарадзіўся зборнік "Верасы", у якім сабрана ўсё лепшае, што паспеў стварыць гэты нястомны працаўнік і добры чалавек.

Калі мне выпадае ехаць аўтобусам ці машынай з Мінска, я пільна ўглядаюся ў акно, каб не прапусціць блакітных указальнікаў з надпісамі "в. Княжыцы" і "в. Сумарокава". Яны, гэтыя гістарычныя вёскі стаяць недаязджаючы кіламетраў дванаццаць-пятнаццаць да Магілёва. Даўным-даўно, напярэдні 1953 года прыязджаў я сюды пісаць замалеўку пра калгасную радыстку Маню Камарову. А летам таго ж года нас, ватагу журналістаў, заманіў сюды, на сваю радзіму Васіль Іванавіч Матэвушаў. Мы хадзілі маляўнічымі ўзгоркамі, шукалі ў маладым бярэзнічку грыбы і, не знайшоўшы іх, плёскаліся ў пакручастай рачульцы Лахве, дурэлі...

Калі ў бары кагось шукаю Іду заўсёды напрусяць.  
Любая ж сцэжка ў родным краі  
Мяне выводзіць на бальшак, —  
пісаў В. Матэвушаў у 1969 годзе. А 6-га сакавіка 1974 г. у 59-ты дзень свайго нараджэння, памёр.

## "ЯК ЧАЙКА НА СВОЙ МАЯК..."

Верш "Ад'езд" Аляксея Бурдзялёва (Русецкага), я прачытаў у тым жа дзесятым нумары "Польмя" за 1947 год, дзе былі надрукаваны першыя мае вершы. Незнаёмы мне Аляксеі нібы чытаў мае думкі, паўтараў маю тугу па радзіме:

Я "Польмя" ўзяў, — разгарну, калі прытулку папросіць сэрца,  
агністым кавалкам свае зямлі  
пад сцюжамі буду грэцца.  
Гэтыя радкі я часта паўтараў сам сабе, бо за сем гадоў марской службы давялося перажыць многа і тугі, і роспачы, і адчаю. І неаднойчы душу сагралі прысланыя з Беларусі часопісы і газеты, пісьмы сяброў. А якая была радасць на рэспубліканскай нарадзе маладых пісьменнікаў даведацца, што чалавек, які ўзяў на сябе клопат аб дабрабыце пачаткоўцаў прыехаўшых з розных куткоў рэспублікі і з-за яе межаў, і ёсць пазт Аляксеі Русецкі.

Ён не любіў выпучацца вастраслоўнымі прамовамі на нарадах ці за банкетным сталом, не лез у спрэчку і палеміку, быў пунктуальны на працы і ў пераліцы, патрабавальны да аўтараў, калі працаваў у рэдакцыях.

Аднойчы, у Дзень Перамогі, вяртаючыся з традыцыйнай сустрэчы ветэранаў, я сказаў Аляксею Сцяпанавічу, што лепш за яго яшчэ ніхто не сказаў пра наш часопіс "Польмя" і прачытаў на памяць прыведзеныя вышэй радкі з яго верша "Ад'езд".

— А ў вас добрая памяць, — здзівіўся ён.  
— Добрае і помніцца добра, — адказаў я.

— Гэта праўда, — згадзіўся Аляксеі Сцяпанавіч.

Адзін крытык у гутарцы назваў яго "нашым Цютчавым". Не ведаю, наколькі правамоцнае такое параўнанне. Для мяне Аляксеі Русецкі з'яўляецца арыгінальным і таленавітым беларускім паэтам. Без усялякіх там прывязак і параўнанняў.

## ПАТРЫЯРХ ДЗІЦЯЧАЙ ЛІТАРАТУРЫ

У дзяцінстве я з захапленнем чытаў яго кніжкі, якія браў у бібліятэцы Стрэшынскай школы. А таўсошчы, як цагляна, том рамана "Амок" ляжаў на пачэсным месцы — пад абразамі — у нашай хаце, яго купіў бацька ў Жлобіне. Нават сёння заплюшчу вочы і бачу вокладку тае кнігі, дзе быў намаляваны раз'юшаны чарнаскурый тубылец з крывым нажом, нацэльным у грудзі каланізатару. Помню і назву першага раздзела рамана: "Там, дзе грукатаў Кракатаў".

Нават і ў думках я тады не дапускаў, што змагу сустрэцца з пісьменнікам, аўтарам гэтых цікавых кніг: уяўлялася, што такія кнігі пішуць незвычайныя людзі — волаты і мудрацы...

І ўсё ж пашчасціла — сустрэўся. І неаднойчы.

З 1953 года я стаў працаваць у рэдакцыі дзіцячай газеты "Піянер Беларусі", якая мела цесную сувязь з вядомым пісьменнікам. Па яго ініцыятыве і пры актыўным яго ўдзеле стваралася вядомая кніга "Ніколі не забудзем" — расказы дзяцей аб перажытай вайне. Мы часта званілі яму па тэлефоне, раіліся па важных пытаннях, запрашалі ў рэдакцыю. А ў дзень яго нараджэння — 10 мая прыходзілі да яго на кватэру (жыў ён блізка ля рэдакцыі) з

кветкамі і падарункамі. Івану Міхайлавічу было ўжо 70 гадоў, ён стаў губляць зрок. Але па-ранейшаму быў вострым на слова, аптымістам і гумарыстам, даваў такія трапныя характарыстыкі высакапастаўленым чыноўнікам, што нам ён здаваўся самым відучым чалавекам на зямлі.

Пасля аперацыі ён стаў бачыць крыху лепш, але настрой яго не падняўся, — пачаліся напады на яго новы твор — "Фантамабіль прафесара Цылякоўскага", у якім ярыя "вучоныя-марксісты" ўбачылі прапаганду "буржуазнага цемрашальства". А ідэю гэтага твора — аб магчымасці ў недалёкім будучым скарыстаць энергію біятокаў — падказаў пісьменніку яго сын, выдатны савецкі фізік Фёдар Іванавіч Фёдарав. Пытанні новай навукі — кібернетыкі хвалявалі многіх вучоных свету. Толькі ў Савецкім Саюзе яе лічылі антынавукай, забабонамі.

— Гэта ўжо другая мая кніжка, якую бракуюць "вучоныя", — расказваў з усмешкай Іван Міхайлавіч. — Першай была аповесць "ТВТ". Напісаў я яе раней, чым Гайдар свайго "Цімура і яго каманду". Можна, у тым і бяда, што раней... Як накінуліся на мяне! Школьнікам, кажуць, вучыць урокі трэба, а не рамантаваць мэблю... А во, глядзіце, жыццё прывяло і да мэблі, і абеды гатаваць у школе дзяўчынак вучаць, а хлопцаў за такарныя станкі паставілі... Толькі цяпер гэта называюць палітэхнізацыяй, а я назваў "Таварыствам ваяўнічых тэхнікаў". Дасць Бог, дажыву і да кібернетыкі...

Не дажыў, памёр 3-га жніўня 1971 года. Ганаровае званне "Заслужаны дзеяч культуры БССР" прысвоілі яму яшчэ пры жыцці, у 1968 годзе. А Лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі БССР Янка Маўр стаў праз год пасля смерці, у 1972 годзе, і ў пераліку твораў, за якія прысуджана прэмія, "Фантамабіля прафесара Цылякоўскага" няма.

## АБАРОНЦА БРЭСЦКАЙ КРЭПАСЦІ

Неяк у спякотны летні дзень 1951 года, яшчэ пры Сталіне, са сваім сябрам Косцем Папкоўскім я піў піва ў сталойцы на Камапоўскім базары. Да нас падсеў Косцеў знаёмы, кульгавы малады хлопец. Яны пагаманілі крыху аб нечым сваім, і мы разышліся.

— Ты ведаеш, хто гэта такі быў? — спытаўся Косця і сам адказаў: — Агась Махнач, абаронца Брэсцкай крэпасці.

— Герой, значыць?  
— Ага, "герой", — хмыкнуў Косця. — Хоча во ў Мінск пераязджаць, паступаць куды вучыцца.

— Прымуць, — кажу, — без экзаменаў.

— Ёны, — зноў хмыкнуў той. — Ты бачыў, што ён кульгае. Паранены, у палоне быў... а ты ж ведаеш, што гэта азначае...

Вядома, ведаў... Але праз нейкі час убачыў Агася ў рэдакцыі газеты "Літаратура і мастацтва", а яшчэ праз колькі гадоў сустрэліся ў Маскве ў Літаратурным інстытуце на адным курсе завочнага аддзялення. Помню, вечарам пасля працы ў апусцелай рэдакцыі "ЛіМа" пісалі разам кантрольную работу па "Барысу Гадунову" А. Пушкіна. Агась прывалок нейкі старынны фаліант, дзе з буржуазных рэакцыйных пазіцый разбіралася класічная драма, а мы "перакручвалі" той разбор, падганялі яго пад марксісцкі светапогляд... А потым задалі прынесенымі Алесем смачнымі катлетамі...

Мінаў час, мяняліся палітычныя сітуацыі... На ўвесь Саюз па радыё загрымеў палыманы голас Сяргея Сяргеевіча Смірнова аб герайчым абароне Брэсцкай крэпасці. Былія "ізгой" і "зброднікі" станавіліся героямі, іх ушаноўвалі, узнагароджвалі...

У Брэсце рыхтавалася нейкае вялікае свята, прысвечанае абароне Брэсцкай крэпасці-героя. Паехаў і я туды ад рэдакцыі газеты "Піянер Беларусі". Там убачыў я ўсё яшчэ жывых на той час абаронцаў, славуэта Сяргей Сяргеевіча Смірнова, бачыў слёзы на вачах герояў, занатоўваў іх узнёслыя ўспаміны, пазнаёміўся з Пецем Клыпам. Прысутнічаў там, вядома, і Агась Махнач. У маім архіве дзесьці ёсць і фотаздымкі, на якіх можна ўбачыць нас і каля Ціраспальскіх варот, і ля бастыёнаў. Агась больш знаходзіўся ў цэнтры ўвагі і трапляў пад аб'ектыў часцей, чым я.

Помніцца адна сустрэча ўжо і ў новым стагоддзі, здаецца. Мы ўжо абодва пастарэлыя, аслабленыя, на нейкім зборышчы прыселі ў фае на канапку, перакінуліся прывітаннем, нешта сказалі адзін аднаму прыветнае, нешта ўспомнілі прыемнае, нешта пажадалі адзін аднаму і развіталіся... Аказалася — назаўсёды.

Засталося некалькі падараных і падпісаных мне брашурак з яго п'есамі (тоўстых кніг, здаецца, ён не выдаваў), засталася светлая памяць аб гэтым дабрэйшым чалавеку, сумленым пісьменніку.

## СКУПЫ НА СЛОВЫ

Як і я, ён доўга таптаўся ля парога першай кнігі. Як і мяне, спрытноты-паэты лічылі яго па-за сферай "высокай" паэзіі, за вочы называлі няўдачнікам, які співаецца. Я ж ведаў, што Генадзь не п'е, ажаніўся, мае дзіця, жыве на прыватнай кватэры — выдаткі вялікія, а заробак маленькі. Ягонных вершаў не ўсе рэдакцыі прымалі — яны мелі нейкі нязвычайны рытм і, галоўнае, — не ўслаўлялі "вялікага і мудрага".

Можна, таму я і быў такім непатрабавальным рэдактарам да яго першай кнігі "Абветраныя даляглядзі", якую крытыкавалі і ў друку, і на словах. А калі крытыкуюць, абавязкова ўспамінаюць і рэдактара: "Вы, таварыш Жычка, пускаяеце ўсіх падрад", — сказаў на нейкай нарадзе дырэктар выдавецтва З. Матузаў.

Першая кніжка акрыпіла Генадзя Якаўлевіча. Ён быў добрым стылістам і бязлітасна скарачаў свае вершы, дабіваўся лаканічнасці і выразнасці:

Не шкадую зусім,  
што даўгая размова  
След парою цяжкі  
ў тваім сэрцы пакіне.  
... Я на словы скупы,  
калі гэтыя словы  
Толькі раз у жыцці  
гаварыць я павінен.

Гэта — з другой яго кнігі "Сто крокаў" (1967), якую таксама давялося рэдагаваць мне.

Пісаў Генадзь Кляўко і гумарыстычныя вершы (выдаў тры зборнікі), і вершы для дзяцей. Ад кнігі да кнігі мацней ягоны голас, шырыўся круг чытачоў і прыхільнікаў. Яго запрасілі працаваць у рэдакцыю часопіса "Польмя", дзе ён вырас да намесніка галоўнага рэдактара.

Памёр Генадзь Кляўко 21 жніўня 1979 г.

## ЁН ЗЛА НИКОМУ НЕ ТВАРЫЎ...

У маладосці ён пісаў пра ўсё: і пра партызанскую вайну, і пра будаўніцтва калгасных электрастанцый, і пра ўборку багатых ураджаяў, і пра сваю любімую прафесію ("Мог стаць у жыцці камандзірам, — настаўнікам стаў назаўжды"). Аднаго не крапаў — сваіх інтымных пачуццяў, трымаў іх за сямя замкамі. Магчыма, гэта нейкі педагагічны такт, — сваё жыццё Уладзімір Ігнатавіч прысвяціў педагагічнай працы. У мяне захавалася біяграфічная даведка, напісаная рукой Ляпёшкіна да першай яго кнігі, "Ранішня росы" (1961):  
"Уладзімір Ігнатавіч Ляпёшкін нарадзіўся ў 1928 годзе ў в. Церабель Пухавіцкага р-на, Сяргеевіцкага с/савета ў сям'і настаўніка. Вучыўся ў Церабельскай пачатковай школе, у Сяргеевіцкай няпоўнай сярэдняй школе, дзе да пачатку Айчынай вайны скончыў 7 класаў. У часы Айчынай вайны аказаў дапамогу партызанам, у радах якіх былі браты, аднавяскоўцы. У 1947 годзе скончыў сярэдняю школу ў Рудзенску і паступіў у Мінскі педінстытут на літаратурны факультэт. З 1951 года працуе выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры. Член КПСС з 1957 года.

Вершы Ляпёшкіна друкуюцца з 1949 года ў газетах "Чырвоная змена", "Піянер Беларусі", "Літаратура і Мастацтва", у часопісах "Польмя", "Беларусь", "Работніца і сялянка".

У жыцці Ляпёшкін не быў такім закасянелым педантам: ён умеў і захапляцца, і жартаваць, і абурацца, і кахаць. Пазней, у зборніку "Вусце" (1973) ён прызнаецца:

Толькі ты ўсё мроішся у сне.  
І калі тваю пачую песню...  
Так і цягне вечарам мяне  
Да тваіх, знаёмых змалку, весніц.

У выдадзены да 50-годдзя паэта зборнік "Перадлеце" (1978, нешта накітавалі выбранага) аўтар уключыў і раздзел "Новыя вершы. 1976—1977 гг.", дзе ёсць такія прызнанні і пра сваю творчасць:

Загатоўку браў, як залатую,  
А зрабіў — паплекла, быццам медзь,  
І пра свае адносіны да каханай:  
Ніхто з нас не муціў вады,  
Ніхто не заслужыў дакору,  
І за пражытыя гады  
Нам ні кропелькі не сорам.  
Пра сябе:  
Зазнаў пад'ёмы, зведаў спады,  
І хоць, здаецца, не спыніў,  
Ды спатыкаўся, нават падаў  
Перш, чым дабрацца да вяршынь.

Заўсёды быў я чалавекам  
І зла нікому не тварыў...

Як вайсковаабавязаны Уладзімір Ляпёшкін меў воінскую спецыяльнасць дэсантніка, яму часта даводзілася быць на зборах, дзе прымушалі скакаць з парашутам і ўдзень, і ноччу.

— Цяжкая гэта справа, — расказваў ён. — Страшэнна дзейнічае на нервы. А ўдзячнасць адна, во, — і тычкаў пальцам у нейкі значок на грудзях — за пэўную колькасць скачкоў...

ЗАХАРАВА, 19



## РЕДАКЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЯ УСТАНОВА «ЛИТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

прымае да разгляду:

выдавецкія праекты самай шырокай тэматыкі;

выканае ўвесь спектр рэдакцыйна-выдавецкіх паслуг (ад рэдагавання рукапісу да выдання і распаўсюджвання кніжнай прадукцыі);

арганізуе рэкламу і прэзентацыю выданняў.

Вул. Захарава, 19, тэл.: 284-85-25.

Выдавецкая ліцэнзія — ЛВ № 570 ад 23 кастрычніка 2002 года, выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Пішыце на адрас: 220005, Мінск, вул. Захарава, 19, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і мастацтва"; EMAIL: gazeta\_lim@tut.by.

## ЛІТАРАТУРНЫ КВАРТАЛ




31 мая адбылося чарговае пасяджэнне суполкі маладых пісьменнікаў "Літаратурны квартал". На гэты раз яно было незвычайным і не толькі таму, што праходзіла ў суботу, а не як заўсёды ў чацвер, а таму што было вызначна на славу Лысую гару, якую апеў Вядзьмак Лысагорскі. На жаль не ўсе змаглі паехаць, бо ў многіх літкварталаўцаў, што вучацца ў ВНУ, пачаліся экзамены. Але ў тых, хто прысутнічаў на чарговым пасяджэнні, засталіся незабыўныя ўражанні ад малаўнічых мясцін, што багацце з Лысай гары, ад вогнішча, якое надавала чытанню твораў своеасаблівае гучанне. А чыталі свае творы Мікола Кандратаў, Наталля Капа, Таццяна Барысюк, Дар'я Лосева, Аксана Спрычан, Таццяна Будовіч, Рагнеда Малахоўскі, Яўген Рамяніца, а таксама кіраўнікі суполкі Людміла Рублеўская і Віктар Шніп. 5 чэрвеня літкварталаўцы ідуць на пазытную вечарыну "Святло ў акне", якая адбудзецца ў тэатры аднаго акцёра "Зьніч",

# АТРУТНЫЯ ЯГАДЫ НЯНАВІСЦІ

І паўстаў брат на брата. І загінула мноства людзей. І з іх крыві вырас атрутны парастак, які потым ператварыўся ў дрэва. І ягады на ім былі падобныя на вішні. І тыя, хто еў іх, вар'яцелі і паміралі. І называлася гэта дрэва — удог.

"Удог" — назва трылогіі прыпавесцей, уключанай у новую кніжку вядомага беларускага празаіка Франца Сіўко, якая сёлета выйшла ў віцебскім выдавецтве пад найменнем "Ягня ахвярнае" (прыпавесці, апавесці). Перад намі паўстае панарамная карціна жыцця насельнікаў заходнебеларускага краю — спачатку шляхты, потым



звычайных грамадзян, нашых сучаснікаў. Адбываюцца з імі розныя незвычайныя здарэнні, яны робяцца ўдзельнікамі прыгод, авантур, з імі нават адраджаюцца трагедыі.

Як лейтматыў, гучыць у кнізе слова "удог". Гэта сімвал лісу ўсёй Беларусі, усёго нашага народа. Письменніка перапаўняе панчужыцтва, які ён бачыць у навакольных людзях праявы зайздрасці, згізну, здрадніцтва, якія ў рэшце рэшт нараджаюць нянавісць. З атрутнымі ягадамі болю, адчаю, расчаравання.

Створаная ў містычна-рамантычным ключы, кніга гэта — пра ўсіх нас. Таму яна нікога не можа пакінуць абыякавым. Бо ўзыходзяць ягні і растуць слярод нас атрутныя парасткі, чужая кроў (у выглядзе пакут і гора) ліецца з кожнай раны, нанесенай у чулівае сэрца, — але, на вялікі жаль, мы ўсё часцей пачынаем успрымаць гэта як належнае.

Вось такую кнігу напісаў Франц Сіўко. Чытайце — магчыма, і ў некага з вас забліць-зашчыміць сэрца ў адказ на нечую бяду. А тады вы адчуеце сябе чалавекам. Чалавецтва — гэта ў першую чаргу ўменне спагадаць чужому няшчасцю...

С. Я.

## АДРОДЗІМ ЛІТАРАТУРНЫ АЛЬМАНАХ!

Сёлета ў снежні споўніцца 200 гадоў з дня нараджэння вялікага рускага паэта Фёдора Цётчава. У наш час творчая спадчына гэтага геніяльнага творцы і мысліцеля набывае асаблівае гучанне. Кожны яго верш — гэта прароцтва, адкрыццё, папярэджанне... Расійскі пісьменнік Аляксандр Баброў звяртаецца з просьбай: дапамагчы яму адрадыць выданне альманаха "Поэзія", дзе будзе прадстаўлена сучасная паэзія. Адзін з раздзелаў альманаха запланавана прысвяціць братняй славянскай паэзіі Беларусі.

Да ўдзелу ў аднаўленні выдання альманаха запрашаюцца паэты незалежна ад іх ідэйных пазіцый, эстэтычнай скіраванасці і цэхавай прыналежнасці. Ініцыятары праекта просяць даслаць свае вершы, успаміны пра братоў па пры, эсэ, роздумны аб шотчэйскіх традыцыях у лірыцы і песні. Матэрыялы трэба даслаць да 21 чэрвеня па адрасе: 129278, Масква, Рыжскі прыезд 7, выдавецтва "Олімп". Тэл./факс 283-10-02.

Шаноўныя чытачы, сёння мы публікуем крытычны артыкул нашага аўтара з Брэста Сяргея ГРЫШКЕВІЧА. Безумоўна, ён выкліка неадназначную рэакцыю як з боку аўтара рэцэнзуемага тут зборніка, так і з боку прыхільнікаў гэтага неардынарнага паэта. Што ж, мы схільныя да звычайнай палемікі адносна "набалелай" праблемы нашай літаратуры: неадрэдагаванасці большасці кніжак, выдадзеных за свой кошт або пры падтрымцы спонсараў.

"Лепш менш, ды лепш", — не наш лозунг. Наш: лепш больш, ды лепш... Асабліва гэта тычыцца тых, хто лічыць сябе прафесіяналам альбо яго лічаць такім. Толькі б не атрымалася так як з адной паэткай, пра чый даволі пасрэдны зборнік было больш "гаворкі, чым пра сапраўды вартыя кніжкі паэзіі..."

Пішыце. Ухваляйце, крытыкуйце. Супрацоўнічайце. Разам мы ствараем і аберагаем мастацкае слова дзеля яго светлай будучыні.

Аддзел крытыкі

Берасцейскі паэт Васіль Дзбіш, член Саюза беларускіх пісьменнікаў з дзесяцігадовым стажакам, пры сустрэчы нязменна любіць пахваліцца сваім досведам у вершаскладанні. Маўляў, не ведаю, як іншым, а мне мая паэзія падабаецца, пісаць я ўмею. А паколькі спрачацца з паэтамі — марнаванне часу, то я верыў В. Дзбішу, як кажуць, на слова. Тым больш у абласной прэсе трапляліся і сапраўды вартыя вершы.

І вось летась у Брэсце выйшла кніжка В. Дзбіша, дзякуючы падтрымцы арганізацыі, у якой працуе аўтар. Пад інтрыгуючай назвай "Каханне з чыстымі вачыма" хаваюцца вершы, казкі, пераклады. Адметна, што кніга не мае рэдактара. А ён бы тут не зашкодзіў...

Пагаворым пра вершы... У зборніку яны складаюць першыя два раздзелы: "На ўзлёце" і "Каханне з чыстымі вачыма". Кожны з іх адметны сваёй тэматыкай, вобразнымі сродкамі, інтанацыйным гучаннем.

Сэнс назвы раздзела "На ўзлёце" раскрываецца ў першым жа вершы: "Акно адчынена. Свабодны, // Ляці... насуперак, наўзлом". Куды сабраўся ляцець В. Дзбіш, я не ведаю, але вядома яго непазбежна-хуткая сустрэча з газонам ці асфальтам...

Вобразы, якімі карыстаецца аўтар, таксама уражваюць сваёй "інтэлектуальнасцю": "На нябёсах неспрытомных поўня — // Як віно чырвонае самотны...". Параўноўваць сябе з віном — гэта занадта. Нават у кашмарным сне такі чалавечышча не прынісціцца... А тут яшчэ "бы мерцаўкі, застылі грушы". Трупы стаяць не ўмеюць...

Цяжкавата В. Дзбіш разбіраецца і ў міфалогіі. Паводле аўтара, русалкі жывуць... у студні: *Дзесь там, на недасяжнай глыбіні, Куды не даятаў бліск промяў палкіх, Жыў дзед стары — кудлаты Вадзянік — З дачкой сваёю — гожаю русалкай.*

Паколькі аўтар безвыпазна пражыў сорак з гакама гадоў у Беларусі, дзіўна чытаць і наступнае: "Нікнуць долу дрэвы. Дрэмлє рэчка. // Выплываюць туманы з-за гор". Я, напрыклад, прачытаўшы такое, адразу ўявіў побач з Брэстам заснежаныя вяршыні Эверэста, Фудзіямы, Паміра... І над усім гэтым "плыве па небе

фурман нелюдзімы" — зусім як Санта Клаус на санях.

У вершы "Снежная ноч" В. Дзбіш піша: "Снег ідзе ўсё, ідзе. Я люблю снегапад. // Зацярушаны снегам дарога і сад". Калі

# «ДЗЕ ПРЫНЦ ТВОЙ, МІЛАЯ МАРЫЯ?»

так доўга ідзе снег, то, па-мойму, дарога і сад будуць проста завалены ім, а не злёжку прыцярушаны...

У вершы "Горад" апісваецца парк, дзе "хлопцы п'яныя гарэлку п'юць". Ці можна гэта рабіць, застаючыся цвярозым, вярта спытаць у В. Дзбіша.

Вось яшчэ радкі: "Дождж, дождж... Прамок мой парасон. // А я стаю, куды ісці не знаю". Па-першае, парасоны не прамакаюць. Па-другое, у такое надвор'е трэба сядзець дома.

В. Дзбіш вельмі часта выстаўляе сябе пакутнікам: "Абвінілі мяне, абылгалі. Не спыталі, што сёння я еў". Мне, напрыклад, гэта нецікава. І далей ужо больш зразумела: "А я іх карміў і паў". За такую няўдзячнасць В. Дзбіш можа і пабіць, бо "няпраўды не церпіць".

Часам я задаю сабе пытанне: а дзе працуе лірычны герой В. Дзбіша? Бо ў адным вершы ён піша: "Раніца. Трэба ісці на работу". А ў другім: "Пад ранак вярнуўся з работы..."

Няма нічога дзіўнага ў тым, што ў многіх паэтаў існуюць, так бы мовіць, перапеты з творчасцю класікаў. Але толькі перапеты, а не амаль літаральнае падрабленне.

*Ой, змайструю дудачку, Ціхенька заиграю, Паляціць мелодыя Ды над родным краем.*

Хто гэта? Багушэвіч? Не — В. Дзбіш! Але самым арыгінальна-вясёлым раздзелам зборніка стаў другі, які і даў назву ўсёй кнізе. Канцэпцыя кахання, паводле аўтара, правакуе на правядзенне псіхалагічнай экспертызы апошняга. Свае ма-

ры, нерэалізаваныя фантазіі В. Дзбіш паказваў у антаганістычным ракурсе: паэт адначасова і апашляе каханне, і ўзвышае яго — пагражае жанчынам і лашчыцца да іх. Прапрабуй зразумець, што таму В. Дзбішу трэба!

Так, абдымаючы любую, лірычны герой просіць яе... "не лаяць". Хаця далей аўтар удакладняе: "Ты губы сціснула і бровы // Нахмурыла. Ракой цячэ // Злосць з гэтых добраных вачэй". Такая і сапраўды можа абляць...

Таму, відаць, і баіцца лірычны герой вельмі блізка падыходзіць да жанчын, якіх вымушаны кахаць... на адлегласці:

*Я яе вачыма папаняю: Цалаваць і песьціць... Асцярожна Кроплямі расы вада сцякае З вытанчонах рук яе і ножак.*

Крыўдна мне за ўласнае здранцвенне. Падысці б...

І тут жа зазначае: "Мая каханая, ісці няма куды". Павярце, шаноўны Васіль Дзбіш, свет вялікі — ісці можна куды заў-

годна.. Зайшлі ж вы ў адным вершы "на філіжанку чаю і келіх смачага віна": "Перада мною ты, маладая // І светлая, нібы вясна. (...) І той жа прасценкі халацік // Акрэсліў вабнасці твае..."

Але не ўсё так проста: "Ах, каб ведала ты, як намачі сумуецца без // Тваіх вуснаў, вачэй, і смяшынак, і пальцаў пшчотных". І зусім побач: "Звіхнуцца можна. Твае рукі, плечы — // Паўсюдна тут. І выпіта віно. // І збег бы. Ды куды? Вакол цямрэча".

Такое дзіцячае "хачу-не хачу" паўтараецца безліч разоў: "Ты не прыходзіш. Можна, я не значу // Нічога для цябе? Ужо трэці дзень // Цябе чакаю...". І нават "на дрэвах каркаюць вароны аб тым, што ўжо не прыйдзеш ты". Не прыйшла? То і я, разважае В. Дзбіш, гуляць у даганялкі з табою не буду: "Думала, што прыбягу // І на калені ўпаду, буду ўмольваць застацца. // Губы кусаць да крыві. Ды — не дачакацца. // Нават ні разу не гляну ў твой бок. Я змагу. // Думала, буду прасіць прабачэння. Ідзі. (...) думала, што ты на свеце адна вольная такая // Дзёрзка. Знікі, адстань, адступіся".

Некаторыя радкі гучаць занадта арыгінальна: "Люблю цябе. Люблю, калі маўчыш..."; "Шызым мроівам высціца стог: // Ты за ім, па-над ім, ты далёка..."; "А дождж дыміцца (?) і злуецца"...

Цэнтральным, скразным вобразам у другім раздзеле кнігі з'яўляецца, безумоўна, лажак, ён сведка неспрымальнай барацьбы закаханых: *Калі з табой кіруемся да ложка, Я цела тваё пелучу безупынна, Да рук маіх ты пашчышся, як кошка.*

**У лютым месяцы гэтага года грамадскасць рэспублікі шырока адзначыла 110-ю гадавіну з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма ГАРЭЦКАГА.**

**Прайшлі XI Гарэцкія чытанні. Адбылася прэзентацыя кнігі Тэрэзы ГОЛУБ "У вытворчай май-стэрні класіка".**

Выступаючы на прэзентацыі кнігі, член-карэспандэнт НАН Беларусі М.Мушышынскі сказаў: "Манаграфія Т.Голуб — значная падзея ў беларускай літаратуразнаўстве. Яна цалкам адпавядае тым задачам, што сёння стаяць перад даследчыкамі, якія зацікаваныя напоўніць рэальным зместам паняцці "класік нацыянальнай літаратуры". Даследчыца здолела ўзняцца да шырокіх тэарэтычных абгульненняў і прапанавала ўласную, глыбока распрацаваную канцэпцыю маючага быць Поўнага збору твораў пісьменніка.

Прыхільна паставіўся да прапанаванай канцэпцыі Поўнага збору твораў і першы рэцэнзент кнігі Т.Голуб, вядомы даследчык творчасці М.Гарэцкага М.Ількевіч (час. "Годы", 2002, № 4. Смаленск). Праўда, у яго выклікала сумненне правамернасць уключэння ў новае выданне перакладаў М.Гарэцкага з рускай мовы: "... апублікаванне ў Поўным зборы твораў пісьменніка твораў рускіх літаратараў, хай і ў перакладзе на

беларускую мову, будзе заўсёды ўспрымацца няпэўным, другарадным, надуманым і нават цяжка выглумачальным". З такім меркаваннем нельга пагадзіцца, калі разглядаць перакладчыцкую дзейнасць і яе вынікі як неад'емную частку мастацкай спадчыны.

## ТЭКСТАЛОГІЯ — АСНОВА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Далейшага абмеркавання патрабуе ўзнятае Т.Голуб пытанне наконт магчымага адступлення ад жанрава-храналагічнага прынцыпу ў кампазіцыйнай пабудове. Дадзеная праблема ўжо дыскусавалася ў беларускім літаратуразнаўстве. Абмяркоўваючы праспект Поўнага збору твораў Я.Купалы ў 9 т., некаторыя даследчыкі прапанавалі адмовіцца ад жанрава-храналагічнага прынцыпу ў дачыненні да зборнікаў "Жалейка", "Гусляр", "Шляхам жыцця" і інш.

Трэба дадаць, што абраны тып выдання — Поўны збор твораў Я.Купалы — абумоўлівае пэўную кампазіцыйную пабудову. Жанрава-храналагічны прынцып, на нашу думку, сёння больш адпавядае ўзроўню сучаснай беларускай тэсталагіі. Але гэта не выключае ў будучым падрыхтоўку акадэмічных выданняў пасобных зборнікаў з падрабязным навуковым каментарыем. Гэта датычыцца зборніка "Шляхам жыцця".

У трэцім раздзеле кнігі Т.Голуб разглядаецца праблема атрыбуцыі (усталявання аўтарства). І гэта правамерна, бо без яе вырашэння немагчыма распачынаць ажыццяўленне Поўнага збору. Для творчасці М.Га-

рэцкага, які згодна даўняй літаратурнай традыцыі, у тым ліку і нацыянальнай, падлісваў свае творы псеўданімамі і крыптанімамі, вызначэнне сапраўднага аўтарства з'яўляецца адной з першачарговых задач. Выдатна валодаючы матэрыялам, Т.Голуб не толькі пацвердзіла ўжо вядомыя псеўданімы і

крыптанімы М.Гарэцкага, але пераканаўча даказала прыналежнасць пісьменніку асобных публіцыстычных артыкулаў і рэцэнзій, у якіх адсутнічаў подпіс.

Чацвёрты раздзел кнігі ("Лабірынтамі творчай задумкі"), які і папярэдні, арыентуе даследчыка на актыўнае выкарыстанне разнастайных матэрыялаў пры падрыхтоўцы і каментаванні твораў у Поўным зборы М.Гарэцкага. У цэнтры ўвагі даследчыцы — "Зборнік апавяданняў", падрыхтаваны пісьменнікам да друку і датаваны 1928 годам.

Трэба адзначыць, што даследчыца падыходзіла да вывучэння гісторыі тэксту гэтага зборніка шматбакова і праявіла выключнае здольнасць ў аналізе мастацкага тэксту, у адчуванні своеасаблівага стылю пісьменніка. На выразную адметнасць зборніка ўказаў М.Мушышынскі ў працэсе падрыхтоўкі Збору твораў М.Гарэцкага ў 4 т.: "Змест" гэтага "Зборніка..." дае падставы меркаваць аб тым, што М.Гарэцкі ўкладваў у традыцыйныя паняцці іншы сэнс: пад "Зборнікам апавяданняў" ён меў на ўвазе "Збор твораў"... паколькі "Зборнік..." уключаў, па сутнасці,

І, нібы кошка, выгінаеш спіну.

І ў гэтай страсці радаснай і дзікай  
Зварынае ёсць нешта, што палоніць.  
Раптоўна заціхаюць стогны і крыкі...

Як мёртвая пяхыш...

Але не заўсёды Дзбішаў пожак укам-  
плектаваны: "Вечар зімовы. Зачынены вок-  
ны і дзверы. // Печ распало я і ў ложак  
халодны нырну". Або:  
Што за жыццё — прыгожы, мапады,  
Адзін пяху я на парожнім ложку.  
Спаважны, думны, смелы — хоць куды!  
І вольны, не прыжнены ні трошкі.

Паўзмрок, і вельмі халодна мне спаць,  
І смутак на душы — як змей грымучы!  
А мне б цяпер — цябе. І абдымаць.  
І цапаць, і мучыць, мучыць, мучыць...  
Вось да чаго прыводзіць доўгае, прабач-  
це, сексуальнае ўстрыманне...

Таму нават выпадковая сустрэча з Ёю  
становіцца выратавальнай саломінкай у  
адзінока-беспрасветным жыцці героя:  
Мне пасміхнулася гуліва  
Жанчына з рыжаю касой.  
І знікла. Толькі што за дзіва?!  
І цялы дзень бы сам не свой.

Хаджу па вуліцах шчаслівы  
І вершыкі складаю той  
Жанчыне з рыжаю касой,  
Што мне ўсміхнулася гуліва.

Толькі вось перапады настрою ў лірыч-  
нага героя здараюцца даволі часта. Яму  
хоццацца, каб на яго звярталі ўвагу, любілі.  
Без гэтага герой адчувае сябе "нікому не-  
патрэбным і нямілым".

Не ведаю, як шанюны чытач, але я такія  
"донжуанавы" пакуты ўсюр'ез успрымаць  
не магу. Канечне, кожнаму мужчыну хо-  
ццацца быць sex-gigant. І кожнаму прыкра,  
калі ён далёка не адпавядае гэтай стату-  
су. Але навошта выстаўляць свае  
псіхадзіялагічныя асаблівасці напаказ?

Па-мойму, з 76 вершаў можна было  
выбраць найбольш вартыя, тым больш,  
што яны ў зборніку ёсць.

Я свядома абмінуў увагай казкі і пера-  
клады В. Дзбіша. Іх месца ў зборніку  
больш чым сціплае. І не дае дастатковых  
падстаў разглядаць іх гэтак жа дэталева, як  
вершы.

Хочацца параіць В. Дзбішу шукаць  
больш разнастайныя вобразы, каб яны не  
паўтараіліся з твора ў твор на дзесяць-два-  
ццаць разоў. Я склаў нават слоўнік такіх час-  
та ўжывальных адзінак: цемрадзь (цёмра)  
цямрэца, зоры (зорачкі) зорны, холад (ха-  
лодны, змрок, голы, задушыць, кроў, спя-  
пы, зіма, дым, снег, туман, вецер / вят-  
рыска, поўня, балота, стогны, віно, п'яны...  
Ужо іх пералік дазваляе чытачу меркаваць  
аб агульнай настроявасці кнігі. Шкада, што  
не заўсёды аўтару ўдавалася паказаць ка-  
ханне чыстымі вачыма...

І апошняе. Сёння многія папракаюць на-  
шу літаратуру адсутнасцю чытача з-за яе  
нецікавасці, "нізкага тэмпавасці". Калі б  
мне, шараговаму чытачу, трапіўся зборнік  
паэзіі Васіля Дзбіша, то і сапраўды магло  
скласціся ўражанне аб ненармальнасці ай-  
чыннага мастацкага слова. Таму, шанюныя  
пільныя чытачы, пішыце такія творы, каб за іх  
было сорамна.

Сяргей ГРЫШКЕВІЧ

усе важнейшыя з напісаных да таго часу  
празаічных твораў". Такая трактоўка называ-  
е кнігі падштурхнула Т.Голуб да таго, каб  
паставіць пытанне аб рэканструванні  
зборніка. У перапрацаваным выглядзе ма-  
шынапісны тэкст захаваліся толькі часткова,  
астатнія творы, якія павінны былі ўвайсці ў  
кнігу, пазначаны толькі ў спісе "зместу"  
зборніка, складзеным М.Гарэцкім. Узнікае  
пытанне: ці магчыма рэканструяваць гэты  
"Зборнік..." паводле аўтарскай волі?

У практыцы беларускіх тэксталагаў ужо  
ёсць падобны прыклад. Зборнік М.Багда-  
новіча "Вянок" у Поўным зборы твораў  
быў рэканструаваны ў адпаведнасці з выка-  
занымі пажаданнямі ў аўтарскіх лістах. У  
выпадку са зборнікам М.Гарэцкага, як  
справядліва значыцца аўтар даследавання,  
адсутнасць пэўнай часткі перапрацаваных  
тэкстаў не дазваляе сёння ўзнавіць сапраў-  
дны аўтарскі тэкст.

Але заслуга Т.Голуб у тым, што гэтая  
выснова не пераходзіла ў ўбачыць пер-  
спектыву ў далейшым вывучэнні гісторыі  
тэксту "Зборніка...", у працэсе якога тэк-  
сталагі абавязкова сутыкнуцца з прабле-  
май выбару асноўнага і кананічнага тэксту.

Першы крок у гэтым напрамку ўжо  
зроблены. Т.Голуб ажыццявіла на практы-  
цы сваю прапанову далейшага вывучэння  
"Зборніка..." У серыі "Беларуская проза  
XX ст." выйшла кніга М.Гарэцкага "Прыса-  
ды жыцця" (Мн.: "Мастацкая літаратура",  
2003), якая складзена паводле "Зместу"  
машынапіснага "Зборніка апавяданняў"  
1928 г., падрыхтаванага пісьменнікам.

Т.Голуб на практыцы пераканаўча да-  
казала правамернасць і значэнне тэзіса  
Д.Ліхачова аб тым, што "тэксталагічнае  
даследаванне — гэта фундамент, на якім  
будуецца ўся далейшая літаратуразнаўчая  
праца".

Эма ЗОЛАВА

## НАЎЗБОЧ

**Сутнасць жыцця — шматзначная, праўды — таксама. Можна таму, чытаючы творы вядомага пісьменніка Уладзіміра АРЛОВА, не гадзі адчуваць сябе саўтарам сярмяжнай прозы нашага сённяшняга жыцця, дзе да спрадвечнага беларускага Духу стаў прымоўлена душак надобрасумленнага часу. Аднак чалавек моцная істота, ён перажывае-пераадольвае ўсе пакуты і перашкоды, каб урэшце рэшт быць узнагароджаным пашанотнай свізнаю жыццёвай мудрасці...**

# АРЛОЎ І МЯДЗВЕДЗІ

Сам жа Уладзімір Арлоў у сувязі з наступаючым юбілеем быў ушанаваны дзяржаўным выдавецтвам "Мастацкая літаратура" "Ордэн белай мышы". Так называецца чарговая кніжка пісьменніка, ужо трэцяя па ліку за апошня шэсць гадоў, з тых, што паба-чылі свет у згаданым выдавецтве. Сёння рэдка каму так шануе, але ж няшмат і тых, хто так піша. Ці не з прычыны тако-га рэдкага на нашым часе хуткавыдання чарговая кніжка натуральна не паспела стаць новай адносна выдрукаваных у ёй твораў. Апроч апошніх, што даў назву самой кніжцы, не ўключаўся ў папярэднія зборнікі пісьменніка яшчэ толькі адзін — "Маша і мядзведзі". Астатнія друкаваліся ў яго папярэдніх кніжках. (Дарэчы, задзёр з "рускімі мядзведзямі" для аўтара не першыя. Было ўсякае, але, дзякаваць Богу, — пакуль цэлы...) Чытач, які звык да гістарычных алюзій у літаратурных тэкстах Уладзіміра Арло-ва, гэтым разам можа асабліва не на-

## НАВІНА

**Кожным разам, калі мне ў рукі трапляе кніга па беларускай гісторыі, я міжволі параўноўваю яе з тымі, па якіх вучыўся ў школе і інстытуце, якія ў савецкі час — у гады майго юнацтва і маладосці, лічыліся ісцінаю ў апошняй інстанцыі.**

# КРАІНА БЕЛАРУСЬ


У сумніцца ў праўдзівасці іх было гэтак жа небяспечна, як у асяродку рэлігійных артадоксаў сказаць, што атэісты — таксама людзі. Тысячагадовая гісторыя нашай дзяржаўнасці цалкам адмаўлялася. Беларуская мінуўшчына ў кароткім пераклазе выглядала так: Беларусь, "правінцыю" Кіеўскай Русі, напачатку заваёўваецца літоўскія феадалы, потым яна трапляе пад прыгнёт Польшчы, потым "уз'ядноўваецца" з Расіяй; беларуская дзяржаўнасць пачынаецца з БССР, за што беларусы мусяць быць удзячны большавікам і іхняму правадыру. Усё, што пярчыла гэтай канцэпцыі, папросту не ўгадалася.

Але ж і альтэрнатыўная думка знаходзіла шлях да свядомасці тых, чый інтэлект быў падрыхтаваны да яе ўспрымання. Нагадаю навуковы подзвіг Міколы Ермаловіча, які фактычна знішчыў падмурак не нашай канцэпцыі нашай гісторыі, выбіў з-пад яе "краевугольны камень". Уважліва прачытаўшы першакрыніцы, ён пераканаўча даў, што ніякага "літоўскага нападу", ніякага "заваявання Беларускай Літвой" не было і быць не магло, бо "Літва" — гэта назва Беларусі ў часы Сярэднявечча. А калі так, дык трэба пераглядаць пытанне аб "нацыянальнасці" Вялікага Княства Літоўскага. За часы Незалежнасці канцэпцыя Ермаловіча была цалкам успрынята нацыянальнай элітай і нават адзначана Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь.

Але, на жаль, і сёння шмат беларусаў, асабліва старэйшага пакалення, успрымаюць гісторыю сваёй краіны з чужога розуму, у імперскай трактоўцы. Таму новая кніга Уладзіміра Арлова "Краіна Беларусь" патрэбная не толькі дзецям, якія толькі пачынаюць асэнсоўваць месца і ролю іхняй краіны ў сучасным свеце і ў сусветнай гісторыі, але і дарослым, што большую частку жыцця пражылі ў БССР (СССР), і якім, адпаведна, трэба выпраўляць хібы выхавання і адукацыі.

пружваць глуды, а спакойна адпачыць душой і целам, калі не будзе занадта апанаваны пошукімі ісціны ў недалёка прыхаваных падтэкстах. Ведаючы пісьменніка як арыгінальнага стыліста ды неабіякавага і схільнага да фарматворчасці аўтара, агулам можна канстатаваць, што на паліцах беларускіх кнігарняў з'явілася нешта блізкае да айчыннага зямальнага і лёгкачытальнага бестселера...

Але як на мой кансерватыўны густ, то найбольш удалым у мастацкім плане твораў у кніжцы з'яўляецца аповець "Краевід з менталавым пахам", дзе аўтару ўдалося выявіць свайго героя ва ўсёй фізічнай і разумовай красе... Магчыма, гэта яго ўпотаі змысленае alter ego... Іронія, жарт, досціп, каламбур ды інтэлектуальная вытанчанасць — вось што тоіцца за метафарычнымі тропамі твораў Уладзіміра Арлова. Вядома, візуальная лёгкасць падобных пісьмовых карункаў вырабляецца ў штольні штоночнай



— Мае кнігі ўжо шмат гадоў не выходзілі, — адказаў пісьменнік, узняўшы келіх і па чарзе глянуўшы на манарха і жанчыну.

На языкі ў караля, напэўна, круцілася пытанне, з якога часу пісьменнікавы рукапісы больш не ператвараюцца ў кнігі, але яго вялікасць быў надзелены дзяржаўнай мудрасцю, і таму ягоны суразмоўца пачуў іншыя словы:

— Але ты ўсё адно пісьменнік.  
— Магчыма, — адказаў пісьменнік. — Бо я па-ранейшаму пішу. Пішу ў стол...  
— Тым больш, — задаволена падхапіў кароль. — Так і павінен жыць сапраўдны пісьменнік.

На тым і пакінем іх tef-a-tes, закрывшы гойжа выдадзеную кніжку пісьменніка, хіба толькі суха і фармальна адзначыўшы напрыканцы, што на тыльнай вокладцы яе, апроч фота Уладзіміра Арлова, пералічаныя яго асноўныя біяграфічныя даты, а таксама яго дзяржаўныя і літаратурныя ўзнагароды. Чамусьці не ўсе. Зрэшты, беларускія пісьменнікі заўжды былі занадта сціплымі... Менталітэт, халера яго бры.

А сама кніжка — вартая. Прыемнага ўсім чытання.

Лёгал

катаржнай адзіноты. Але то ўжо не наш чытацкі клопат.

Мяне, праўда, трохі трывожыць тая відочная кантрастнасць у творчасці пісьменніка, калі ён адной рукой адраджае і ўзвышае сьпінную гісторыю свайго народа, а другой няшчадна і беспардонна-парадыйна прапісвае яго ж нядаўнюю і сённяшнюю суверэнную рэчаіснасць. Ці не будуць некалі гэтак жа ўхваляць наш (прамінулы для іх) час і нашчадкі нашых нашчадкаў, чытаючы Арлова-гісторыка, не звачаючы на напісанае Арловым-белетрыстам?.. Ёсць пра што падумаць, хоць, разумею, тут шмат неадназначных нюансаў... Але — гэта мае суб'ектыўна-прыватнае пытанне да аўтара... Мажліва, неабавязковае.

А што тычыцца гэтай канкрэтнай кніжкі, то — пытайцеся, купляйце, чытайце, любіце, зайздросціце...

Кожнаму — сваё.

Як, да прыкладу, кніжным героям Уладзіміра Арлова — пісьменніку і каралю — з апаведу "Орден белай мышы".

Гэта кніга доўжыць шэраг, у якім "100 пытанняў і адказаў з беларускай гісторыі", "Адкуль наш род", "Дзесяць вякоў беларускай гісторыі", "150 пытанняў і адказаў з беларускай гісторыі" — творы, на якіх выхоўваецца пакаленне Незалежнасці.

Уладзімір Арлоў — аўтар тэксту. Але ў гэтым выданні, мабыць, не меншую ролю мае ілюстрацыйны матэрыял. Слова, падмацаванае візуальным вобразам, звычайна гучыць больш важна (за выключэннем тых выпадкаў, калі кепскія ілюстрацыі перашкаджаюць упрымаць добры тэкст). Ды і "сярэдні"

Пераказваць змест асобных артыкулаў няма патрэбы. Уладзімір Арлоў вядомы чытачу і як гісторык і як пісьменнік. Той, хто чытаў ягоныя творы, лёгка зможа ўявіць сабе змест і стыль новай кнігі Арлова "Краіна Беларусь". Адзначу толькі, што тон тэксту ўзважаны і з гэтай прычыны пераканаўчы. Усе высновы грунтоўна і на міфах (хоць даволі часта бывае ў нашых суседзях, калі гаворка ідзе пра "спрэчныя" моманты гісторыі, датычныя іх і нас), а на фактах. Перад чытачом паўстае эпапея гістарычнага шляху еўра-



пейскага народа, які зрабіў немалы ўнёсак у сусветную цывілізацыю, здолеў насуперак неспрыяльнаму лёсу адраджаць сваю дзяржаву, які і сёння валодае дастатковым патэнцыялам, каб заняць годнае месца ў дэмакратычнай еўрапейскай супольнасці.

Гэтай кнізе наканавана быць неаднойчы перавыдадзенай. Магчыма, аўтары, якія зраз спыніліся на 1918 годзе, працягнуць вандраваць у часе і дойдуч да сённяшняга дня. Можна, штосці дададуць пры перакладах на замежныя мовы. Але, галоўнае, кніга ўжо ёсць як факт. Літаратурны, гістарычны, папільны.

Асабіста я шкадую пра тое, што такой кнігі не было ў мяне ў дзяцінстве. З ёю мой уласны шлях да Беларусі быў бы куды як карацейшы. Не толькі ў мяне, а шмат у каго з майго пакалення. Але ж гісторыю не прыспешыш. Зрэшты, часу хапае. Калі ў нацыі тысяча год за плячыма, значыць, і наперадзе не менш.

Пётра ВАСІЛЕЎСКІ

## ДУМАЦЬ ПРА ВЕЧНАЕ

Цалкам і поўнасцю згаджаюся з тымі творцамі (як, напрыклад, з паэткай Т. Будовіч), што лічаць, быццам Бог калісьці абавязкова запытае ў кожнага: "Што ты зрабіў са сваім талентам?"

Кніга паэзіі М. Дуксы, выдадзеная сёлета ў выдавецтве "Про Хрысто" пад рэдакцыяй К. Лялькі, прыадкрывае перад намі "дзверы" ў патаемнае, схаванае ад людскога вока... Вышэйшы, Боскі свет паўстае са старонак кніжкі, названай адпаведным чынам: "Прыйсці да алтара". Нягледзячы на тое, што гэты зборнік вершаў, здавалася б, мае чыста практычнае прызначэнне — заклікаць вернікаў, найперш каталікоў, часцей звяртацца да святых — прысутнічае ў ім нешта эстэтычна каштоўнае. Яно, гэтае "нешта", і робіць лепшыя творы гэтай кніжкі ўзорам мастацтва.

Разняволена чалавечая душа, якая імкнецца ў вышыню, да ідэалаў, што дапамагаюць ёй захоўваць сваю несмяротнасць, — добра, міласэрнасці, любові, — вось аб'ект мастацкага адлюстравання М. Дуксы. Спасціжэнне Бога і спроба зразумець Ягоную волю ўяўляюць галоўную філасофскую праблему зборніка. Запамінаюцца назвы вершаў паэта, уключаных у кнігу, — "Адна дарога, і яна — да Бога", "Пам'яці айца Уладзіслава Чарняўскага", "Святых Пётра і Андрэя", "Ад касцельнай брамы да нябеснай", "Архангельская труба"... Можна, у іншага аўтара некаторыя тэксты выглядалі б кан'юктурна і гучалі б фальшыва, але калі ўсё пішацца ад шчырага сэрца, эстэтычна прыгожа і на тваёй роднай мове, то чытаеш тое і ўспрымаеш з цікавасцю, асабліва радкі, дзе пра любоў да Бога, у прыватнасці, сказана наступнае:

Выйсці са змроку й балота на груд  
цяжка, як вынырнуць  
з цёмнага лесу.

Гібельны  
ноч вынаходзіць маршрут —  
ззянне ж тваё выратаўвае, Езу.

І не толькі пра Боскае гэтая паэтычная кніжка. Вершы іншага зместу ў ёй таксама займаюць значнае месца. Але яны арганічна "ўпісваюцца" ў рэлігійную плынь, не парушаючы ідэйна-стылявога адзінства зборніка. Празмерная павучальнасць і дыдактыка — можа, толькі ў гэтым можна было б папракнуць аўтара, М. Дуксу. Між тым ва ўсіх творах назіраецца пэўная агульнасць, бачыцца нейкае падабенства. Выяўляецца тое не толькі і не столькі ў стылі, але і ў індывідуальна-аўтарскай манеры мыслення паэта.

Маральна-этычны пошук чалавека пад небам ёсць аснова зборніка:

Ты на радок ніжы сваю трывогу,  
смакуючы  
уцехі мройны яблык.  
Што робіш ты?  
Аддана служыш Богу  
ці патурнеш,  
чарнакніжнік, д'яблу?

Часам падаецца, што ў зборніку "Прыйсці да алтара" празмернасць велічнага і ўзвышанага прытуплена іншым чалавечым пачуццям. Як у манастыры — тым, хто там жыве, надзвычай добра, і яны па-свойму шчаслівыя. А тым, хто знаходзіцца па другі бок, здаецца, што манахі жывуць ледзь не ў астрозе. Але ж той высокі таямнічы "астрог" міжволі прыцягвае да сябе ўсё "мірскае" і грахоўнае, каб узвысіць і абнадзеіць стомленага жыццём зямнога чалавека.

Даяты крыўдай і журбой,  
не бачыш у вячэрняй цішы:  
анёл скіпіўся над табой  
і цяжкі смутак твой калыша.

С. К.

## Кастусь ЖУК



### У ДОМЕ ТЫМ

Згублю сябе ў вершах.  
Знайду — у пражытых гадах.  
Пенаты давершаць  
Імшом паўразбураны дах.

На вільчык паціху  
Усцягнуць яны барану.  
І бусел з бусліхай  
Мне ў маі падораць вясну.

Жыццё заклочка  
Над домам збуцвелым, старым.  
І кожны захоча  
Быць госцем у доме маім.

### ЛЁС

Такі ўжо мне выпаў лёс:  
І чорны, і белы — дваікі.  
Задумаўся цар нябёс,  
Тасуючы зор задыхаючы.

Раскладвае пакрысе  
Усе карты:  
"На што ты варты?  
Што ў думкі спакой нясе,  
А што — неспакой упарты?"

Няўцешная карта мая,  
Ды іншай — і не ўяўляю:  
Прадвызначыў задыхаючы  
Планіду то з пекла, то з раю.

Знявольніка карма? Лухта!  
Расплюшчыце сонныя вочы!  
Я лёс свой прадам за пятак.  
Купіць з вас хто толькі захоча?

Як птах-падранак я, але  
Дужэюць крылы:

### З ПОШТЫ

Аляксей ЧУБАТ

### ХРЫЗАНТЭМЫ Ў ДАЖДЖЫ

Я іх нёс пад гару —  
Пазнаёміцца — справа няхітрая —  
І далонь, нібы дах, над бутонамі.

Затрымайце, — прашу  
Двох архангелаў  
з царства Дзімітрыя,  
Заблудзіце тумана сутоннямі.

Кальцавая будоўля-пятля  
За спіной; паглядзіце ўздоўж —  
Гэта ён, хрызантэма,  
Знаёмцеся, дождж.

### ВЕРУЮЧЫЯ ДЗВЕРЫ

Іх шукаеце Вы  
У касцёле, царкве  
На могілках лясных  
З нябачнымі словамі.

Выйсце ў лепшы свет —  
Пра яго я чуў

На кожным стомленым крыле —  
Па небасхілу.

Не рву з разлёту вышыню,  
Я ёю — мрою.  
Пегаса ж толькі даганю —  
Ён за спіною.

Лячу з зімы я праз вясну  
Адразу ў лета.  
І аб'яўляе сну вайну  
Душы камета.

### ВЯРТАННЕ ДА ВЫСНОЎ

Белай Вежай  
глядзіся мне ў вочы ты,  
Белая Русь,  
Белавежскаю пушчай  
і белай буслінай сям'ёю,  
Аблачынкаю белай,  
падобнай на белы абрус,  
І садоў белакветам

маёваю белай парою;  
Густалістым падбелам  
ля белай пясчанай касы,  
і акацыяй белай,  
і белай агаткай,  
і бэзам,  
І буйнымі крышталямі  
ранішняй белай расы,  
І густых туманоў  
белым сном  
над прынёманскім лесам;  
Мамы, белай ад часу,  
як галечны мел,  
галавой,

Белым кужалем лёну  
на белай хусцінцы каханай,  
Белай грывай каня,  
старажытнаю белай царквой  
І пад белою поўняй  
лябёдкаю белай рахманай;  
Белым снегам —  
мукой-пытляванкай

князьёўны зімы,  
Белым зімнікам —  
белаю ў полі дарогай...  
І вяртаюся я да выскоў,  
што спаганілі мы,  
Да святых свайх,  
да свайго Белабога.

### ПЕРАД ДАЖДЖОМ

Адпачывае дзень ад радойкі.  
Прымерк начны.  
Лета на крылах божай каройкі  
Сніць свае сны.

Падперазаўся паскам маланкі  
Маладзічок  
І, як запраўскі кум пасля п'янкі,  
Лёг на бачок.

Вусы аўсоў зашыпелі вужамі,  
Ўздрыгнуў паром.

Ад людскога гора  
І слёз плецакоў.

Для некага дзверы — вокны,  
Для некага — Windows,  
А я знайшоў сваё выйсце  
Ў лістоце кляновай.

Як так, — спытаеце Вы, —  
Не пытайцеся,  
Дачакайцеся восені.

Ганна ВЯЗІЦКАЯ

Уваскрэсну сёння я нанова  
У цішы сівога гарадка,  
Бо табою сказаныя словы  
Зберагла душа майго радка.

На жыццёвай стромкай пуцявіне,  
Што нібыта нітачка між траў,  
Ты мяне ад холаду і стыні  
Цеплынёй надзеі ратаваў.

Ад вытокаў я дайшла да вусця,  
Уздадаўшы ў росчырку святла,  
Што шукала шчасця, і чамусьці  
Я не там шукала, дзе знайшла.  
Што цераз агонь і праз сутонне

Мулкая ціша громам пужае  
Перад дажджом.

### ЗАСПАНЫ СКВЕР

Праз пяць хвілін  
Ці пяць вякоў  
Я змог праспацца?  
Цалую пяць маладзікоў —  
Твае пяць пальцаў.

Расквеціў неба парасон  
Вуаль аблокаў.  
І сон — далёка ўжо не сон.  
І ноч далёка.

Адам і Ева... Галышом...  
"О, райскі скверык!"  
Ды, як па сэрцы ледзяшом:  
"Я ў рай — не веру!"

### КАРАЛЕВА

Мая каралева —  
залева,  
А гром —  
мною прызнаны кароль.  
Маланак разгалістых дрэва —  
З залевай мой вечны пароль.

Я п'ю дажджавыя струмені.  
Я вецер —  
рукамі лаўлю.  
А суму ўсё меней і меней, —  
Люблю шал залеваў,  
люблю!

Я сам з ёй —  
нібы каралевіч.  
Я сам з ёй —  
маланак працяг.  
На вогнерагалістым дрэве —  
Трапеча душы маёй сцяг.

Сёння ў рэчкі цудоўны настрой —  
Жабы ладзяць канцэрт у затоцы.  
Слых на музыку й ты настрой  
І паддайся наплыву эмоцый.

Прагартай тыя дні ў душы,  
Калі рэчка на хвалях люляла,  
Калі жабрамі сом варушыў,  
Аж ля стромы куга шапатала.

Прыгадай прахалоду віроў,  
Што кружылі цябе  
ў рытме вальса.  
І спагаду надрэчных вятроў.  
І цякадаў буру авацый.

Шал эмоцый падвой,  
патрой —  
Патрымайся хвалям за грывы...  
Сёння ў рэчкі  
цудоўны настрой,  
Значыць, сёння і ты —  
шчаслівы.

Неслася вязмо маіх шляхоў.  
Толькі гэта ўсё не важна сёння.  
Паглядзі — між зорных берагоў  
Тоненькай шчасліва падковай  
Веташок няўрымслівы дрыжыць...  
Сёння ў твае чытаю словы  
І яны дапамагаюць жыць.

Месяца старэнькая газойка  
Шчыра і даверліва блішчыць.  
Спіць мая маленькая Паштоўка,  
І рака над ёю ціха спіць.

Замільгалі у сутонні цені,  
І прыбраўся горад у агні,  
І дастаць не могуць летуценні  
Грацыёзных храмаў вышыні.

Чысты снег спакойна засцілае  
Залатыя нітачкі дарог.  
І здаецца мне, што назірае  
На мястэчка стоенае Бог.

Задрамалі недзе валатоўкі,  
І застыла вечнасць ля вады —  
Тоненькаю стужачкай Паштоўкі  
звязвае з Радзімай назаўжды.

**Д**ырыжабль адбываў з Кіёта а гадзіне Малпы. Болей дакладна — у чатыры дні. Еўрапейскі час тут не прыкываўся... Увогуле, Японія — дзіўная краіна, думаў я, сядзячы на тахце ў нумары таннага гатэля — такіх звычайна завуць прыпартовымі. Вечарэла. Пад столлю свяціўся папярковы літар-гіфу. У пакоі, акрамя тахты, ліхтара, нізкага століка і вешалкі для вопраткі нічога не было. Гатэль, відавочна, перарабілі з традыцыйнага публічнага дома — з падлогі шчы не прынялі цыноўкі, на якіх тут спяць. Знешняя сцяна — сядзі, — рассунута. Я гляджу на цёмнае поле аэрабазы (з яе вытыраюцца прычальныя вышкі), на стрыманы лінамі авод дырыжабля "Гіндэнбург". Нават адсюль — уражвае.

У маеі кішэні — два білеты класа "люкс", па васемсот даляраў кожны. Дзіка, праўда? Гэтая начлежка за тры іены ў суткі і гэтыя білеты. Але не спяшайцеся рабіць высновы.

2

Дарэчы, перад вамі ўспаміны. Усе тэрміны даўнасці мінулі і цяпер бязглузда што-небудзь утойваць. Свет іншы: законы, краіны, людзі. Нехта памёр. Тэхналогіі той эпохі перакачавалі ў музеі. Калі надрукаваць гэтую замалёўку, шкоды ад яе не будзе.

Год 1936-ы. Японія ўладарцаў Такугава, Германія — нацысты. Але гэта няважна.

Я набліжаюся да "Гіндэнбурга": дзвесце сорок пяць метраў металаканструкцыі, звышмоцнай абалонкі і раскошы. Каля ста пяцідзесяці тысяч кубоў гелія. Зараз такія ўжо не лятаюць. На вертыкальным хваставым апарэні чарнее свастыка, іграе, быццам вывараючыся з нябёс, бравурны

дыму. І лопасці, што варочаюцца ў права-ле выцяжкі, адназначныя рэплікі пасажыраў...

— Дыятызм, — сказаў я, маючы на ўвазе запальніцу.

— Згодны, — ён выпусціў па чарзе тры кольцы. — Але ў іх, усё-ткі, маецца апраўданне. Бяспека. Вы прыкмецілі, персанал носіць спецвопратку, а пры ўваходзе адбіраюць запалкі і нават ліхтарыкі. Гелій, сябра. Можца сабе ўявіць, што адбудзецца, калі пусціць іскры пад абалонку? Другі "Тытанік", містэр...

— Грын, — падказаў я.

Мы пазнаёмліся. Ён прадставіўся Дзітрыхам Шульцэ. Аўстрыец па паходжанні. З амерыканскім грамадзянствам. Вельмі гаваркі, мы хутка знайшлі агульныя тэмы для размовы.

— Дырыжаблі — транспарт будучыні, — заўважыў я.

— Пакуль рана судзіць. Вы даўно на іх лятаеце?

— Сумленна кажучы, аддаю перавагу параходам.

— Вось. А чаму?

Я паціснуў плячыма:

— Мабыць, звычка.

— Камфорт, — запярэчыў мой суразмоўца. — Параход зручней. "Гіндэнбург" можна лічыць рэдкім выключэннем.

— Затое хутчэй. І не трэба трусціцца ў цягніках і аўто.

— Ваша праўда, — згадзіўся ён. — Дарэчы. Тут, на борце, выдатны рэстаран. Я хачу есці. Не складзяце кампанію?

— Канечне.

Я зірнуў на гадзіннік: час абеду. "Гіндэнбург" ужо перасёк мора і цяпер пралятае па-над Карэяй. Савецкі Саюз, баючыся замежнае разведкі, не даваў паветраных калідораў, і наш маршрут пралягаў цераз Кітай, Манголію, Незалежную Украіну, Заходнюю Беларусь і Польшчу.

Рэстаран (аглядная галерэя) сустрэў нас прыглушанымі галасамі, званам сталовых прыбораў і венскім вальсам. Я заўважыў ля акна дзюх дзяўчын, падобна сяцёр, пажылую даму і маладога хлопца, па выглядзе клерка.

— Давайце вып'ем за вяртанне. Астравы — дзіўнае й нязвычайнае для еўрапейца месца.

Ён асушыў кубачак, я толькі прыгубіў. Некалькі хвілін мы моўчкі, засяроджана елі. Дзітрых Шульцэ — бесцырымонны, нахабны тып, прыквыкі навязваць сваё меркаванне. Гэта я скеміў адразу. Вяселы. Яскравы. Хутчэй за ўсё, Стралец па задзякальным гараскопе.

— Японія надта доўга знаходзілася ў ізаляцыі, — раптоўна, не да тэмы, сказаў ён. — Варылася ва ўласным соку. Гэтыя шматвекавыя, дзікія для нас традыцыі... Узяць, напрыклад, Інстытут самурайства. Іх паняцці гонару... Чужасць.

— Гэта краіна прыцягвае многіх.

— Так, прыцягвае. І мяне, і вас. Але чым? Сваёй культурай? Сцярэтыкаў, нахштат вас, Грын — шчы раз так. Але ці з'яўляецца культура прырытэтам у сучасным — індустрыяльным — грамадстве? Не. Вы гэта цудоўна разумееце.

Андрэй ПАЎЛУХІН



4

Яго звалі Тадзіра, сваё радавое імя ён не пажадаў выдаваць. Адзіны японцаў на "Гіндэнбургу", ён вылучаўся з натоўпу нават у еўрапейскай вопратцы. Някідкі шэры пінжак і штаны, бялюткая кашуля, гальштук. Добрыя італьянскія туфлі. Ён стаў ля аглядальнага акна і сачыў за праплываючымі аб'ектамі.

— Сумееце па Радзіме?

Ён нават галавы не павярнуў.

Пад намі праносілася Манголія — краіна, аб якой я не ведаў практычна нічога.

— Так.

Памаўчалі.

— Ляціце ў Франкфурт?

— Мабыць і далей.

Я кінуў.

— Хочаце цыгару?

Ён адказаў не адразу.

— Гаванскія?

— Іншых не куру.

Зноў — працяглая паўза.

— Прыйдзецца ісці ў салон. Дзякуй за прапанову. Пасля.

Вось так ён і размаўляў — адрывіста, неахвотна. Па-ангельску. З акцэнтам. Двудушна, па-японску, усміхаючыся, так што не зразумееш, аб чым ён думае на самай справе. Я й пішу, спрабуючы перадаць яго стыль.

— Я жыву ў Эда некалькі месяцаў, — тут я пераходжу на японскую. — Наведваў ва-шыя музеі...

— Я родам не з Эда.

— А скульп, калі не сакрэт?

— З Осака.

— Мой сябра жыве ў Осака. Ён пастаўшчык рысу.

Я назваў імя сябра.

Тадзіра прасвятлеў.

— Вядомы, паважаны чалавек. Мой бацька сябруе з ім.

5

Мы сустрэліся і ў наступны дзень. У рэстаране. Заказалі вустрыц, бутэрброды з вянчлінай і віно. Тадзіра быў вясёлы, шмат гаварыў аб традыцыях свайго клана.

— Я патомні самурай. У час свята Тангано сэку перад хатамі войнаў ставіцца шасты. На іх вывешваюцца баявыя сцягі з гербамі й коі-наборы.

— Што такое коі-наборы?

— Старажытны сімвал. Ён тоесны карпу, які можна плыве супраць цячэння. Конусападобная палоска тканіны з вявай рыбы. Чорны — бацька, сіні — маці. Тыя, што менш — дзеці. У нашай сям'і вывешвалася сем коі-наборы.

Я бачыў у нейкай газеце фотаздымак канца дзевятнацатага стагоддзя: прысадзістыя будынкi, людзі ў кімана на шырокай пясчанай вуліцы, высокая жэрдка з каляровымі "карпамі". Яны шмат значылі для Тадзіра.

6

Ліў дождж.

Вертыкальныя струмені сплталіся ў заслону, што размывала контуры горада. Я ішоў ззаду іх і выдатна ўсё бачыў. Капі Шульцэ ступіў на пакрыццё платформы, перад ім вырасла хударпявая фігура Тадзіра. Бліснула лязо катаны (самурай выхапіў меч з-за крыса плашча), і Дзітрых упаў, рассечаны напалам. Здаецца, завішчалі дамы.

Я застрэліў яго, не вымаючы "кольту" з кішэні. У спіну. Нахіліўся і падняў тубус, упущаны Шульцэ.

Тры тыдні таму мне прыйшоў чэк з Ост-Індыйскай кампаніі і зашыфраваная назва. З папярэджаннем, што ёсць канкурэнт.

Дажджлівыя крывы Франкфурт грувасціўся вакол мяне. А перад вачыма чамусьці застыў здымак з недарэчнымі анучамі, вывешанымі на высокай жэрдцы.

\* Кіраўніка фірмы Deutsche Zeppelin-Reederei, якая займалася ў пачатку XX ст. будаўніцтвам цэпелінаў.

\* Наследнік аўстрыйскага трона. Пасля яго забойства ў Сараеве (1914) пачалася першая сусветная вайна.

\* Эда — старажытная назва Токіо.

# КОІ-НАБОРЫ

марш. Я чуў байку, што калі Хуга Экенер\* праектаваў гэтая прыгажуня, яму катастрафічна не хапала сродкаў. Зразумела, скульп ён іх узяў... Памятаю рэкламны праспект: самы хуткасны й камфортны з паветраных гігантаў. Аніякае гандолы, каюты размешчаны ўнутры корпуса.

Ён засціць сонца. Падываюся на базу. Тут, у вышыні гуляе вецер, што спусціўся з гор. Ля трапа мяне чакаў член экіпажа ў антыстатычным касцюме. Я быў вымушаны аддаць запалкі. Тут нельга курьць, растлумачылі мне. Толькі ў спецыяльным пакоі. Я прад'явіў білеты.

— А дзе ваш спадарожнік?

— Яго няма.

— Выбачайце. Запрашаю на борт.

Кароткі дыялог быў вымаўлены на нямецкай. Я нядрэнна валодаю мовай Шылера і Гёсе, хуч мая родная... Зрэшты, няважна.

"Гіндэнбург" рухаўся ва Франкфурт-на-Майне, нідзе не спыняючыся. Просты кантынентальны маршрут. Пераважна...

Бой паслужліва падхоплівае мой чамадан. Спяваюся за ім — спрытны малы. Вунь і каюта. Разныя дзверы з чырвонага дрэва, пазалочаная ручка й лічба "26". Хлопчык расчыняе дзверы, заносіць мой чамадан, ставіць. Працягвае ключ.

— Дзякуй, — даю на чай.

— Калі што спатрэбіцца, гер...

— Я ведаю.

Ён знікае.

Прыгадваю від знадворку: дзясціпа-варховая вышыня, не менш. Як думаецца, здатна гэтка штука выбухнуць? Канечне. Асабліва, калі напаяняльнік — вадарод, а не гелій. Потым, у перыяд сусветнай вайны, яны падалі сотнямі, хаваючы пад абломкамі эру паветраплавання. Саступаючы хлопцам у скураных шлемах, цёплых шапках і акулярах. І іх вінтакрылым зьярама.

Каюта: два шырачэзныя ложка, халодная і гарачая вада, убудаваная шафа, люстра, радыё, столік. Мяккія іранскія дываны. Прасторна. Заўважаю непатрэбнае тут казэmano — вертыкальную палоску матэрыі з іерогліфам "хрызантэма". Сувенір, які застаўся ад іншага пасажыра.

3

У курільным салоне адзіная запальнічка была прыкавана ланцужком да сцяны. Зацягнуўшыся, я перадаў яе нізкаросламу індывіду сярэдніх гадоў, апраунтаму ў дарожны твідавы касцюм. З боку яго можна было прыняць за рэспектабельнага бюргера, які вандруе ў сваё задавальненне. Як цяпер памятаю, шызыя пасмы цыгарэтнага

Селі за вольны столік — каб бачыць аб'екты, што праплываюць міма. Адрозна, быццам з-пад зямлі, з'явіўся афіцыянт.

— Сёння японская кухня? — спытаў Шульцэ, вывучаючы назвы страў.

Я ўзяў карту він.

— Так, містэр.

— Добра. Тады: карп, печанья васьміногі, салёныя вантробы трэпангаў. І, бадай, мідыі на пару.

— Тое ж самае, — сказаў я. — І бардо.

— Злітуйцеся, Грын! — Шульцэ расмяяўся. — Бардо? Значна лепей і да месца тут сакэ.

— Хай будзе сакэ, — я аддаў карту афіцыянту. Той пайшоў.

— Спадзяюся, не крыўдзецца? — запытаў Шульцэ.

— Ані, — я спрабаваў быць ветлівым, наглядзячы на тое, што ад рысавай гарэлі мяне вароціць.

Нам прынеслі газеты — іх выдалі проста тут, у паватры, на трох мовах. Адкрытаю свежы нумар "Атмасфернага весніка": свецкая хроніка, надвор'е, падзеі ў свеце... А вунь, у чорнай рамцы, нататка аб раптоўнай смерці эрцгерцага Франца Фердынанда\*, спачуванні сваякам... У мяне добрая памяць: імгненна ўсплывае артыкул у "Дэйлі тэлеграф". Там ішла гаворка пра замах на жыццё Фердынанда, здаецца, гэта адбылося ў чатырнаццатым годзе, у Сараеве. Тады шмат пісалі аб супольцы "Млада Босна" і яе лідэрах. Як жа іх звалі? Гаўрыла Прынцып і Даніла Ільыч. Дурацкія імёны. Казалі, што з-за іх магла распачацца буйная заваруха, але эрцгерцаг выжыў. Я спытаў Шульцэ, ці памятае ён гэтую гісторыю. Так, памятае. Шчы б, Фердынад быў кумірам яго бацькоў. Дарэчы, Прынцып памёр нядаўна ў турме. Ад туберкулёзу.

Афіцыянт прынёс заказ.

Выпіваем па кубачку сакэ. Закусваем. Ведаецца, я ніколі не любіў рыбу, таму нават не краўнуў карпа. Печаны васьміног значна смачнейшы.

— Чым вы займаліся ў Японіі? — пацікавіўся Шульцэ.

— Я скупшчык антыкварыяту. Зараз модна ўсё ўсходняе, так што бізнес прыбытковы.

Гэта — амаль праўда. Я сапраўды набываю (зрэдку) нявінныя дробязі.

— Хацелася б убачыць.

— У мяне якраз вісіць на сцяне какэmano перыяду Кейцэ. Калі жадаеце...

— Потым.

— Ён наліў сабе і мяне.

Мы выпілі зноў.

— Японія, — працягваў Шульцэ, — па шэрагу паказальнікаў апырэдждае й Штаты, й Туманы Альбіён. І гэта, заўважце, пры адсутнасці ўласных рэсурсаў. Яны разумнейшыя за нас.

— Ну, гэта вы моцна...

— Не, не моцна, — перарваў ён. — Не моцна. Глядзіце, як яны развіліся за апошнія паўстагоддзя. Эда\* не пазнаць: трамвай, чыгункі, радыё, аўтамабілі... Горад ператвараецца ў мегаліс.

Я згодна ківаў, успамінаючы мітусню Гіндзы й новенькія кварталы дзелавога цэнтра.

— Аднак, — язык Шульцэ ўжо заплятаўся. — Яны па-ранейшаму нас баяцца. Сёгун выдаў загад аб абмежаванні ўезда іншаземцаў. Чулі? Канечне, чулі, вы ж адтуль. Шчы адзін факт: у межах горада ніводнай аэрабазы. Аб чым гэта сведчыць? Я не адказаў.

— У іх маса новых тэхналогій. Такіх, што нам і не снілася. Натуральна, яны трымаюць усё ў тайне.

Выпілі. Хтось змяніў пласцінку — у рэстаран уварваліся джазавыя гукі. "Добра, што не заклікі сацыял-дэмакратаў", — мільганула ў галаве.

— Возьмем інтэгральныя машыны. Ведаецца пра іх? Прыдуманы параўнальна нядаўна. Уявіце сабе пакой, начынены электронікай, лямпамі, рэле...

— Накштат касавага апарату? — удакладніў я.

— У іх значна больш функцый. Выпічэнне, запамінанне, дыялог з карыстальнікам, нават прымітыўнае прагназаванне будучыні. Разумныя машыны... У іх закладзена перспектыва. Зараз у свеце гэтыя агрэгаты каля тысячы. Але з цягам часу, я ўпэўнены, яны прыйдуць у кожны дом, істотна паменшаць памеры. І дзе, вы думаеце, вырабляюцца лепшыя інтэгратары?

— У Японіі.

— Менавіта. У цэнтры Эда, на Міякабасі. Завод кансерваў на самай справе — радыёэвад, які належыць канцэрну "Хэндай". Знаходзіцца пад асабістай апекай сёгуна. Здзіўлены?

— Ніколькі.

Усміхнуўшыся, ён наліў сам сабе і, не пакрываўшыся, выпіў.

— Правільна. У гэтай краіне ўсё... рэчаіснасць.

Ён распавёў шмат. Аб тым, што распрацоўкамі японцаў зацікавіліся "Джэнерал-электрыкс" і нанялі яго, Дзітрыха Шульцэ, прафесійнага шпіёна. Выкрасці нешта. Прыбор, з дапамогай якога можна падключыць інтэгратар да тэлефоннае лініі й

## 3 «ЛЕГЕНДАЎ» — МЮЗІКЛ!

Пры канцы мая ў ПК ветэранаў адбылася святочная прэзентацыя 2-га альбома беларускага праекта Арыяны Вячоркі «Логоцы Вялікага Княства». У канцэрце ўдзельнічалі знакомыя беларускія гурты «Стары Ольса», «Кантраданс» і «Кудзьмень». Яны выканалі песні, танцы, інструментальныя кампазіцыі, якія ўвайшлі ў новы альбом. Разам з музыкантамі на сцэну выйшлі танцавальныя гурты «Залаты двор», заснаваны на базе рыцарскага клубу «Меч і кружак», і «Майстат», які базіруецца на рыцарскім клубе Арыяны Вячоркі. Юнакі і дзяўчаты ў сярэднявечных строях выканалі танцавальныя кампазіцыі XII-XV стст. Адначасу, што старажытныя танцы адрозніваюцца разнастайнасцю, бо аб'ядноўвалі традыцыйныя і вышэйшых колаў, так і прастага сямства: сільна пераймалі танцы ў шляхты, а шляхта далучалася да сямства карагоднаў.


Завяршылася выступленне танцораў іспанскім танцам «Сальтарэла», што ў перакладзе з іспанскай значыць «маленькі скачок». Такім чынам ужо з першых хвілін святочнай вечарыны ў зале ўсталявалася атмасфера сярэднявечча. Такага ўражання дасягнулі дзякуючы таму, што канцэрт разгортаўся як тэатралізаваная імпрэза, з акцэрамі і нават дэкарацыямі.

На сцэне з'явіліся каралева, шляхта і, канечне ж, музыкі — дзяўчыны з баранавіцкага гурта «Кантраданс».

А праз гадзіну раскоша замка змянілася прастасцю гарадскога шынкі. На сцэне з'явіліся лавы і стол, на якім сталі куфлі з півам. У «Шынок» пачалі заходзіць людзі. Менавіта для гэтага лоду выступаў спачатку гурт «Кудзьмень», а потым «Стары Ольса»...

У Мінску ўпершыню ладзілася імпрэза такога кшталту. Атрымаўся своеасаблівы мюзкл.

Арыяна ВЯЧОРКА ўдакладняе: — Гэта дзевяты і апошні канцэрт у сезоне, таму яго мы вырашылі зрабіць як мага цікавей. Раней мы ніколі не выкарыстоўвалі ў канцэртных праграмах гульнявыя сцэны, а тут канцэрт на іх заснавалі. Збіраемся пашырыць праект. Будзем запрашаць новых музыкаў і выканаўцаў, плануем ладзіць фестывалі, каб падтрымаць маладыя гурты, пачаткоўцаў, бо людзям, якія працуюць у такіх, не зусім папулярных і распаўсюджаных жанрах, самім на ногі стаць вельмі цяжка.



**Любоў, павага да Радзімы... Што гэта? Ці проста самаадданне служэнню, захапленне, усхваленне прыгажосці Бацькаўшчыны? Не, мабыць, патрыятызм — гэта нешта больш значнае. А менавіта, умёнае аналізаваць пэўныя нацыянальныя, грамадскія, духоўна-культурныя, іншыя праблемы ды імкненне палепшыць існае становішча.**

### ФЭСТЫ

**Апошні міжнародны фестываль «Славянскія тэатральныя сустрэчы» праводзіўся ў Гомелі тры гады таму. Несумненна, з тае пары гамельчане (і ўсе прыхільнікі гэтага фестываля) настолькі засмавалі па «сустрэчах». Прынамсі, аншлагі на некаторых вечэрніх спектаклях (а іх на «Славянскіх тэатральных сустрэчах» было дванаццаць) сведчылі пра тое, што тэатральны фестываль чакалі ў горадзе.**

### СПРОБА ІМПРЭСІ

**1. СПЯКОТА Ў ГОРАДЗЕ, ПРЫТОН НА СЦЭНЕ.**

Спякотнае надвор'е нарадзіла ў галаве нечаканія ілюзіі і жаданні — абавязкова убачыць нешта неверагоднае на сцэне. Бо на любы тэатральны фестываль выпраўляешся перш-наперш за новымі ўражаннямі, за пошукам моцнага эмацыянальнага ўзрушэння. У віры ўсемагчымых сцэнічных кампазіцый мусіш знайсці тыя непаўторныя, арыгінальныя творы, у якіх бы адбіліся твае ўласныя пачуцці і думкі. Бо без суперажывання, актыўнага ўключэння ў спектакль тэатр пачынае здавацца нудотным, касцюміраваным балаганам. Такой, своеасаблівай «жывой батлейкай», у якой дзеянне разыгрываецца не лямкамі, а людзьмі («ці то людзьмі, ці то лямкамі»). Невыпадкова міжнародны фестываль «Славянскія тэатральныя сустрэчы» распачаў спектакль «Вяртэп» паводле «Дробнага беса» Ф. Салагуба (Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны тэатр сатыры на Васільеўскім). Менавіта гэтая пастаноўка адкрыла тыя важныя тэмы, якія пазней аб'ядналі амаль усе спектаклі фестываля (аб дробным/ці буйным) бесам у кожным чалавеку, аб нясцерпным імкненні кожнага з нас да «неверагоднай лёгкасці быцця» — да прыхаванага «прытона» душы, аб нашым жаданні зрабіць з жыцця тэатр) і абазначыла узровень фестываля, на якім будуць панавалі цікавыя, больш-менш арыгінальныя пастаноўкі, але далёкія ад нейкага тэатральнага адкрыцця. Напрыклад, галоўная адметнасць (і удача) «Вяртэпа» — гэта самабытныя акцёр Юры Іцкоў, які аднымі сваімі знешнімі дадзенымі (маленькі, нуткі, з дробнымі рысамі твару,

Але ж, каб выпрацаваць самакрытычнае стаўленне, заўважаць свае недахопы, неабходна пазнаёміцца з дабрабытам іншых краін, народаў. А пасля паступова, упарта, нягледзячы ні на якія перашкоды, рухацца па шляху самаўдасканалення.

Даволі працягла час і, дарэчы, паспяхова крочаць па гэтай сцежцы кіраўнікі і вучні Рэспубліканскага каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

Сёлетнія калядныя гастролі ў Заходняй Еўропе капэлы хлопчыкаў гэтага каледжа, з аднаго боку, былі чарговай прафесійнай паездкай, з другога — турнэ, якое падтурхнула да разважанняў, дало магчымасць параўнаць духоўна-культурнае развіццё Беларусі ды краін Заходняй Еўропы, зрабіць

пэўныя высновы. Капэла хлопчыкаў пад кіраўніцтвам дырэктара каледжа Уладзіміра Кузьменкі і мастацкага кіраўніка Уладзіміра Глушакова наведала Германію, Францыю, Галандыю. Хор выступаў у храмах пры аншлагах, усе канцэрты мелі цудоўныя рэцэнзіі. Уладзімір Кузьменка заўважае:

— У Францыі нас прымала рэлігійная арганізацыя. Безумоўна, там свае традыцыі. Але ж канцэрт — вяршыня візіту ў гэтую краіну. Усё было цудоўна: вялікая царква і ніводнага вольнага месца (людзі сабраліся нават на вуліцы). Відавочна, у іх гэта варта павялі традыцыя: наведваць канцэрты,

у прыватнасці, харавой музыкі. Нягледзячы на тое, што ў нашым рэпертуары была не толькі заходнеўрапейская класіка, але і беларускомуюныя творы, публіка ўсё прымала выдатна.

Сардэчна сустрэлі калектыў і ў Галандыі, дзе яго працу высока ацаніў віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага харавога саюза, адзначыўшы: «Вы ведаеце, што ў вас адзін з лепшых хароў свету!» У Германіі капэла таксама прымала рэлігійна абшчына. Канцэрты ў перапоўненых залах, шчырыя словы ўдзячнасці і захаплення. Гастролі прайшлі цудоўна, здольнасці і талент хлопчыкаў ацанілі па заслугах.

Уладзімір Міхайлавіч дадае: — Як кіраўнік я быў вельмі задаволены тым, што прызнаюць нашу

## ПАТРЫЯТЫЗМ — У МУЗЫЧНЫХ ТРАДЫЦЫЯХ



нібыта адзін з персанажаў анімацыйнага «Шыняля» Нарштэйна) змог цудоўна прадставіць нікчэмнага «маленькага чалавека», «дробнага беса» — выкладчыка гімназіі Перадонава. А мацнейшая артыстычная харызма таленавітага відэачынца дазволіла яму сыграць разняволеную лямку-марыянетку, падуладную сваім таным жаданням. Хаця, відэачынец, што пастаноўшчыкі «Вяртэпа» (аўтар інсцэніроўкі і пастаноўшчык — Р. Смірноў, харэаграфія — Г. Абайдулаў) больш захапіліся словам і пластыкай, чым арыгінальнай кампазіцыйнай пабудовай дзеяння. Бо



не могуць (і не хочуць) здаюцца даўно вядомымі і нават банальнымі (як і сцэнаграфія спектакля — каналізацыйныя трубы ў прасторы сцэны сімвалізуюць усё нізменнае). Але пачаткоўца ад рэжысуры паспрабаваў узняць драматургічны кіч да ўзроўню нечага эстэцкага. Мне падалося, што А. Білаус някеска ведае сучасны кінематограф: бяглуздая, вар'яцкая атмасфера яго сцэнічнага



Адбылася прэзентацыя і свая «карандаш». Аказваецца, на працягу ўсіх дзевяці канцэртаў у зале прысутнічалі прадстаўнікі спецыяльнай камісіі, якія сачылі за рэакцыяй глядачоў на творчасць гуртоў і вызначалі лепшыя з іх. На прэзентацыі другога альбома былі падведзены вынікі гэтага своеасаблівага конкурсу: 3 месца — Аляксей Жура і другая «Artes Liberales», 2 месца — Наталія Бабкова і «Кантраданс», а 1 месца з вялікай перавагай атрымаў гурт «Стары Ольса» пад кіраўніцтвам Зміцера Сасноўскага.

За гэты сезон у праекта «Легенда Вялікага Княства» з'явілася шмат сямброў і прыхільнікаў. Сезон і сапраўды атрымаўся плённым для праекта «Легенды Вялікага Княства», у межах якога пры падтрымцы «БМА group» на чале з Віталем Супрановічам прайшоў шэраг канцэртаў. Гэта, безумоўна, станоўча паўплывала на развіццё працэсу адраджэння беларускай сярэднявечнай і аўтэнтычнай фальклорнай музыкі. А лагічным заканчэннем сезона стала прэзентацыя новага альбома, які ў бліжэйшай будучыні са сцэны прыойдзе ў студыю гуказапісу, а ўжо восенню з'явіцца на CD.

Юлія ПАПОВА

# АДВЕЧНЫЯ ПЕСНІ СЛАВЯН

толькі тады, калі героі спектакля, нечакана абарваўшы мізансцэну ці адзін аднаго на паўслове, пачыналі танчыць, увасабляючы «калектыўнае падсвядомае» (музыка — Moscow art trio, «кактэйля з джаза, авангарда і рускага фальклора»), ажывала фантазія, дзякуючы якой ты нарэшце разумеў, што такое жыццё і людзі, якія па сутнасці не умеюць (альбо не хочуць) жыць шчыра і чыста, заўсёды прагнучы аздобіць сваё існаванне кропелькай смецця, брыдоты, дробнага пакудства — здрадай, нахабным словам, падхалімажам і г. д.

Пра жыццё агіднае, невыноснае ад болю і ўсемагчымых пакутаў, якія чыняць адзін аднаму людзі, паставіў даволі вясёлы, забавляльны спектакль студэнт IV-га курса рэжысуры драмы Кіеўскага інстытута тэатральнага мастацтва імя І. Карпенкі-Карога Андрэй Білаус. Сапраўдны сцэнічны кіч пад назвай «Вяселіцца! Усё добра!» паводле п'есы Я. Унгарда «Адэлаіда» (Кіеўскі дзяржаўны акадэмічны тэатр драмы і камедыі на левым беразе Дняпра) узяў сабой «душэўныя споведзі ў чаканні Валодзі», «напханія» смажанымі, набалепымі ў абывацельскім грамадстве праблемкамі: для мужчын — імпатэнцыя і пошук сексуальнай разнастайнасці, для жанчын — адзінота і прага замужжа. Ашаптомлення шчырымі зратычнымі мізансцэнамі з аголеным мужчынскім целам (адначасу, што спектакль быў ранішні) тэатральныя крытыкі ўжо пазней прыняліся падліваць, колькі разоў у спектаклі прагучалі словы «дурніца» і «сучка», паставіўшы «нуль» перш-наперш драматургічнаму твору, які так неахайна выбраў маляды рэжысёр. І сапраўды, сентыментальныя маналогі герояў, якія даўно страцілі крылы, а навучыцца лятаць наноў

вяселля перагукаецца з атмасферай «кінематографічных» вяселляў Э. Кустурыцы («Чорная кошка, белы кот») і П. Лунгіна («Вяселле»). Да таго ж акцёры даволі пераканаўча сыгралі сваіх персанажаў, з якіх асабліва запамінаецца вобраз рэфлексуючай нявесты Адэлаіды, створаны С. Арлічэнкай.

**2. ЖЫЦЦЁ — ТЭАТР.**

Праз некалькі дзён з доўгачаканым дажджом, прахалодай у фестывальную прастору нарэшце ўварваўся лёгкі «ветрык» — вясёлы, дынамічны, прыстойны спектакль «Уваскрэшаны і злы» (Адэскае міжкласнае аддзяленне СТД). На камернай сцэне гарадскога маладзёжнага эксперыментальнага тэатра-студыі яшчэ раз пацвердзілася вядомая ўсім творцам ісціна, што усё геніяльнае — проста, а добрым акцёрам для запамінальнай прэзентацыі сваіх здольнасцей, неразрыўнага кантакта з глядачом, віртуознай імправізацыі дастаткова і малой каробкі сцэны. Бо цудоўна закручаную інтрыгу з нечаканымі паваротамі сюжэта і асабліва фіналам, які прадумаў сучасны ўкраінскі драматург Т. Аглоблін, акцёры Б. Смірноў і Ю. Неўгамонны (яны выступілі і пастаноўшчыкамі антрапрыз) разыгралі так, што глядачы сталі сапраўднымі ўдзельнікамі (і сатворцамі) канфілікту-гульні дух мужчын, якія аднойчы ўвечар не падзялілі на вуліцы тэлефон-аўтамат. Публіка смяялася скрозь слёзы, суперажываючы беднаму інтэлігенту Шопе, які быў вымушаны абараняцца ад нахабнага міліцыянта (насамрэч — акцёр, які ператварыўся ў іншага чалавека, вырашыў «пагуляць у тэатр» з першым сустрэчным). Часам мы — акцёры, а часам —

краіну, мастацтва, традыцыі. Захапляюцца шчыра, адкрыта. Разумеюць каштоўнасць харавой культуры.

Дзіўна: у нас ёсць вялікія нацыянальна-культурныя каштоўнасці, таленты і творчыя магчымасці, але мы часта не заўважаем іх. Чаму? Цяжка даць дакладны адказ. Уладзімір Глушакоў выказаў сваё стаўленне да гэтай праблемы:

— З лёгкай зайздасцю я заўважыў, што ў краінах, якія мы наведлі, ідзе праца па выхаванні павагі да класічнай музыкі. Напрыклад, у Галандыі а другой гадзіне дня па радыё праводзіцца віктарына, у якой па гучанні некалькіх музычных фрагментаў слухачы адгадваюць пэўныя класічныя творы і ў выпадку правільнага адказу атрымліваюць надзежныя матэрыяльныя падарункі. Заўважце, гэту перадачу слухаюць вельмі многія ў грамадскім транспарце, дома, на працы і г.д. Традыцыя проста дзівосная: едзем у машыне, і гучыць харавая ці сімфанічная музыка! Варта адзначыць, што і дарожны рух там спакойны. Шчыра кажучы, мяне захапіла такая любоў да спадчыны, гісторыі, мастацтва. Нам варта гэтаму павучыцца. Віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага харавога саюза неяк сказаў: "Мы ў Галандыі сутыкнуліся з тым, што людзі паступова занадта захапіліся амерыканскай поп-культурай. Не паўтарыце нашых памылак. Так цудоўна, што вы спяваеце творы беларускіх кампазітараў на роднай мове з такой шчырасцю, адданасцю, натхненнем".

Я пацікавілася ва Уладзіміра Валер'евіча: ці бачыць ён выйсце з такога становішча?

Толькі глядачы ў зале, жыццё — поўнае сюрпрызаў, — менавіта з такімі думкамі выходзіш пасля спектакля, атрымаўшы сапраўдную асалоду ад тэатральнага відовішча адзінаго.

Дарэчы, спектакляў, прысвечаных акцёрам і ўвогуле закулісным тэатральным жыццём, на фестывалі было некалькі. Напрыклад, Купалаўскі тэатр паказваў на фэсце апошнюю сваю прэм'еру — "Я цябе не пакіну..." М. Саймана. Гэтая ціхая, лірычная пастаноўка прысвечана былым актрысам, якія вымушаны змагацца і з адзінотай, і з непаразуменнем дзяцей, і з хваробамі, а самае галоўнае — з настальгіяй па сцэне, страчанай з-за ўзросту. Тонкая, эмацыянальная ігра М. Захарэвіч (яна выступіла пастаноўшчыкам спектакля) і Н. Гайдзі пакадала ў глядачоў наўлоўнае адчуванне блізкасці да таго, што перажываюць гераіні на сцэне. (Сапраўднае ўзрушэнне выклікае вобраз замілаванай Шпрыцы, якую сыграла таленавітая драматычная (!) актрыса Н. Гаіда.)

"Тэатр у тэатры" ўзнікае і ў спектаклі "Свяшчэнныя пачвары" Ж. Както (Гомельскі гарадскі маладзёжны эксперыментальны тэатр-студыя), які распавядае пра нялёгі лёс састарэлай актрысы Эстэр (Г. Анчышкіна), вымушанай скарыцца з маладою палюбоўніцай мужа, нясцерпным, але цудоўным, жывым "тэатрам у жыцці". На жаль, таленавіты рэжысёр Г. Мушперт занадта захапіўся меладраматычным настроем п'есы Както, пакінуўшы нераспрацаваным фармалістычны бок спектакля, з ледзь акрэсленай кампазіцыяй у першай дзеі, калі за тэатральнымі кулісамі адкрываюцца яшчэ адны, падказваючы нам, што жыццё — тэатр...

### 3. ЭКСПЕРЫМЕНТ ВІВАТ.

Тэатральныя фестывалі — мерапрыемства шкоднае. У тым плане, што рэпертуарныя спектаклі, якія ў асноўным прывозяцца сюды тэатрамі, адрываюцца ад сваёй энергетычнай глыбы — сцэны, на якой яны нараджаюцца і стаюць. А такія "адарваныя" спектаклі заўсёды ўспрымаюцца значна горш на іншых сцэнных пляцоўках. Сёлета, на маю думку, не пашчасціла оперы-фольк "Адвечная песня", якую цудоўна "праспявалі" артысты Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі. Гэты спектакль, нягледзячы на тое, што ён разыгрываўся ў тэатры, больш вялікім па памерах за РТБД, і таму акцёрам было цяжэй і спяваць, і абыгрываць прастору сцэны, выглядаў эксперыментальным творам. Напэўна, упершыню класічная пазма Я. Купалы атрымала такое арыгінальнае ўвасабленне на сцэне, калі вершаваная мова адметна сінтэзавалася з сучаснымі музычнымі рытмамі (музыка — Ц. Капіноўскі). Адна адну змяняюць каларытныя карціны: "Хрэсьбіны", "На службе", "Вяселле" — беларускі Мужык (І. Сігоў) і дагэтуль вымушаны круціцца ў жыцці, змагаючыся з няпростай Доляй. Але рэжысёр С. Кавальчык бачыць у Мужыку — Чалавека, таму яго спектакль, які быў прызнаны лепшым на фестывалі, выклікае пачуццё гонару за наш самабытны, таленавіты народ, якому проста... не шанце.

### 4. ЧЫРВОНЫ, БЕЛЫ, ЧОРНЫ...

Чыстыя колеры, раскіданыя крэслы, шмат тканін — у спектаклях відамога беларускага

— У нас багатая гісторыя, цудоўныя традыцыі. Дарэчы, мы маем разнастайныя калектывы сусветнага класа. Было б не сорамна паказаць гэтыя каштоўнасці, трэба ганарыцца імі. На жаль, у нашай краіне амаль немагчыма пачуць харавую ці сімфанічную музыку на радыё ці па тэлебачанні. У асноўным усё арыентавана на шырокую публіку. Справа ў тым, што класічнае мастацтва неабходна як магіла, а не адукацыя. Гэта значыць, не апускаць яго да ўзроўню мас, а рабіць наадварот. Трэба рабіць усё магчымае, каб захаваць традыцыі. Мы стараемся не збочаць з гэтага шляху, імкнёмся развіваць і прапагандаваць нацыянальную харавую музыку, творы беларускіх кампазітараў.

Свайго калегу падтрымлівае У. Кузьменка:

— Так, мы выходзім у дзяцей любоў і павагу да Бацькаўшчыны. Здарыўся вельмі цікавы, незабыўны выпадак падчас вяртання з турнэ. Вось ужо мяжу прайшлі ў Брэсце, праехалі апошні шлагбаум. Было абвешчана: "Хлопцы, мы дома!". І раптам, нават не дамаўляючыся, яны праспявалі гімн Беларусі. Гэта было надзвычай дзівосна і нечакана!


Варта зразумець, будучае беларускага нацыянальнага мастацтва залежыць не толькі ад спецыялістаў, ад устаноў культуры, а ад кожнага свядомага грамадзяніна і — ад дзяржаўнай палітыкі. Ці не самы час стаць на шлях культурна-духоўнага самаўдасканалення?..

Наста ЛІТВІН

НА ЗДЫМКАХ: капэла хлопчыкаў і яе мастацкі кіраўнік У. ГЛУШАКОЎ

рэжысёра Р. Таліпава ўсё сімвалічна, усё падпарадкавана раскрыццю задумкі праз форму. (На гэтым фестывалі бралі ўдзел адразу два спектаклі ў рэжысуры Р. Таліпава.) Так атрымалася, што два апошнія вечары на сцэне панаваў россып стратэгічных фарбаў (белай, чырвонай, чорнай, зялёнай), якія буйнымі плямамі расцяліліся па касцюмах герояў, рэжысёра. Дамінанта той ці іншай фарбы ў пэўнай сцэне "Кацярыны Іванаўны" Л. Андрэева (Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я. Коласа) падказвала глядачу стан душы галоўнай гераіні спектакля (белы — надзея на паразуменне мужа, прага чысціні; чырвоны — пакутлівыя здрады, нясцерпны боль; чорны — смутак, адзінота, вар'яцтва, смерць душы), а ў "Вечным Фаме" У. Бутрамева (Гомельскі абласны драматычны тэатр) — указвала на пастаяннае адраджэнне пэўных гістарычных тыпаў (Фама Апіскін і яго прыхільнікі апранутыя ў шыкоўныя касцюмы зялёнага, смарагдавага колеру). Праўда, калі ў "Кацярыне Іванаўне" арыгінальная форма, сюррэалістычнае сцэнаграфічнае рашэнне добра суаднілася са зместам (гэты спектакль пра непаразуменне людзьмі адзін аднаго, аб страшэннай бездані ў душы бяскрылага чалавека), то ў "Вечным Фаме" ўсе фармалістычныя навацыі (сцэнны круг, на якім "закручваецца" інтрыга, фантастычныя касцюмы на акцёрах-ліпіптах, "маленькіх людзяў") бяспрудна выпалілі, як пёры з падушкі, замінаючы раскрыццю галоўнай тэмы п'есы. Чаму б гэтую цудоўную гісторыю пра Фаму Апіскіна, зноў пастаўленую ў гістарычным антуражы, не перанесці ў наш час, у звычайную кватэру з панам-тэлевізарам з якога балабоніць Вечны Фама? На жаль, Р. Таліпаў больш захапіўся рознакаляровым тэатральным маскарадам, чым праўдай пра людзей, якія гатовыя верыць і пакланяцца любому папулісту. Аднак новы спектакль гомельскай трупы спадабаўся журы: Р. Таліпаў атрымаў прыз за лепшую рэжысуру, хаця не горшая яго работа — "Кацярына Іванаўна" засталася з носам...

В. БАРАБАНШЧЫКАВА



АБВЕСТКІ

## БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ АБВЯШЧАЕ ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ У 2003 ГОДЗЕ

У Беларускаю дзяржаўную акадэмію музыкі (далей — АМ) для атрымання бясплатнай вышэйшай адукацыі (калі яна атрымліваецца ўпершыню) прымаюцца на падставе сярэдняй, сярэдняй спецыяльнасці і на конкурснай аснове грамадзяне Рэспублікі Беларусь і беларусы, якія пражываюць за яе межамі, грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан, а таксама асобы, якія пастаянна пражываюць у Беларусі або маюць статус бежанца.

Абітурыенты, якія станюць здалі ўступныя экзамены, але не прайшлі па конкурсе на планавыя месцы, грамадзяне іншых (акрамя пералічаных) дзяржаў СНД, якія станюць здалі ўступныя экзамены, могуць быць залічаны ў АМ па кантракце на ўмовах поўнай кампенсацыі выдаткаў на навучанне ў межах спецыяльнасці і кірунку. Калі колькасць заяў на платнае навучанне перавышае колькасць выдзеленых месцаў, паміж абітурыентамі праводзіцца конкурс на выніках уступных экзаменаў.

Замежныя грамадзяне могуць быць залічаны на выніках праслухоўвання з аплатай навучання згодна асобным кантрактам (толькі на дзённую форму навучання або на стажыроўку). Для атрымання другой і наступнай вышэйшай адукацыі могуць быць залічаны асобы на ўмовах поўнай аплаты навучання (акрамя спец. "Кампазіцыя", "Спеы", "Оперна-сімфанічнае дырыжыраванне") юрыдычнымі або фізічнымі асобамі. Умовы прыёму і навучання вызначаюцца адпаведным палажэннем.

Прыём у АМ ажыццяўляецца толькі на дзённую форму навучання па наступных спецыяльнасцях і спецыялізацыях: Фартэпіяна, Кампазіцыя, Музыказнаўства, Музыкальная беларусістыка, Скрыпка, Віяланчэль, Кантрабас, Арфа, Харавое дырыжыраванне, Флейта, Габой, Кларнет, Фагот, Саксафон, Труба, Валторна, Трамбон, Туба, Ударныя інструменты, Балалайка, Домра, Цымбалы, Гітара, Баян-акардэон, Оперна-сімфанічнае дырыжыраванне, Спевы, Рэжысура (музычны тэатр).

Абітурыенты здаюць наступныя экзамены: спецыяльнасць; беларуская або руская (па выбары) мова і літаратура (пісьмовы пераклад).

Экзамен па спецыяльнасці складаецца з 3-6 раздзелаў, кожны з якіх ацэньваецца асобнай адзнакай.

На педагагічным факультэце АМ у Магілёве прыём праводзіцца па наступных спецыяльнасцях і кірунках: Харавое дырыж., Фартэпіяна, Скрыпка, Віяланчэль, Флейта, Габой, Кларнет, Трамбон, Туба, Ударныя інстр., Баян-акардэон, Балалайка, Домра, Цымбалы, Гітара, Спевы.

Прыём на філіялах кафедраў АМ на базе сярэдніх спец. навучальных музычных устаноў праводзіцца па наступных спецыяльнасцях і кірунках:

Брэсцкі муз. каледж — Харавое дырыж., Фартэпіяна, Скрыпка, Віяланчэль, Флейта, Габой, Кларнет, Фагот, Саксафон, Труба, Валторна, Трамбон, Туба, Ударныя інстр., Баян-Акардэон, Цымбалы, Домра, Гітара;

Віцебскае дзярж. муз. вучылішча — Фартэпіяна, Баян-акардэон, Балалайка, Домра, Музыказнаўства;

Гомельскі каледж мастацтваў — Харавое дырыж., Фартэпіяна, Скрыпка, Віяланчэль, Кантрабас, Трамбон, Баян-акардэон, Балалайка, Домра, Цымбалы, Гітара;

Гродзенскае дзярж. муз. вучылішча — Кампазіцыя, Харавое дырыж., Фартэпіяна, Скрыпка, Гітара.


Паступаць на пералічаныя філіялы кафедраў АМ маюць права асобы, якія атрымалі мэтавы накіраванні адпаведна Брэсцкага, Віцебскага, Гомельскага і Гродзенскага абл. упраўленняў культуры і ўпраўленняў адукацыі.

Абітурыенты прадстаўляюць у прыёмную камісію дакументы (усе — у арыгінале):

заява ўстаноўленага ўзору на імя рэктара; дакумент дзярж. узору аб адукацыі; сертыфікат цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай або рускай мове (для тых, хто ў ім удзельнічаў); медыцынская даведка на форме 086У (абавязковае праходжанне ўсіх прышчэпак);

даведка ўрача-фаніятра (спецыяльнасці "Спевы", "Харавое дырыжыраванне");

выліска з працоўнай кніжкі (для тых, хто працуе);



даведка службы занятасці насельніцтва (для тых, хто знаходзіцца на яе ўліку);

даведка выканкама сельскага савета, што пацвярджае пастаяннае пражыванне ў сельскіх населеных пунктах (для паступаючых на падрыхтоўчае аддзяленне спеваў);

копія пасведчання аб нараджэнні (для асоб беларускай нацыянальнасці, якія з'яўляюцца грамадзянамі замежных дзяржаў і пражываюць на іх тэрыторыі);

мэтавае накіраванне (для адпаведнай катэгорыі абітурыентаў);

6 фотакартак памерам 3 на 4 см; дакументы, якія пацвярджаюць права абітурыента на льготы, устаноўленыя заканадаўствам РБ;

дакументы, якія пацвярджаюць перамогі ў муз. конкурсах. Пры прадстаўленні дыплама на замежнай мове ў прыёмную камісію адначасова прадстаўляецца натарыяльна завераны пераклад дыплама.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі МУС (прад'яўляецца абітурыентам асабіста).

Абітурыенты, якія паступаюць не ў год атрымання сярэдняй адукацыі, абавязаны прадставіць дакументы, якія пацвярджаюць іх вучобу ці работу за гады, што папярэднічалі паступленню (дакумент устаноўленага адзінага ўзору аб адукацыі адпаведнага ўзроўню, выліска з прац. кніжкі або даведка службы занятасці насельніцтва, іншае).

Прыём дакументаў — з 23 чэрвеня па 4 ліпеня ўключна з 10.00 да 16.00, акрамя нядзелі. Кніга прыёму дакументаў закрываецца 4.07 у 17.00, на філіялах кафедраў АМ у Брэсце, Віцебску, Гомелі і Гродне — 9.07 у 13.00.

Прыём дакументаў на спец. "Оперна-сімфанічнае дырыжыраванне" — з 18 верасня па 20 верасня з 10.00 да 16.00.

Кансультацыі для абітурыентаў — 1, 2, 4 ліпеня.

Уступныя экзамены — з 6 па 20 ліпеня; на філіялах кафедраў АМ у Брэсце, Віцебску, Гомелі і Гродне — з 9 па 19 ліпеня.

Залічэнне на месцы, вызначаныя кантрольнымі лічбамі прыёму, — да 22.07; залічэнне на навучанне на ўмовах аплаты — да 17.08 2003 г. На перыяд уступных экзаменаў абітурыентам прадстаўляецца інтэрнат (з 1.07, толькі для абітурыентаў факультэтаў АМ у Мінску) з аплатай кошту пражывання.

Уступныя экзамены на спец. "Оперна-сімфанічнае дырыжыраванне" — з 22.09 па 29.09.

Прыём на падрыхтоўчае аддзяленне спеваў — у адпаведнасці з "Прыемнымі трыбуналамі па спецыяльным дысцыплінарным для паступаючых у Беларускаю дзяржаўную акадэмію музыкі", зацверджанымі прыёмнай камісіяй АМ. Абітурыенты здаюць адзін экзамен па спецыяльнасці.

Паступаючыя на падрыхтоўчае аддзяленне кампазіцыі (прымаюцца толькі асобы с сярэдняй спецыяльнай музычнай адукацыяй) прадстаўляюць уласныя творы.

Азнаёміцца з правіламі прыёму ў Акадэмію музыкі і атрымаць кансультацыю па іншых пытаннях можна па адрасах:

— 220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30, Беларускае дзяржаўнае акадэмію музыкі. Тэл. прыёмнай камісіі 2065960.

— 212000, г. Магілёў, вул. Крыленкі, 12, Педагагічны факультэт Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Тэл. (0222) 252814.


— 224000, г. Брэст, вул. Гогаля, 7, Брэсцкі дзяржаўны музычны каледж імя Р. Шырмы. Тэл. (0162) 266588, 264421.

— 230015, г. Гродна, б-р Ленінскага камсамола, 23, Гродзенскае дзяржаўнае музычнае вучылішча. Тэл. (0152) 742904, 74290.


— 210026, г. Віцебск, вул. Савецкая, 23а, Віцебскае дзяржаўнае музычнае вучылішча імя І. Сяляцінскага. Тэл. (0212) 364282, 363626.

— 246050, г. Гомель, вул. Савецкая, 18, Гомельскі каледж мастацтваў імя Н. Сакалоўскага. Тэл. (0232) 537330, 558305.

Зтай вясною мне давалася пасля доўгага перапынку наведаць Маскву. За час, што прайшоў з апошняй маёй вандроўкі ў сталіцу РФ, горад яшчэ больш змяніўся. Не скажу, у лепшы бок ці не, але, відавочна, што Масква губляе звыклія рысы сталіцы Савецкага Саюза (нават Красная плошча з прылеглаю да яе прасторай ужо інакш глядзіцца і ўспрымаецца). Масква, як мне падалося, ператвараецца ў звычайны "сіці" заходняга ўзору. Але, на шчасце, ёсць у гэтым горадзе мясціны, якія не губляюць сваёй сакральнасці ў якім заўгодна кантэксце. Такі сакральны аб'ект для мяне — Траццякоўская галерэя. Пасля рэканструкцыі значна павялічыліся экспазіцыйныя плошчы, з'явілася магчымасць вылучыць асобныя, персанальныя залы для найбольш значных твораў; выставіць палотны, якія раней з-за вялікіх памераў не маглі быць прадстаўлены ў экспазіцыі. Карацей кажучы, наведанне Траццякоўкі стала для мяне святам для душы. Тым больш прыемна было праз кароткі час пабачыць скарбы Траццякоўскай галерэі ў Мінску. У нашым Нацыянальным мастацкім музеі аж да канца верасня будуць экспанавацца каля пяцідзясяці твораў з калекцыі слаўтага расійскага музея. Жывапіс XVIII — пачатку XX стагоддзя. Збольшага, гэта карціны з запаснікаў. Але некаторыя — напрыклад, "Партрэт князя А. М. Галіцына" работы А. Кіпрэнскага, узяты з асноўнай экспазіцыі. Увогуле гэтую экспазіцыю можна назваць канспектам па гісторыі расійскага жывапісу прыблізна за паўта-



ШУТЭУРЫ  
ТРАЦЦЯКОўСКАЙ  
ГАЛЕРЭІ  
ЖЫВАПІС  
XVIII — пач. XX ст.



## ТРАЦЦЯКОўКА: СПЯШАЙЦЕСЯ БАЧЫЦЬ!

ра стагоддзя. Яна дае магчымасць убачыць, як фармавалася самабытная расійская жывапісная школа. Як Расія, на пачатку XVIII стагоддзя культурніцкая ўскраіна Еўропы, паступова набывала самадастатковасць і самапавагу і на мяжы XIX—XX стагоддзяў ужо ўяўляла сабою моцную ў культурніцкім сэнсе дзяржаву.

Сярод прывезеных у Мінск твораў ёсць палотны "зорак першай велічыні". Ужо прыгаданага А. Кіпрэнскага, Д. Лявіцкага, У. Баравікоўскага, А. Іванова, І. Крамскога, А. Саўрасава, У. Левітана, В. Сярова. Ёсць творы мастакоў, чыю ролю ў гісторыі даследчыкі ацэньваюць больш сціпла, але без якіх цяжка было б зразумець логіку культурніцкага працэсу, без якіх гісторыя расійскага мастацтва не была бы паўнаважна.

Творы Траццякоўкі ў Мінску — падзея, безумоўна, значная. Але я не стаў бы гаварыць, што мінчукі перажылі з гэтай нагоды інфармацыйны шок — маўляў, мы такога дагэтуль не бачылі! Бачылі. У экспазіцыі нашага Нацыянальнага мастацкага музея расійскае мастацтва названага перыяду прадстаўлена вельмі годна. Ёсць сёе-тое і ў запасніках. Прынамсі, з пералічаных вышэй імянаў у нас не стае толькі А. Кіпрэнскага.

У савецкі час калекцыя расійскага мастацтва Дзяржаўнага мастацкага музея БССР лічылася адной з самых прадстаўнічых у краіне, прапускаючы наперад толькі Маскву, Ленінград і Кіеў. Пры нагодзе і нам самім ёсць што ў той жа Траццякоўцы паказаць. Я гэта да таго, што партнёрскія стасункі Нацыянальнага мастацкага музея і Траццякоўскай галерэі — гэта не "гульня ў адны вароты", і не "вуліца з аднабаковым рухам", а нармальна міжнародная справа, нармальны культурніцкі абмен. Калі прымаць да веры заявы афіцыйных асобаў на адкрыцці выставы, а таксама тэксты-звароты да чытачоў-гледачоў у каталозе выставы, дык і беларускі і расійскі бок разглядаюць сёлетняе гасцяванне ў Мінску Траццякоўкі як пачатак вялікай справы. Хай бы так і было.

У культурнай прасторы няма і быць не можа дзяржаўных межаў, тым болей у эпоху глабалізацыі.

Будзем удзячныя супрацоўнікам абодвух музеяў, нашага і маскоўскага, за свята, якое яны падарылі мінчукам і гасцям сталіцы. І хоць выстава будзе экспанавацца даволі доўга, раю ўсім: спяшайцеся скарыстаць зручную магчымасць убачыць у Мінску тое, што складае гонар Масквы.

П. В.



**Беларусы — таленавіты ва ўсіх адносінах народ. Мова наша такая ж спеўная, як расійская, украінская, італьянская, і дасціпная — як французская і англійская. Шкада, што не ўсе беларусы ўсвядомілі гэта. І гэта адна з галоўных прычын, што пасля "Боскай камедыі" Дантэ я пераўвасобіў па-беларуску "Дон Жуана" Байрана, пазіў якога захапляліся Пушкін, Лермантаў, Караткевіч. Прафесар лінгвістычнага ўніверсітэта Вольга Апанасаўна СУДЛЯНKOVA, якая дапамагала ажыццявіць задуму, прачытала пяць першых песень з гэтага твора, пераўвасобленага мною, і папрасіла дазволу пазнаёміць з ім студэнтаў, каб яны ўсвядомілі, што "і мы не лыкам шытыя". Хацелася б, каб такое пачуццё ўзнікла ва ўсіх беларусаў.**

Уладзімір СКАРЬБІН

**Джордж БАЙРАН**

Там, дзе канчалася, нарэшце, зала,  
Знаходзіўся партал, а па баках  
Таго акамянелага партала  
(Пачварныя, малыя — проста жаж!)  
Два карлікі стаялі. Не блукала  
Ніякай думкі ў іх пустых вачах.  
Падкрэслівалі іхнія памеры,  
Якія гэта велічныя дзверы!

Усіх, хто зблізку бачыў тых дзверы,  
Здзіўляла брыдкасць вырадкаў малых.  
Пяром іх колер бела-чорна-шэры  
Не перадасць ніхто з калег маіх.  
А прадалі султану флібусцеры  
Па кошту страшнаму страшыдлаў

Звыш усяго — былі пігмеі тых  
Занадта злыя і глуханямыя.

На пальцах размаўлялі ліхадзеі.  
Зусім не размаўлялі, карацей,  
Даў знак Баба — і брыдка пігмеі  
Раздвоенымі джаламі вачэй  
У Дон-Жуана ўпіліся, як змеі.  
Паглядзі, што кідалі на людзей  
Пачварныя і злыя ліліпуты,  
Былі жажлівей ад любой атруты.

А негр сказаў: "Раней, чым уваходзіць  
У дзверы гэтыя, павінны вы  
Ўсё ж навучыцца, як сябе паводзіць

Жуана не пужала і магіла,  
Бо ў юным ганарліўцу ў гэты час  
Кастыльскіх продкаў кроў загаварыла.  
Прыдаўлены прынукай, як Атлас —  
Сусветам, хлопец паглядзеў няміла  
І даў старому еўнуху адказ  
З рашучасцю і гордасцю такою,  
Што еўнух замяніў нагу рукою.

Хоць гэта непрыемна юнаку  
Было рабіць, памацаў ён губамі  
Надзіва дасканалую руку.  
Да гэтых рук імкніцца губы самі!  
І пазайздросціць можна смельчаку,  
Аблашчанаму гэтакімі рукамі.  
Прывабіць можа гэткая рука  
Перакананага халасцяка.

Кабета на Жуана паглядзела,  
Прыгожым рухам выпрастала стан  
І раптам нечакана захацела,  
Каб іх дваіх пакінуў старыкан.  
Шапнуў Жуану той: "Трымайся  
Смела!" —

І, усміхнуўшыся, пайшоў. Жуан  
У зале пазалочанай тым часам  
Застаўся з прыгажуняю сам-насам.

І чаравала ўсмешкаю сваёй  
Жанчына гэтая, і абражала.  
Няўхіснай воляй біць паклоны ёй  
Яна сваіх прыслужніц прымушала,  
Каб гнуць ім шыі дзіўнаю ступнёй,  
І ўсіх пужала даўжынёй кінжала,

Душы Жуана страснасцю сваёй.  
Праходзілі бяспэжныя хвіліны,  
Прыносячы ёй ганьбу і пакуты.

"Кахаць" наш хрысціянін мог

Ды думкай пра Гайдэ ён быў заняты.  
І гэта найгалоўная з прычын,  
Што ён з Гульбеяй быў халаднаваты.  
Яна ж лічыла, што Жуан адзін  
Ва ўсіх яе пакутах вінаваты.  
Султаніха збляла, быццам смерць,  
А потым зноўку стала чырванець.

Уладна і шматзначна за руку  
Яна ўзяла яго і зазірнула  
З надзеяй зноў у вочы юнаку,  
Але ў адказ ні слова не пачула.  
Каб з 'едэстала не сысці, нямку  
Яна прыпадобнілася, ўздыхнула,  
З канапы ўстала горда, як магла,  
І...юнака рукамі авбіла.

Была Гайдэ ў той час яго браней.  
Гульбея не прарвала абарону.  
І з дапамогай гордасці сваёй  
Ён неўзабаве вырваўся з палону  
Рук грэшніцы і з абурэннем ёй  
Сказаў у твар, хоць не павысіў тону:  
"Кахаць сябе не прымушай арла,  
Які не можа развінуць крыла!

Ці ўмею я кахаць? Скажу адно.  
Адмовіўся кахаць таму цябе я,  
Што закаханы ў іншую даўно.  
Мне ў гэтых строях быць бы жонкай

Або ўвесь дзень круціць верацяно.  
Усе паклоны б'юць табе, Гульбея,  
Але ж каханне — для свабодных душ.  
Нявольнік я, але каханнем дуж."

Але яна яго не зразумела,  
Бо вотчынай сваёй лічыла

І змалку над усімі ўладу мела.  
Любы мастак, музыка і паэт  
Выконваў тое, што яна

Быў для яе законам заповет  
Легітымістаў — і яна,  
Не ведала, дзе наша сэрца  
Б'ецца.

Ён нешта мармытаў у апраўданне,  
Ды словы ў гэтых выпадках —

Тым болей, як сказаў я, —

Не мог суцешыць ён яе ніяк,  
Ды ў рэшце рэшт надзея на вяртанне  
Яе пяшчоты бліснула, аднак,  
У позірку Гульбеі. Ды раптоўна  
Зайшоў Баба, як брамнік усё роўна:


"Нявеста Сонца! Месяца сястра,  
Чый позірк рухацца змушае сферы  
І ўсе планеты! Ваш пакорны раб,  
Што не губляе ў Вашу мудрасць веры,  
Паведамляе, што ўставаць пара,  
Бо Сонца неўзабаве зойдзе ў дзверы,  
Каб асляпіць вас бляскам залатым.  
І я — прамемень, да Вас пасланы ім."

"Хачу я, каб зазвіў Яго прамемень, —  
Усхвалявана крыкнула кабета, —  
Перада мной, калі пачнецца дзень."  
І дадала: "Калі ўсё праўда гэта —  
Ідзі, пакуль я не дала ў каршэнь,  
І сабяры, здрахлелая камета,  
Ўсе зоркі ў Млечны Шлях. А ты, юнак,  
Сярод сузор'яў ззубішся няўзнак."

"Султан ідзе!" — хтось крыкнуў  
перад ёй,

І да ўладаркі набліжацца стала  
Працэсія (ў чвэрць мілі даўжынёй)  
Наложніц і ўсіх еўнухаў султана,  
Які з чацвёртай жонкаю сваёй  
Сябе паводзіў мякка і рахмана —  
І аб візіце абвешчаў сваім  
Днём і ўначы задоўга перад ім.

Яго Вялікасць увайшоў у залу  
І маладую жонку прывітаў



# ДОН-ЖУАН

(З ПЕСНІ ПЯТАЙ)

Іначай — вам не знесці галавы.  
Быць раю вам, каб справе  
не пашкодзіць,  
Цяпер цішэй вады, ніжэй травы.  
А ў першую чаргу сваю паходку  
Змяніце вы, каб не нагадваць лодку.

Як толькі позіркамі вашы ўборы  
Пратнуць мярзотныя вартаўнікі,  
То апынёмся разам у Басфоры  
Спачатку мы, зашытыя ў мяшкі,  
А раніцай — у Мармуровым моры.  
Наогул, спосаб плавання такі  
Тут прымяняецца даволі часта.  
З уступна скінуць у ваду — і баста!"

Жуана сцішыла перасцярога —  
І з еўнухам зайшоў ён у пакой  
Багаты і шыкоўны, дзе так многа  
Змяшчалася раскошы дарагой,  
Што рэч адну адрозніць ад другога  
Прадмета мой няўрымслівы герой  
Не мог адрозніць. Каб разгледзець масу  
Такіх прадметаў, трэба многа часу.

Ляжала на канапе ў зале той  
Жанчына гордая пад балдахінам.  
Баба стаў на калені перад ёй  
І даў Жуану прыклад гэтакім чынам.  
Укленчыў інстынктыўна мой герой,  
Хоць змалку быў непаслухмяным

І не любіў маліцца, і гадаў,  
Што сёння лёс яму наканавай.

Стаяла ля Гульбеі дзесяць фэй,  
Абранутых так, як прыбраў Жуана  
Стары Баба. Яны былі мілей  
За німф, з якімі гоісала Дыяна.  
Пра якасці другія дабрадзей  
Вам ведаць, як і мне, непажадана.  
Гульбея ўладным голасам сваім,  
Напэўна, выйці загадала ім.

Даў знак Баба хлапцу, што мяўся  
заду,

Каб той укленчыў і пацалаваў  
Нагу красуні, ды з іспанцам гладу  
Негр не знайшоў. Жуан пашкадаваў,  
Што ён не можа выканаць загаду.  
Аблівачы ганарлівец бы не стаў  
Абутах нават грознага сатрапа,  
А толькі той, што абывае Папа.

Які ў Гульбеі на баку вісеў.  
Я рад, што жонкі гэткай не займеў!  
"Служы і слухайся!" — такі дэвіз  
Быў у гурмы, што даму акаляла.  
Таму выконваўся любы капрыз  
Жанчыны, што красою асляпляла.  
Глядзець на ўсіх нявольніц звернуў ўніз  
Яна сабе з дзяцінства дазваляла.  
Калі б хрысціў красуню каталік,  
Гульбея мела б вечны рухавік.

Капрыз я апошні — Дон-Жуан.  
Убачыла яна яго на рынку  
І загадала ўладна, як тыран,  
Купіць жывую гэтую навінку.  
Стары Баба прыдумаў хітры план —  
І ў маладую мілую жанчынку  
Гарачага хлапца ператварыў,  
Чым вельмі Дон-Жуана абурыв.

Справадзіўшы пахілага скапча,  
Вачамі, у якіх заззяла страснасць,  
Красуня на знямелага хлапца  
Зірнула нечакана як на ўласнасць.  
Была Гульбея шчырай да канца  
І, каб унесці ў іх стасункі яскасць,  
Адрозніць вырашыла запытаць:  
"Ці ўмееш, хрысціянін, ты кахаць?"

Не спакусіла юнака Гульбея,  
Бо ў гэты час прымроілася зноў  
Яму з абліччам іанічным фея  
(Яго Гайдэ!) з Цыкладскіх астравоў.  
Здавалася, што снежная завея  
Занесла шчокі, дзе ірдыла кроў.  
Хлапца працялі пікі слоў красуні —  
І распусціў іспанец горды нюні.

Ды слёзы скончыліся неўзабаве —  
І на ўладарку паглядзеў юнак,  
Што патакаць не стаў яе забаве,  
Бліскучымі ад слёз вачамі так  
Пагардліва, што на яго паставе  
Упэўненасць абдзілася няўзнак:  
Хоць страсці не астылі ў Дон-Жуане,  
Ды ў рабстве іх ён здавальняць

Упершыню збынтэжанасць адчула  
Султаніха, бо змалку перад ёй  
Дагэтуль чэлядзь толькі спіны гнула.  
Заняцца з ім любойнаю гульнёй  
Гульбея думала, ды не кранула

Нагадвала Гульбея ў момант  
Раз'юшаную львіцу, у якой  
Дзіця забралі,  
Тым болей, паўтараю,  
Калі яна не дасягнула мэты,  
Зла болей нават, чым у львіцы  
Згубіць дзіцяці страшна  
Ды горш — згубіць надзею мець  
Дзіцяці.

Гнеў радавітай фуры быў люты!  
Прыгожы твар яе пачырваневы.  
І хоць працягваўся каля хвілінкі  
Ўсяго, напэўна, гэты люты гнеў,  
Ён, страснасцю і гордасцю  
І ў Пекле вельмі б страшна палымнеў.  
Як акіян глыбокі, дзікі, хмуры, —  
Ён быў жывым увасабленнем буры.

Сціх ураган праз нейкую хвіліну.  
Без грому хмару ён сваю пранёс.  
Раптоўна сорах хлынуў на жанчыну,  
Душою завалодаў усур'ёз —  
І гордасці высокую плаціну  
Прарваў і бурныя патакі слёз.  
Яна прайграла бойку Дон-Жуану,  
Што на карысць людзям такога сану.

Расчудлілі хлапца Гульбеі ўсхліпы.  
Шкада жанчыны стала юнаку,  
Што быў гатоў да віселні і дыбы  
І да таго, што кінучы у мяшку  
Яго ў Басфор з гары, каб з'елі рыбы.  
Растай, як снег, ён і падаць руку  
Ужо хацеў прывабнай прыгажуні,  
Што распусціла, як раней — ён, нюні.

Няўрымсліваю святасць Дон-Жуана,  
Як смеласць — Боба Эйкра, пахіснуў  
Плач горкі жонкі маладой султана.  
Спярыша здзіўліўся ён, што адштурхнуў  
Такую прыгажуню нечакана.  
Затым сваю упартасць папракнуў,  
Як той, хто стаў на дурацкі манахам  
І ў выніку пусціў жыццё ўсе прахам.

Напышліва — па цырыманіялу!  
І ў міг адзіны гнеў яе растаў,  
А твар (пазбегнуць трэба ўсё ж  
скандалу!)

Двайной пяшчотай напайняцца стаў.  
Так жонкі абыходзяцца з мужамі,  
Якіх яны зрабілі рагачамі.

Прысутных вочы чорныя султана  
Агледзелі ад галавы да пяці  
І ўбачылі ў гурме жанчын Жуана.  
Затым султан зноў перавёў пагляд  
На жонку, што глядзела закахана  
На мужа, і сказаў: "Я вельмі рад,  
Што ты рабыню новую купіла.  
Хоць хрысціянка — выглядае міла!"

Пачырванець прымусіў камплімент  
"Рабыню новую", бо ўсе панура  
Глядзелі на яе: "О Магамет!  
Як мог увагу на дачку гяура,  
Што ў гурт наш улілася неўпрыкмет,  
Зварнуць Яго Вялікасць, бо фігура  
Рабыні мае не адзін агрэх?"  
Сяброўкі ледзьве стрымлівалі смех.

Цяпер я апускаю ветразь свой,  
На якар стаўлю рыфмы і жадаю,  
Каб людзі з пятай песняю маёй  
Пасябралі. А яшчэ я раю  
Чакаць наступнай песні, у якой  
Перасягнуць сябе я абяцаю.  
А зараз у мяне другі намер —  
Перадхвінуць спакойна, як Гамер.

Перастварыў па-беларуску  
Уладзімір СКАРЬБІН

# НА КНІЖНЫМ СКРЫЖАВАННІ

**У Варшаве адбылася 48-ая міжнародная кніжная выстава-кірмаш. Па традыцыі ў ёй бралі ўдзел і беларускія выдаўцы.**

Іхні аб'яднаны стэнд прадстаўляў кніжную прадукцыю дзяржаўных і прыватных выдавецтваў. Широка была прадстаўлена мастацкая літаратура, энцыклапедычныя даведнікі, навуковыя кнігі, альбомы пра нашу краіну, яе сталіцу і іншыя гарады і памятныя мясціны Беларусі. Гдзі на выставе і дасведчанымі менеджэрамі выступалі кіраўнікі беларускіх выдавецтваў. Прадстаўнікі польскіх, замежных выдавецтваў і кніжнага гандлю з зацікаўленасцю знаёміліся з беларускімі навінкамі, абмяркоўвалі шляхі супрацоўніцтва, дамаўляліся аб дзелавых і творчых кантактах.

Падчас выставы адбылася прэзентацыя новых выданняў нашай краіны. У першы дзень былі прадстаўлены кнігі выдавецтва "Мастацкая літаратура" — "Санеты" Янікі Купалы ў перакладзе на сем моваў свету і раман Элізы Ажэшкі "Над Нёманам", упершыню пераўвасоблены па-беларуску Анатолем Бутэвічам. Пра выхад гэтых кніг расказаў дырэктар выдавецтва "Мастацкая літаратура" Уладзіслаў Мачульскі. Анатоль Бутэвіч падзяліўся ўражаннямі ад працы над перакладам, расказаў пра традыцыю выдання ў Беларусі перакладной літаратуры, пра творчыя сувязі беларускіх літаратараў з замежнымі калегамі. Асабліва быў падкрэслены той факт, што выданне твораў Э. Ажэшкі аднавіла выхад у свет некалі прызнанай і папулярнай серыі "Скарбы сусветнай літаратуры", заснаванай у 1989 годзе. Пасля выхаду 22-х кніжак з-за фінансавых праблем наступіў працяглы перапынак, і вось зараз "Скарбы" адраділіся. Выдавецтва падрыхтавала ўжо выхад наступных тамоў. На прэзентацыі выступіў таксама Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Польшчы Павел Латушка.

Адбылася сустрэча Анатоля Бутэвіча са студэнтамі і выкладчыкамі кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага ўніверсітэта. Падчас зацікаўленай гаворкі абмяркоўваліся праблемы беларуска-польскіх літаратурных узаемазвязяў, сённяшні стан беларускай літаратуры. Письменнік расказаў пра сваю творчасць і, у прыватнасці, аб працы над кнігамі з серыі "Сем цудаў Беларусі", што выпусціць у свет выдавецтва "Кавалер Паблішэрс" — пра гістарычныя па-



Мінула тры гады, як памёр Мікола Капыловіч. Здобны прэзікі і публіцыст, шчыры і адкрыты чалавек. Яшчэ ў 1968 г., даючы інтэрв'ю Аляксею Гардзіцкаму, Янка Скрыган сказаў: "Найбольш падабаюцца мне Анатоль Кудравец і Мікола Капыловіч. Яны стараюцца не ўпадаць у драбнату, ідуць ад душы чалавека, даследуюць з'явы сацыяльна важныя. Яны эканомныя ў мове, любяць і чуюць слова, і таму фраза ў іх натуральная, граматычная" (А. Гардзіцкі. "Дыялогі", Мн., 1968 г., с. 73). Ды пра тое выказанне аднаго з лепшых ачынных прэзікаў мы даўным даўно забыліся. Памаленьку забываемся і пра Капыловіча.

А нарадзіўся Мікола Капыловіч 10 ліпеня 1937 года. Ён вёсцы Астражанка Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці ў шматдзетнай сялянскай сям'і. Скончыў Астражанскую сярэднюю школу і філфак БДУ. Працаваў інструк-

лося ў 1983 г. выпадкова, калі па справах ехалі электрычкай у Мінск. З таго часу і амаль да апошняга ягонага дня мы былі з ім у добрых сардэчных, прыяцельскіх стасунках (нягледзячы на вялікую розніцу ў гадах). Прыемна было з ім пагаварыць пра літаратуру (а чытаў ён шмат), пачуць цікавыя расказы з жыцця пісьменнікаў, ягоныя характарыстыкі ўжо забранзавелых класікаў. Ды і са сваёй персонай дужа не насіўся. Шмат вясёлых прыгод, гумарыстычных здарэнняў можна было пачуць з ягоных вуснаў і пра сваё асабістае жыццё. Але каб не склапацца ў чытача ўяўленне, што быў Мікола Фаміч ледзь не ідэальным ва ўсіх адносінах чалавекам, прыйдзеца сказаць тут і горкую праўду пра яго хібы і недахопы. У першую чаргу — гэта пра запішную цягу да вясёлых кампаніяў, да багемнага ладу жыцця (у горшым яго варыянце). Былі і іншыя чалавечыя слабасці.

І колькі мы ні прасілі, каб ён адмаўся, стаў больш пераборлівым у людзях, адкінуў некаторых сваіх знаёмцаў — не дапамагала. Пазней ён і сам неаднойчы шкадаваў, дакараў сябе, прасіў прабачэння, але праходзіў пэўны час і пачыналася ўсё спачатку. Кампаніі, непатрэбныя знаёмствы, застоллі. І дзе ж тут было да пісання, да працы.

І тым не менш, мы, маладзечанцы, яго любілі. За ўсё добрае, што яшчэ жыло і не пагасла ў ягонай душы. За тое, што мог падзяліцца апошнім, дапамагчы фізічна, падтрымаць душэўна. І часта не толькі словамі, а і канкрэтнымі справамі. Прынамсі, я, аўтар гэтых радкоў, да свайго апошняга дня буду ўдзячны яму за тое, што абгарэў, прапанаваў пажыць у ягонай кватэры, калі ў маім жыцці ўзніклі пэўныя цяжкасці. А колькі мы з ім потым, пахадзілі, павандравалі па нашай любай Віленшчыне, пабывалі ў сям'ях старых заходнебеларускіх настаўнікаў, асветнікаў, патрыётаў, палюбаваліся краявідамі

народную песню "Ой, кося, мой кося..." Спяваў ён выдатна. Недарэмна, калісьці ў гады студэнцкай маладосці быў харыстам у капэле славутага Р. Шырмы. Так і шлі мы тая апошняя сотні метраў у глыбокім вясеннім тумане, а ў наваколлі гучалі шчымыя і сардэчныя словы нашай роднай беларускай песні. Мікола Фаміч спяваў...

Незадоўга да сваёй смерці ён аддаў мне свае кнігі (некаторыя з даравальнымі надпісамі нашых пісьменнікаў), невялікую частку з былога вялікага эпістлярыя (астатняе расцягалі "сябры і знаёмцы"), фотаздымкі. Як штосьці прадчуваючы, сказаў: "Можа, калі і надрукуеш". І вось цяпер, калі прайшло тры гады з дня смерці Міколы Фаміча Капыловіча, я прапаную чытачам "ЛіМа" ягонае ліставанне з Міхасём Стральцовым і Міхасём Вышыньскім. Таленавітымі людзьмі, жыццёвы шлях якіх абарваўся так рана. Пісаліся тая лісты тады, калі М. Капыловіч добраахвотна паехаў працаваць выкладчыкам роднай мовы і літаратуры ў Цудзенішскую сярэднюю школу, што на Ашмяншчыне. Таму так часта ў гэцце сустракаюцца такія пясчброўска жартоўныя словы, як "выгнаннік", "пустэльнік", "народнік" ды іншыя. Што цікавага ў тых лістах? Многае. Думкі, мары, спадзяванні, лепшыя парывы іх юначай душы навечна засталіся на гэтых пажаўцельных ад часу аркушах паперы. І нам засталася толькі прачытаць іх, каб лепш зразумець той час, калі ў беларускую літаратуру ішло пакаленне, якое па-сапраўднаму ажывіла яе, напоўніла новым зместам і формай, стварыла творы, якія сталі ўзорнымі для наступных пакаленняў. І хай не ўсе з тых пісьменнікаў сталі вядомымі (ёсць жа ў прыродзе лес, а ёсць і падлесак), але мы павінны памятаць іх, шчырых і руплівых працаўнікоў на ніве прыгожага беларускага пісьменства.

А на заканчэнне, хоць і спознена, хачу ўслед яму, Міколу Фамічу Капыловічу, на тое шчымымае вясенскае пытанне адказаць: "Нягледзячы ні на што, насуперак усім размовам, часта

# Я СВОЙ ПУТЛ ЛЮДЗЯМ

тарам Лельчыцкага райкама камсамола, настаўнікам роднай мовы і літаратуры Цудзенішскай сярэдняй школы, што на Ашмяншчыне. З 1964 г. жыў у Мінску. Працаваў рэдактарам у выдавецтве "Беларусь", літаратурным сакратаром у газеце "Звязда", рэдактарам выдавецтва "Мастацкая літаратура". У друку выступаў пад уласным прозвішчам і псеўданімамі М. Капыл, М. Корч, М. Астражанскі, Мікола Думейка. У 1983 г. пераехаў у Маладзечна. Нейкі час быў супрацоўнікам гарадской газеты "Наш дзень", вартульніком у мясцовым гарвыканкаме. Памёр 24 лютага 2000 г. і пахаваны на гарадскіх могілках у Лазаўцы.

У рэспубліканскім друку выступіў у 1960 годзе. Першы зборнік апавяданняў "Скрозь жывуць людзі" пабачыў свет у 1968 годзе. На яго выхад адгукнуліся цікавымі і добразычлівымі рэцэнзіямі пісьменнікі і літаратуразнаўцы. У прыватнасці Варлен Бечык, Сяргей Гусак, Іван Калеснік, Мікола Прашковіч ды іншыя. Потым былі кнігі прозы "Засада", "Дні ціхай восні", "Чужы сваяк" і калектыўная "Сонечны дождж". Шмат друкаваўся ў рэспубліканскіх і раённых перыядычных выданнях.

Былі ў жыцці Міколы Фаміча (як, бадай, і ў кожнай творчай асобы) уздымы і спады, перыяды жыццёвай актыўнасці і застою. Як чалавек быў ён шчыры, добры, крыху наіўны, але заўсёды адкрыты для людзей і асабліва для сваіх аднадумцаў. Маё знаёмства з ім адбы-

нашай Бацькаўшчыны. І як тады ў тых сем'ях ён ажываў, святлеў, рабіўся далікатным, тактоўным і ўдумлівым суразмоўцам. Як ганарыўся сваім горадам, сваім Маладзечнам. Як сёння, здаецца, памятаю тую нашу апошнюю паездку ў Вішнева, да айца Уладзіслава Чарняўскага. Была глыбокая лістападаўская вясень 1999 года. Ойча Уладзіслаў, як заўсёды, нас цёпла прыняў, пачаставаў, даў у дарогу гасцінца. На працягу ўсёй той сустрэчы, ойча з Міколам Фамічом дасціпна жартавалі, смяяліся. Расказвалі цікавыя выпадкі з уласнага жыцця. А потым была няблізкая дарога да вяртаня цягніка на станцыю Багданава, і Капыловіч некалькі разоў змяніўся, зрабіўся майклівым, засяроджаным у сабе і толькі час ад часу ўстаўляў сваё слоўца ў мой амаль суцэльны маналог. І толькі калі да станцыі засталася некалькі сотняў метраў, раптам спыніўся і ціха спытаў: "Мішка, а, Мішка, а я свой тут людзям?" Да цягніка заставаліся лічаныя хвіліны і я ў адказ параіў яму лепш прыспешыць крок. Ён уздыхнуў, а праз нейкую хвіліну зацягнуў старую



З Генадзем КАХАНОЎСКИМ.

злым і несправядлівым, Вы былі, ёсць і будзеце свой тут людзям. Прынамсі, для тых, хто Вас ведаў і за ўсё добрае паважаў".

Міхась КАЗЛОЎСКИ

## Добрага здароўя, Мікола!

Наважыўся напісаць табе колькі слоў. Ты, брат, у нядзелю так для мяне непрыкметна і таямніча знік, што і не развітаўся нават з Валодзем і са мной: гэта ўжо, чорт, нікуды няварта. Скажаш — дык вы ж спалі. Няхай сабе, але ўсё ж. Знаеш, такі асадак непрыемны ў мяне застаўся: вечна ты мне хоць што-небудзь, але вычворваеш — ці ў горадзе, ці ў вёсцы. Гэта ідзе ад таго, што ты мяне поўнасцю не разумееш. Прыйдзеца, відаць, трымацца каля цябе стрымана.

Слава богу, што за вакном сонца, а то праз колькі дзён надвор'е, як у мяшкі, і сам жывеш, як у мяшкі: і мутна і цёмна на душы. А тады, памятаеш, як ездзілі, і як былі ў Мішы, я пасля ў інтэрнаце дык я проста смехам адганяў усё нуднае на душы, і смех гэты быў бя-

крыўдны, лёгкі, просты ад душы і хацелася, каб усе, хто быў каля мяне гэтаксама смяяліся і трымалі сябе хоць на гадзіну — вольна лёгка, раскавана, каб хоць на самую гадзінку адчулі ўсю непасрэднасць жыцця, без застою, без асабіста патаемных думак, якіх у цябе, Коля, гэтак поўна, і мне, напрыклад, гэтак непрыемна і проста раздражняе мяне.

Але, кажу, слава богу, што за вакном сонца і я адзін, пішу вось табе, пасля лягу і забыўшыся, буду чытаць.

Цяпер, Коля, прашу адказаць мне. Расказаць усё ж, калі тады не змог, што ты будзеш пісаць, і саму сутнасць расказы пісання. Ці будзеш перапісвацца са Стральцовым?

Пра ўсё сваё я пасля табе таксама раскажу, бо пакуль што абрысы новага

апавядання смутныя і невыразныя. Я залягу, замкнуся ў сабе і пачну думаць, — працаваць, як убачыш.

Мне яшчэ так многа трэба працаваць! І як хочацца напісаць смела, шчасліва і горка!..

Мы ідзем, як салдаты, ад бою да бою, — ад апавядання да апавядання, і чым далей, тым глыбей і шырэй, тым цяжэй і, мусіць, лягчэй ці дакладней: мудрэй, вопытней.

А канца і краю нашай работы не відаць, і, вядома, яму не будзе і мы яго не ўбачым. І гэта добра.

І яшчэ, Коля: калі будзеш пісаць Міхасю, не вельмі пльвугай на мяне, — ну я гэта жартам! Будзь разумным. Трэба трымацца як-небудзь разам. Хто сказаў, што адзін у полі воін?! Правільна ці не?



дзеі, датычныя нашай сумеснай гісторыі пасля Крэўскай уніі 1385 года.

Беларускія кнігавыдаўцы сустрэліся з кіраўніком Цэнтра славянскіх культур у Варшаве і трымальнікам кнігарні, дзе прадаюцца і беларускія выданні, Янкам Забродскім, падчас якой абмяркоўваліся магчымасці пашырэння продажу беларускіх кніг у Польшчы, правядзення сумесных творчых акцый.

Міша АЛІМПКІ

НА ЗДЫМКУ: прэзентацыя рамана Э. Ажэшкі "Над Нёманам" на Варшаўскай міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы. Аўтограф дае перакладчык Анатоль Бутэвіч.

Саюз беларускіх пісьменнікаў выказвае шчырыя спачуванні пісьменніку Алясею Петрашкевічу ў сувязі з напатакшым яго вялікім горам — смерцю жонкі Ады Мікалаеўны.



З А. БАРОЎСКІМ І Г. ШУТЭНКАМ.

Не забудзь адрасу: Мінск, в. Паркавая магiстраль, 9 кв. 297.  
Вось пакуль што, братка, усё. М. Вышыньскі

7.4.64.

### Добры дзень, Мікола!

Сёння панядзелак, 20-е студзеня, вечар шэры, сыры, зімні, і такі ж настрой, як гэты вечар, — нудна-шэры, але нічога, Коля, я маладзец: плюю на гэты настрой, бо ён пераменлівы, як воды вясной, бо ён жыве сваімі законамі, а розум сваімі: вось за розум я і хапаюся, як хапаюцца за сабаку (іменна! — розум-сабака-тыран) гаспадары, шчуўшы, што ў садзе неспакойна.

Што? — філасофская поза: не, не падазравай у гэтым: усё напісанае сурова-простае, тое, што набалела.

Пісьмы — не літаратура, а калі і літаратура, як ты лічыш, то асабліва жанру, — зрэшты, не жанру, а формы ці што — інтымнай, сакравеннай, вельмі чалавечашчырай, але не вузкай у пэўным сэнсе, не нейкай застыгла-афіцыйнай. Так што, Коля, ты змяні свой погляд на пісьмы: мы ж не дзеячы-багі якія-небудзь, а добрыя таварышы, блізкія людзі.

Здзіўлены, што пішу такое? Мусіць. Але і я, браце вожык, употай быў здзіўлены, калі ты, ідучы поруч на Свярдлова, сказаў мне: "Апошняе пісьмо ты такое напісаў..." Так быў неадабральны. Ну, усё. Дні плывуць, наплываюць і сплываюць, як блізныя, і хутка. Дзе той Новы год? Як і не было! Дзе тая магіла, — будзе. Ну, і дойдзем. Цікава, што, мусіць, мы нечалавечы "содрогнемся", як будзем "дух испускать", "содрогнемся" і нам адкрыецца бездань пацучыя і сэнсу, а мо і нічога не адкрыецца. Памрэм ціха. Не, не, не Коля, настрою я псаваць табе пісанінай не хачу, бо не ведаю, калі і дзе (дома, у школе, на вуліцы) атрымаеш гэта ўсё: "Логікі ў сказе няма, так сказаў бы вялікі яўрэйскі філосаф імя якому — Фіртгэйн Бама. А пішу я ўсё гэта за тым сталом, які ўсё помніць сваёй драўлянай памяццю: і нашы гутаркі-бутэлькі, і нашы локці на сваім твары, і гарачыя бясконцыя акуркі, і попел нерваў. І пішу я ясны на галаву, не зацямнены, як сказаў бы вялікі яўрэйскі філосаф, імя якому Джу-джу.

Я, Коля, заўважыў быў у табе значны душэўны пералом, калі ты прыязджаў... Пералом такі адбыўся, ды мо ён ужо і быў, гэты пералом, ва ўніверсітэце, у студэнтаў усіх, але пра яго я пісаць не буду, тут — пра яго я табе раскажу, калі прыеду да цябе ў час зімніх вакацый. А пакуль усё, што пісаў успрымай з гумарам, а самы вялікі гумар будзе ўпердаць, калі я да цябе прыеду, — будзем гагатаць і ікаць, будзем трывожна і мужна, маўчаць, будзем сумаваць і, божа мой, чорт ведае, што будзем. Але ведай, што нешта цікавае.

А мо я цябе не застану? Мо ты паедзеш на Палессе, да бацькоў? У вас жа таксама вакацыі! Так што напішы. І пішы не на ўніверсітэт, а пішы на мой дамашні адрас: Мінская вобл. Мінскі р-н, Зялёна-лужскі с-сав., в. Валяр'янава...

У нас, сам ведаеш, вакацыі да 7 лютага, а сёння 20 студзеня, у нас яшчэ адзін экзамен упердаць — палітэканомія, і здаём яго 23 студзеня, і ўжо самы вакацыі, і я еду на вёску, дапісваю апавяданне, адпачну, пахаджу, пагуляю, і — прыеду да цябе, далёкага, як вечнасць, і блізкага, як памяць. Між іншым, сесія гэтая ў мяне ідзе на здзіўленне пагана, адны тройкі, — што гэта такое? Яшчэ стыпендыі не дадуць, здыхаць пачне пасля канікул.

Валодзя нешта бубніць. Замянае. Дрэнна. А ў вакне як прыгожа: вечар прыгожы, як зрэшты прыгожа жыць, толькі нам так не заўсёды ўдаецца, але ўдасца.

P.S. Мы яшчэ пагаворым. І мы яшчэ здзівім планету.

І мы яшчэ парадуюцца.

Жыві, Коля, чакай, спадзявайся!

Твой камарад: Міхась Вышыньскі.

### Добрага здароўя, Мікола!

Гэта, як бачыш, я, той жа самы Міхась. Даўно ўжо як бы мы не гутарылі з табою. Кажуць, на мая ты быў у горадзе, шляўся пад Бахусам. Я на 2 і 3 мая быў у інтэр-

наце, шукаў цябе ўсюды, гада, але не знайшоў — кажучы, ты ў брата быў асталываўся.

Ну, нічога. Так. Як ты там, што чутно і відно? Раскажы. Я са школай ужо пакончыў — пачынаюцца экзамены. Многа чытаю.... Раю прачытаць у "ЛіМе" апавяданне Стральцова.

Я пішу новы твор. Пачаў пісаць дакладней. А, тое мае апавяданне, Стральцоў думае, мяркуецца змясціць у № 7 "Маладосці". А як там выйдзе, то адзін бог бацька ведае. Вясна. Настрой цудоўны. Як у цябе?

Як гарэлка, дзеўкі ці, забыўся, у вас там няма дзевак?

Напішы дзе думаеш прабыць лета? Можна, Мікола, нам махнуць да цябе на Палессе? А? Альбо, скажам, паехаць пабачыць Маскву? Я там ні разу не быў і, думаю, ты таксама не быў?

Увогуле трэба нам з табою зрабіць нейкае падарожжа па зямлі. Як ты думаеш? Мы б пісалі, падарожнічалі б, папоўнілі б уражання, а то кожнае лета сядзім у сваіх норах, як барсукі.

Скажы ці не так, Мікола? Ну, прабач — пруся на ўрок, як дурны. Напішы, браце, чакаю.

16.5.64.

Твой Міхась Вышыньскі

### Дарагі Мікола!

Рады быў твайму шчыраму, харошаму пісьму, і прыемна была мне гэта хвіліна гаворкі з табой, бо сапраўды, думаю, мы здолеем зразумець (і разумеем) адзін аднаго. Ёсць у цябе адна такая якасць, якую сам сабе я заву "нравственным чувством", — якасць, што не дае чалавеку супакойвацца, а, наадварот, нараджае ў ім заўсёдыны разлад, крызісы і г.д. Гэта не страшна, гэта, па-мойму, так і трэба, асабліва чалавеку, які трымае ў руцэ пярэ.

Ёсць людзі яркія, нават арыгінальныя, упэўненыя ў сабе, у сваіх звычках, густах, у сваім праве рабіць толькі так, як робяць яны, асуджаць нас, што не падабаецца ім, — часам ім зайздросціш, але, прыгледзеўшыся, у большасці бачыш, што гэта самае звычайнае жорсткасць, чэрствасць, "забвение" ў сябе чалавека. Асуджаць, любяць толькі таму, што так хачу я, хто так мне падабаецца, не "соображаясь", як гаварылі даўней, з патрабаваннямі вышэйшымі, душэўнымі, "нравственнымі", адчуваюць сябе так, як адчувае бульдозер, ломачы ўсё перад сабой (г.зн., нічога не адчувае) — па-мойму брыдка і няварта чалавека. Але ў той жа час, жывучы паміж людзей, нельга ўхіліцца і таго, каб неяк не заяўляць пра сябе, пра сваё "я", — ёсць тут супярэчнасць, але, мусіць, найбольш патрэбны жыццю той, хто адчувае гэтую супярэчнасць, шукае выйсця з яе, чым той, хто не задумваецца над ёй, бярэ сябе меркай усяго.

Вось табе "філосафія" — не новая, адкрытая не намі, але заўсёды жывая і новая, якая адна вядзе да аднаўлення, да росту душы. Пішу гэта таму, што нешта блізкае да гэтага заўважыў у пісьмах і адчуваннях тваіх — і няхай будучы бласлаўны яны, як і ты, добраахвотны выгнаннік з зямнога раю.

Што цяпер пішаў? Я дык амаль нічога: задумаў нешта, і калі абдумваў, любіў свае задумы, а стаўшы пісаць — не хапае духу, любові, і сорамна за сябе, што нічога яшчэ не зрабіў, што невысока думаеш, не ўмееш працаваць і наогул нічога не ўмееш. Божа, як зайздросчу я легкадумнасці людзей, што пішуць — раман дык раман, апоўвесьць, дык апоўвесьць — але становяцца затое "у адзін рад з буйнейшымі нашымі мастакамі слова", як сказаў пра раманіста І. Навуменку крытык Ф. Куляшоў.

Што яшчэ? У салдаты, мусіць, пакуль не пайду. Ідзе лета, а я яшчэ не ведаю, што буду рабіць, куды дзецц жонку, дзяцей і г.д.

Тваё апавяданне я падрыхтаваў, бяда толькі, што так туга ў нас сёлета з месцам, і я не ведаю, ці пападзе яно ў нумар. Але не турбуйся асабліва, пішы, дасылай што новае: можа пойдзе разам.

Будзь здароў, стары.

Пішы. Твой Міхась Стральцоў.

25.05.64.

### Добрага здароўя і душэўнага мудрага спакою, мілы Мікола!

Я, Мікола, як рэха, якое гучнула там, у тваіх землях і паляцела, несучы самое сябе, далёка, — у Мінск. І ўжо рэхам сталі Лог, в. Цудзенішкі, яе людзі, і ўсе ўражання мае ад іх. І толькі як бы адзін стаіш там — рэальны, жывы, супярэчлівы, моцны і кволы; разгублены і цэласна сабраны, як схаваны зарад, — не ў ладах з самім сабой і ў ладах. Мо так і трэба. Мо і ў такім стане і ўсё шчасце, якое прарасце, зацвіце і дасць плод другога шчасця — якога, ты ведаеш сам. Бо што такое шчасце? — радасны спакой, адчуванне

"удовлетворенности"? Мусіць. Але такое прыходзіць пасля бур духоўных, — я ведаю. Ведаеш і ты. Значыць, буры неабходны. Не будзе гэтага не будзе і другога. Дыямат. Закон адзінства супярэчнасцей (глядзі, у якія нетры залезі!). Бур, як мукі — пакуплівыя і нясцерпныя, ад іх, нясцерпных, нясцерпна хочацца пазбавіцца. Доўга іх нельга трываць. Але яны і неабходны.

Усё. Я хачу, Мікола, аднаго, як і казаў, каб ты трымаўся, каб не выбіўся з кірунку. Ты працуеш? Пішы так, як мы з табой дамовіліся. Два варыянты. Адзін, перарабіўшы. Каб было ацэнка і каб можна было друкаваць. Ты мяне разумееш? І каб не губляў веры ў сябе. Ледзьве не забыўся: убачу Эму, прывітаюся, пагавару, стараючыся з-за далікатнасці глыбока не забірацца ў інтымнасці твае.

Ці піша яна табе?

Вось і ўсе нямногія факты. Сёння субота. 8-ае. Люты. Я дома, чытаю, пішу. Думаю пра ўсё, што бачыў у вас, што адчуў. І ўсё адно, каб як словам падтрымаць цябе, каб ты выдатна-бурна, нястрымна працаваў, працаваў... Каб не губляўся — гэта страшна. Я і напісаў таму — хай хоць на маленькае імгненне блісне ў цябе радасць гэтага ліста, хай памужнее хоць чуць твая душа, хай... а іх "хай" цябе (ды і ў мяне многа-многа).

І яшчэ. Перадай вялікае маладое прывітанне ад мяне некаторым настаўнікам, якіх я збольшага, далёка зведаў, тваім гаспадарам па хаце, а галоўнае, сваім сябрам-таварышам па бутэльцы і "отмельничеству", а найбольш дык музыканту-піяністу і яго таварышу, — яны для цябе, як бацькі і болей як бацькі, калі ўлічыць тваё становішча.

І яшчэ: прывітанне паштальёну.

### Добрага здароўя. Пішу. 8. Субота.

Заехаў я, як мае быць. Да Маладзечна білет узят. У Маладзечна быў дзень той увесь у брата-настаўніка. Гулялі. У яго шыкарна-сонечны, утульны, асобны пакойчык. Я паглядзеў і падумаў: "Такі бы, Колю. Не бегаў бы ён працаваць у школу".

Я пагуляў у яго, як бог і раніцой цягнуком у Мінск. Шыкарны вагон. Шупеньку, баяніста, ачкарыка там сустрэў. Гаварылі да самага Мінска.

Далей. Слухай: 3,4,5-ы курсы такі ўжо перавялі на Дзімітрава вуліцу. Перасяліліся ўжо, жывём там. Так што запамінай: пакой мой 297. 5-ы паверх. Табе спатрэбіцца гэта, як прыедзеш у Мінск. Са мной б чалавек.

Практыка. Мяне і яшчэ трое прызначылі ў 28 школу на вуліцы Варшавскай. Камароўскі наш начальнік. У Мінску і толькі ў ім, — сказаў Булацкі будзеце практыкавацца. Да марта. А з марта па чэрвень на стажыроўку. Так што мне толькі нешта ў марце прыйдзецца прасіць і думаць, каб да цябе ў школу стажыравацца. Гэта будзе можна. Будзем бачыць.

Ах, Коля, Коля, мой Мікола, ты, калі скруха ляжа на сэрца, і не толькі калі яна, пайдзі туды, дзе быў я. Я тады не хацеў пра гэта гаварыць. А цяпер, калі нас раздзяляе далычынь, скажы. Можна. Камяні. Яны, камяні — велізарныя, цёмна-зялёныя ў мосе, у траве. Яны ляжаць за могілкамі ў нізіцы з левага боку могілак. Я бачыў іх, іх многа, я стаяў там, вечарам у панядзелак 3-га і такое хадзіла ў мяне ў душы, што божа мой!

Гэта не камяні — гэта самі вякі, у якіх мы не жылі, якіх мы не бачылі. Гэта нешта не перадавальнае. Не смейся. Мне няёмка. І не думай, што ў іх там няма нічога цікавага. Увогуле, на мой погляд, вёску і наваколле яе ў сэнсе геаграфіі ты не ведаеш.

Зведаў. Абавязкова. Табе гэта многа дасць. Бо пройдучы гады, ты будзеш працаваць у другіх месцах, але павер першае сваё настаўніцтва і месца, дзе настаўнічаў, ты будзеш успамінаць, як успамінаюць казкі маленства.

Напішы пра гэта. Я чакаю. Што ты будзеш думаць, калі будзеш там. А спяды

мае там, мусіць, ужо занясла, была вая, вось цікава...

М. Вышыньскі

### 2 снежня

Ах, ты мой народнік, — здароў!

Атрымаў пісьмо, пасля адкрыў. Ну, навошта ўжо там было прасіць, каб прыслаў, што табе трэба? Вядома, прышло. Заўтра, адпраўлю. Я толькі падумаў-падумаў, ці не ў "Чырвоную змену" яго, апавяданне саўгануць? Чорт яго ведае, але рада мая такая, што каб ты, браце мой вожык, папыхцеў яшчэ над ім. Ведаеш, — "Чырвоная" і надрукавала б, але ж толькі "Першы экзамен" там вылежаў бы: пылотай пацягнуўся б, — сам ведаеш. Ды і грошай было б тых, — не вып'еш добра. Сіціні яго, адшліфуй, дапішы што, а што выкінь, — адным словам рыхтуй для часопіса, а не для якога "Світка". Во.

Цяпер раскажу бедалажную гісторыю для апавяданняў, што, помніш, сабралі там, сярод лесу, дзе развучваліся пісаць, дзе дурэлі ад нуды, гарэлі і яшчэ чорт ведае ад чаго, Вярцінскі, здаецца, сабіраў у "ЛіМ" для старонкі той.

Ну, дык Юновіч (!) — Пашкевіч іх таго... пад зад: слабыя кажа. Помню, прывалокся Гіпеліч, раве мне, давай апавяданне, нясі, старонка правальваецца, шанц маеш: во-во надрукуюць, грошай цэлы аўтобус лупанеш. Я кажу: хрэн табе, няма ў мяне ні халеры, пісаць развучыўся, хай друкуюць тыя, што ёсць. Так тая старонка лімаўская і выйшла без нашай прозы, адны вершы і ўсякая там ахіня. От.

Значыць, заўтра апавяданне вышло.

Што яшчэ. Мусіць, недзе ў гэтым месцы, хутэй што на пачатку яго, я ўсё ж наведваю цябе. У нас скорая практыка, будучы сякія-такія слабодныя дні. Так што май на ўвазе: грамі там апараты, канфіскаваў вар'якае зелле ды скаплай дзе ў патаемнасці. Жартую, вядома. Увогуле будзь насцярожаны, як заяц ноччу. Буду я недзе пасля 15, чаму пасля 15, то ты сам ведаеш і не трэба пытаць.

І яшчэ. Каб да гэтага часу было ў цябе што чытаюць, каб вочы на лоб ад дзіва, — і гэта галоўнае.

Я дык сваё пішу, як рыўкамі. Дарвуся раз — лісток, дарвуся другі — другі тым часам і г.д. Увогуле, рыўкамі пішу, як сабака на панцугу тузаюся. Хацелася б прывезці, паказаць, пачытаць, але потым, як будзе ўсё ў ажурі. На новы год, мусіць даканаю. Зрэшты, куды спяшыць? Хаця і трэба. Што засталася: дапісаць фінал, напісаць нанова пачатак, прядумаць загаловак. Але ж, браце ты мой, работы яшчэ.

Слухай, цікава. Помню, як сказаў Вярцінскі, што апавяданні парэзаны і трэба новае, — я сказаў Белавусу Івану:

— Іван, прысвой "Корань жыцця" — ёсць у яго такое апавяданне. Эх, і загарэўся ён!! Ай-ай-ай...

Кажа: — Добра, пабачыш, зраблю. Праз тры дні — будзе. А я ўжо сказаў там, у "ЛіМе". — Белавус прыпрэ. Прайшло тры дні. Сустрэкаю Івана. — Ну, як? Занёс? — Ведаеш, забыўся, чорт яго ведае. Можна ў "Маладосці" панясу... Я нешта яго не разумею... Не можа ніводнай рэчы давесці да ладу: то ухопіцца за адно, за другое... І ўсё не даводзіць да канца, як чокнуты які. Трэба будзе сказаць яму гэта. Каб арганізаваўся.

Ну, як Мысляўцова? Мы, брат даўлянулі з ім. 1500 р. — нямапа ўсё ж.

Потым што больш напішу, а цяпер ручка раздражняе: пяро, як корч.

P.S. Ідуць снягі. Я сёння бачыў не гарадскую, цывілізаваную, а палявую высковую Зіму. "И поют снега, и мечется в них в тоске душа человечья". А здаецца, нядаўна кружыла Восень...

Міхась — табе вядомы тыпік. (Вышыньскі)

\* У публікацыі захоўваецца арфаграфія, сінтаксіс і пунктуацыя арыгінала



Міхась СТРАЛЬЦОЎ і Анатоль КУДРАВЕЦ.



# КАРАЛЕВА — ЁСЦЬ!

## ПРЕМ'ЕРА

валі. Ёй верылі — і чакалі падману. Ёю захапляліся — і ў ёй расчароўваліся. Казалі: музыка тая ж, ды іншы аповед. Персанажы знаё-

мыя, ды выканаўцы змяніліся. Але галоўнае, каралева — ёсць! Пра гэта паведамляюць сёння ўсе афішы: у Беларускай дзяржаўнай музычнай тэатры з'явілася "Каралева чардаша" і разам з ёю — добра вядомыя прыхільнікам жанру аперэты героі... "Сільвы".

Пастаноўку класічнага твора І. Кальмана ажыццявілі рэжысёр Б. Утораў, музычны кіраўнік і

дырыжор А. Лапуноў, мастак Б. Герлаван, балетмайстар Н. Дзячэнка, хормайстар С. Пятрова. У спектаклі занятыя ці не ўсе артысты, таму капі перапісваць — дык усіх. А ўсіх — некалькі дзесяткаў. Першай сярод чатырох "каралеў" зазьяла непаўторная Н. Гайда — у партнёрстве з А. Кузьміным (князь Леапольд), А. Заячкоўскім (Эдвін), Л. Станевіч (Сільва), В. Шабунем (Боні), І. Цярэнцьевай (Стасі), Г. Казловым (Фэры), А. Ранцанцам (Мішка)... Ёсць нагода паразважаць над новым творам тэатра — і ў публікі, і ў крытыкі, і ў саміх яго ўдзельнікаў.

Ды і "ЛіМу" ёсць што сказаць. Бо ёсць каралева! Значыць, неўзабаве будзе і размова пра яе на лімаўскіх старонках.

С. ВЕТКА  
Фота Г. ЖЫНКОВА

Каралеву чакалі. Яна з'явілася: у атачэнні паклоннікаў і зайдросніц, на хвалі авацыі і

музыкі, у стракатасці пачуццяў і фарбаў. Пра каралеву загаварылі. Яе аблічча пазнавалі — і не пазна-

## ВІНШУЕМ!

### ЛІДЭР — З МІНСКА

Пяты раз прайшоў на Украіне Міжнародны конкурс піяністаў імя Уладзіміра Гораўіца. Лідэрам гэтага складанага (і таму прэстыжнага) выканальніцкага саборніцтва журы прызнала Цімура Шчарбакоў, студэнта Беларускай акадэміі музыкі.

Так, ён — лідэр. І — пераможца, хаця лаўрэатам і прэміі не стаў. Але ж яна не дасталася гэтым разам нікому. А вось другую прыступку конкурснага п'едэстала, ні з кім не падзяліўшы, заняў Цімур Шчарбакоў. Нашага піяніста ганаравалі срэбным медалём (з выявай У. Гораўіца і яго знакамітых выразных рук), а таксама спецыяльнымі прызамі. Бадай, найбольш істотная ўзнагарода для маладога музыканта і адзнака сапраўды міжнароднага прызнання яго таленту — прашэнні выступіць з канцэртамі ў Германіі, Францыі, Швейцарыі...

Здаецца, зусім нядаўна Ц. Шчарбакоў быў навучэнцам Рэспубліканскага каледжа пры БАМ, пад кіраўніцтвам свайго педагога Арыянды Гужалоўскай рыхтаваўся да міжнародных музычных турніраў, неаднойчы заваёўваў конкурсныя лаўры, і не толькі як піяніст, але і як юны кампазітар. Цяпер ён — студэнт класа фартэпіяна Людмілы Шаламенцавай. І, як большасць выхаванцаў знамай прафесаркі, паказвае сябе музыкантам-артыстам высокага ўзроўню.

С. ВЕТКА

## АФІША ЧЭРВЕНЯ



Нацыянальны акадэмічны тэатр балета  
пл. Парыжскай Камуны, 1,  
тэл. 234-06-66

6 — П. Чайкоўскі "Спячая прыгажуня"  
8 (раніца) — Б. Паўлоўскі "Беласнежка і сем гномаў"  
10 — А. Адан "Карсар"  
11 — А. Хачатурян "Спартак"  
13 — П. Чайкоўскі "Лебядзінае возера"  
Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вярэнніх а 19-й гадзіне

Нацыянальны акадэмічны тэатр оперы  
пл. Парыжскай Камуны, 1,  
тэл. 234-10-41

7 — Справаздачны канцэрт выпускнікоў Беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага каледжа  
12 — "Маладыя оперныя галасы Беларусі", канцэрт  
Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вярэнніх а 19-й гадзіне

Беларускі дзяржаўны музычны тэатр  
вул. Мяснікова, 44,  
тэл. 220-81-26, 220-92-54

8 — І. Штраус "Цыганскі барон"  
9, 10 — А. Рыбнік "Юнона" і "Авось", рок-опера  
11 — "Галактыка каханьня", музычнае шоу  
Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вярэнніх а 19-й гадзіне

Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы  
вул. Энгельса, 7,  
тэл. 227-17-17  
6 — А. Астроўскі "Свае людзі — паладзім"

## ЦЫТАТА

Мастацкі кіраўнік Тэатра-студыі кінаакцёра, кінарэжысёр Аляксандр Яфрэмаў: "Дзяржава мае патрэбу прарыву ў мастацтва. Кожны грамадзянін павінен павяжаць дзяржаву, у якой ён жыве, адчуваючы найглыбейшы патрыятызм, гонар за сваю краіну. І ўсё павінна рабіцца толькі для гэтага! Палітыка дзяржавы ў галіне культуры і мастацтва мусіць заключацца ў тым, каб зрабіць нацыю здаровай, маральнай, здатнай спяваць пэўныя каштоўнасці... Выхоўваць у людзях тое, што дазволіць ім ганарыцца сваёй краінай, пераканацца ў тым, што яны жывуць у дзяржаве, вартай гэтага гонару, — вось нашая мэта.

Аляксандр Яфрэмаў: "Я хачу стварыць выдатнейшы твор", газета "Обозреватель", 23 мая, 2003 года.

7 — С. Кавалёў "Трыстан ды Ізольда"  
9 — А. Дударэў "Чорная панна Нявіжа"  
10 — У. Шэкспір "Сон у чарадзейную ноч пасярэдзіне лета"  
11, 12, 13 — Гастролі японскага тэатра Кабукі  
Пачатак ранішніх спектакляў а 11-й, вярэнніх а 19-й гадзіне

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага  
вул. Валадарскага, 5,  
тэл. 220-15-41, 220-39-66

Гастролі Магілёўскага абласнога драмтэатра

6, 12 — К. Гоцы "Турандот", кітайская трагікамічная казка  
7, 13 — Б. Брэхт "Трохграфавая опера", музычная камедыя

8, 14 — Т. Уільямс "Трамвай "Жаданне", вечаровы блюз

9, 15 — І. Вілківіч "Ноч Гельвера", вострасюжэтная драма

10 — Ц. дэ Маліна, "Дон Хіль — зялёныя штаны", камедыя

11 — Л. Пірандэла "Шасцёра персанажаў у пошуках аўтара", ці то меладрама, ці то трагедыя

Летнія сезоны ў Тэатры імя М. Горкага!

17 — М. Горкі "Дзівакі" (прэм'ера)

18 — Д. Фо, Ф. Рамэ "Свабодны шлюб"

19 — А. Дударэў "Люці"  
Пачатак ранішніх спектакляў а 11-й, вярэнніх а 19-й гадзіне

Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі  
вул. Крапоткіна, 44,  
тэл. 234-60-08

12 — М. Адамчык, М. Клімковіч "Чорны квадрат", кабарэ-дэтэктыў  
18 — Я. Таганэў "Адэль", гісторыя каханьня  
Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне

Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр  
вул. Даўмана, 1,  
тэл. 289-32-62

6 — І. Б. Зінгер "Тойбеле і яе дэман", трагікамедыя  
12 — Б. Шоу "Пігмаліён", роман  
13 — Ж. Б. Мальер "Хітрыкі Скапэна"

18 — Бамаршэ "Вар'яцкі дзень, альбо Вяселле Фігара"  
Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне

Тэатр-студыя кінаакцёра  
пр. Машэрава, 13,  
тэл. 223-08-11

6, 7 — Л. Вернейль "Выкраданне Алены", французскі ад'юльтэр

9, 10 — Г. Салоўскі "Востраў нашай любові і надзеі", праўдзівая казка для дарослых

11, 12 — А. Данілаў "Мы ідзем глядзець "Чапаева", трагіфарс

13, 14 — С. Бартохава "Поле бітвы", камічная драма  
Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне

НА ЗДЫМКУ: У чаканні тэатра Кабукі...

Фота А. ПРУПАСА



## У СТАЛІЦЫ

### ЗАЛА КАМЕРНАЙ МУЗЫКІ (пр. Ф. Скарыны, 44а)

10 — Ансамбль салістаў Беларускай дзяржаўнай філармоніі: І. Іваноў (баян), А. Іванова (домра), А. Сівакоў (баян), М. Абрамовіч (бас-гітара). Мастацкі кіраўнік І. Іваноў. У праграме Бізэ, Сен-Санс ды інш.

12 — Гучыць арган. Іграе К. Шараў. Творы Баха, Букстэхудэ, Шастаковіча (транскрыпцыі для аргана К. Шарава) ды інш. Музыказнаўца В. Савіцкая.

13 — Ансамбль салістаў Акадэмічнага сімфанічнага аркестра (2 трубы, валторна, 3 трамбоны, туба, ударныя). Творы Баха, Вівальдзі, Расіні, Бізэ, Элінгтана, Мілера.



Выходзіць з 1932 ГОДА  
У 1982 годзе  
ўзнагароджаны ордэнам  
Дружбы народаў

## ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР

Віктар ШНІП

Рэдакцыйная рада:

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА,

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,

Леанід ГАЛУБОВІЧ,

Алесь ГАЎРОН — адказны сакратар,

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,

Уладзімір САЛАМАХА — намеснік галоўнага рэдактара



АДРАС РЭДАКЦЫІ:  
220005, Мінск,  
вул. Захарова, 19  
ТЭЛЕФОНЫ:

галоўны рэдактар — 284-6673  
намеснік галоўнага рэдактара — 284-4404  
адказны сакратар — 284-6673

АДДЗЕЛЫ:  
публіцыстыкі — 284-7965  
письмаў і грамадскай думкі — 284-7965  
літаратурнага жыцця — 284-7965  
крытыкі і бібліяграфіі — 284-7965  
паэзіі і прозы — 284-7965  
музыкі — 284-8153  
тэатра, кіно — 284-8153  
выяўленчага мастацтва — 284-7965  
карэктарская — 284-8091  
бухгалтэрыя — 284-6672  
Тэл./факс — 284-85-25

Пры перадруку просьба спасылца на "ЛіМ".

Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэзэндуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і верстка камп'ютэрнага цэнтра тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку" г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79

Індэкс 63856 Наклад Нумар падпісань у друку 28.05.2003 у 15.00

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і мастацтва"

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 715

Заказ 1338

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12